

卷之三



БЕЛАРУСКА-НЯМЕЦКАЯ АНТАЛЁГІЯ



—ЛНІЙ ФРОНТУ
frontline

2

Δ




Steffen Popp
Штэфэн Попп
foto von Timm Kölln



Marion Poschmann
Марыён Пошман



Зыміцер Вішнёў
Zmicier Višniou



Nico Bleutge
Ніка Блётгэ



Вольга Гапеева
Volha Hapiejeva



Вера Бурлак
Vera Burlak



André Böhm
Андрэ Бём




Ron Winkler
Рон Вінклер



Monika Rinck
Моніка Рынк
foto von Timm Kölln



Вальжына Морт
Valžyna Mort
foto von Jesus Anglero



Катарына Нарбутовіч
Katharina Narbutovič

Альгерд Бахарэвіч
Alhierd Bacharevič



Jan Wagner
Ян Вагнер



Маргарыта Аляшкевіч
Marharyta Aliaškievič



Ільля Сін
Illja Sin



Martina Mrochen
Марціна Мрохэн
foto von Illja Kochergin



Uljana Wolf
Ульяна Вольф
foto von Timm Kölin



Арцём Кавалеўскі
Arciom Kavalieŭski

FRONTLINIE – 2

Herausgegeben von Volha Hapiejewa,
Martina Mrochen, Zmicier Višnioŭ
und Uljana Wolf.

Aus dem Belarussischen ins Deutsche übertragen von
André Böhm, Katharina Narbutovič, Martina Mrochen.

Aus dem Deutschen ins Belarussische übertragen von
Volha Hapiejewa, Alhierd Bacharevič.

ЛІНІЯ ФРОНТУ – 2

Куратары Вольга Гапеева, Марціна Мрохэн,
Зьміцер Вішнёў, Ульяна Вольф.

Пераклад зь беларускай на нямцекую Андэ Бём,
Катарына Нарбутовіч, Марціна Мрохен.

Пераклад зь нямецкай на беларускую Вольга
Гапеева, Альгерд Бахарэвіч.



Беларуска-нямецкая анталёгія

ЛІНІЯ ФРОНТУ
FRONTLINE

Deutsch-Belorussische Anthologie

2

Мінск
І. П. Логвінаў
2007

УДК 821.112.2-1
ББК 84 (4Гем-4Беси)
Ф 91

Nico Bleutge: »wandernde teilchen, das sehen«, »dann löste sich die hitze langsam«, »leichter sommer«, »charakterkopf, abteilung Messerschmidt (F.X.): 1«, »charakterkopf, abteilung Messerschmidt (F.X.): 2«, »honigwarme pupillen...«, Aus: *klare konturen*, © C.H.Beck 2006.

Steffen Popp: »Seestück, kleine Minne«, »Das Meer bewohnt mich, wie Licht eine Stadt«, »Russische Einheiten«, »Elegie für K.«, »Den Toten des Surrealismus«, Aus: *Wie Alpen*, © kookbooks 2004.

Steffen Popp: »Hotelsituation, langes Liegen«, © Steffen Popp

Marion Poschmann: »Grund zu Schafen«, »Hirschübung«, »kleines Rasenstück«, »der Kreislauf der Waldgebiete«, »verschiedene Arten von Verrücktheit«, »magnetisiertes Zimmer«, Aus: *Grund zu Schafen*, © Frankfurter Verlagsanstalt 2004.


Monika Rinck: »das gegenteil von verführung«, »mein lyrisches ich«, »das bewölkte nichts«, »bitte wie geht vorbereiten«, »hypotypose: liegen auf schienen«, »das unternull der romantik«, Aus: *zum fernbleiben der umarmung*, © kookbooks 2007.

Jan Wagner: »champignons«, Aus: *Probefabruung im Himmel*, © Berlin Verlag 2001.

Jan Wagner: »guericke sperling«, »botanischer Garten«, »störtebeker«, »weihnachten in huntsville, texas«, »der veteranengarten«, Aus: *Guerickes Sperling*, © Berlin Verlag 2004.

Ron Winkler: »diagnostischer Seeaufenthalt«, »surrounding Schnee«, »ländliche Elegie«, »Tagebuch, Lago Momentane«, »der Sachverhalt Regen«, Aus: *Fragmentierte Genässer*, © Berlin Verlag 2007. Ron Winkler: »kleine maritime Poetik«, Aus: *vereinzelt Passanten*, © kookbooks 2004.

Uljana Wolf: »an die kreisauer hunde«, »nachtrag an die kreisauer hunde«, »kreisau, nebelvoliere«, »aufwachraum I«, »aufwachraum II«, »die verschiebung des mundes«, *kochanie ich habe brot gekauft* © koobooks 2006



DAS SIEB ODER 10.000 SEEN

Seit Jahren ist zu beobachten, daß die deutsche Lyrik im Aufwind ist. Ihre Lebendigkeit und Vielfalt schlägt sich jedoch kaum in hohen Auflagen nieder. Lyrik ist in Deutschland eine Sache für Kenner. Dennoch hat sich gerade die junge deutsche Poesie in den letzten Jahren ihren festen Platz erobert. Zahlreiche Preise, Auszeichnungen, Stipendien und, nicht zu vergessen, die vielen Einrichtungen wie Literaturhäuser, Clubs, Kaffees und Buchhandlungen, wo nach wie vor Dichtung gelesen und konsumiert wird, haben zu ihrer Popularisierung beigetragen.

Zurückzuführen ist das ebenso auf eine Verlagslandschaft im Wandel, wo neben bekannten Verlagen die sogenannten kleinen unabhängigen Verlage entstanden sind. Gleichwohl haben sich gestandene, einflußreiche Verlage wie der Berlin Verlag, die Frankfurter Verlagsanstalt und C.H.Beck vorgenommen, junge deutsche Lyrik zu pflegen. Die vorgestellten Autoren dieses Bandes sind hier veröffentlicht worden: Jan Wagner (»Guerickes Sperling«, »Probebohrung im Himmel«), Ron Winkler (»Fragmentierte Gewässer«), Marion Poschmann (»Grund zu Schafen«), Nico Bleutge (»Klare Konturen«).

Nahezu einen Kultstatus haben indes kleinere Verlage wie der koobooks Verlag erlangt. Anfangs als Traumtänzerprojekt kritisch von Kollegen beäugt, hatte sich die junge Verlegerin Daniela Seel nicht von Verkaufszahlen beirren lassen und einen Verlag gegründet, der vornehmlich Lyrik publiziert. Die von ihr entdeckten Autoren um die zwanzig und dreißig sind mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden und haben renommierte Literaturpreise errungen. So verwundert es nicht, daß die Überzahl der Autoren dieses Bandes wie Monika Rinck,

СИТА, АБО 10 000 АЗЁРАЎ

На працягу апошніх гадоў у нямецкай паэзіі назіраецца шмат розных канструктыўных тэндэнцыяў: ад неверагодных экспэрымэнтаў да традыцыйных лірычных матываў. Тым ня менш гэтая разнастайнасць і каляровасць не ўпłyваюць на ажыятаж вакол таго ці іншага імя і ня робяць паэтычную кнігу бэстсэлерам. Можна съмела съцвярджаць, што паэзія ў Нямеччыне — толькі для інтэлектуалаў. Але, нягледзячы на ўсе складанасці, новая нямецкая паэзія займае сваё адметнае месца ў кантэксьце ўсходнеславянскай культуры. Шматлікія прэмii і ўзнагароды, стыпэндыі, а таксама такія арганізацыі, як літаратурныя дамы, клубы, кавярні і кнігарні, дзе па-ранейшаму праходзяць паэтычныя чытанні, вядома ж, спрыяюць ейнай папулярызацыі.

Гэта тлумачыцца таксама зъменамі ў выдавецкім съвеце, дзе побач з ужо вядомымі, буйнымі выдавецтвамі ўзыніклі і новыя, дробныя. І ўсё ж такія ўплыўныя і прызнаныя, як Berlin Verlag, Frankfurter Verlagsanstalt і C.H.Beck шмат робяць для маладой нямецкай паэзіі. Аўтары, прадстаўленыя ў гэтай анталёгіі, маюць зборнікі, што выйшлі ў вышэйпералічаных арганізацыях: Ян Вагнэр («Варабей Гюрыке», «пробнае бурэньне ў неба»), Рон Вінклер («фрагмэнтарныя вадаёмы»), Марыён Пошман («Прычына для авечак»), Ніка Блётгэ («Выразныя контуры»).

Амаль культавым сталася выдавецтва koobooks. На пачатку крытыкі лічылі гэты праект легкадумным, але нават невялікія наклады кніжак не перашкодзілі маладому выдаўцу Даніэле Зээль зрабіць акцэнт на выданьні арыгінальнай паэзіі. Аўтары ва ўзросце 20–30-ці гадоў сталі вядомымі далёка за межамі сваёй краіны й неад-

Steffen Popp, Uljana Wolf oder Ron Winkler aus dem zur Institution gewordenen koobooks Verlag stammen.

Auffällig ist andererseits, daß die Autoren mehr oder minder alle einer Generation entstammen, und sie in den 70^{er}, 80^{er} und 90^{er} Jahren aufgewachsen sind. Neben den genannten Verlagen, war es insbesondere eine Anthologie, die diesen eine Stimme gegeben hat. Jan Wagner und Björn Kuhligk, beide selbst inzwischen bekannte Dichter, haben in »Lyrik von JETZT« (DuMont 2003) das aufgegriffen, was lange in der Luft lag: Sie versammelten in ihrer Bestandsaufnahme, in einer »dokumentarischen Anthologie«, wie die Herausgeber diese selbst bezeichneten, 74 Stimmen von Autoren, die fern der Beachtung durch den Literaturbetrieb ein erstaunlich vielfältiges Landschaftsbild der deutschen Gegenwartsdichtung zeichneten. Die Aufregung im Feuilleton war damals groß, denn man wurde sich gewahr, welch großartiger Schatz an junger deutscher Poesie da gehoben wurde. Der Feldweg, der zu dieser Landschaft führte, ist übrigens von den heute mittlerweile Mittvierzigern wie Marcel Beyer, Durs Grünbein, Thomas Kling oder auch Bert Papenfuß angelegt worden.

Im Gegensatz zu den hier vorgestellten sieben weißrussischen Autoren, geht es den deutschen Autoren weniger um das Exzentrische, das Aufgeregte und die Rebellion, um das Experimentieren und Jonglieren mit der Form. Vielmehr steht bei ihnen das Heute und Jetzt im Vordergrund oder auch das Versinken in die Welt. Sie folgen dem »Sog des Suggestiven« und »seinen oft überraschenden Metaphern«, um in der Momentaufnahme »jenes Detail zu entdecken, das sie diese Welt mit anderen Augen sehen läßt«, (Renatus Deckert »Probebohrung im Himmel. Die bestechenden Gedichte des Lyrikers Jan Wagner«, In: Akzente, Heft 2/2006). Man findet Stilleben oder gar impressionistische Augenblicksaufnahmen, die einen den Atem anhalten lassen: »Müd ist mein Auge, müd müd/wie Alpen.

нойчы атрымлівалі прэстыжныя літаратурныя ўзнагароды. Таму ня дзіўна, што большасць паэтаў гэтай анталёгіі, такія, як Моніка Рынк, Штэфэн Поп, Ульяна Вольф і Рон Вінклер, выйшлі менавіта з выдавецтва koobooks.

Адметным зъяўляецца і тое, што большасць прадстаўленых аўтараў — з пакалення 70-х, 80-х і 90-х. Гэта час навацьцяў ва ўсіх сферах нямецкага грамадства. Дарэчы, акрамя вышэйназваных выдавецтваў трэба адзначыць анталёгію «Паэзія СЁНЬНЯ» (DuMont, 2003), якая аб'яднала 74-ы паэты. Ян Вагнэр і Б'ёрн Кулік (абодва папулярныя літараторы) падхапілі тое, што даўно ўжо лунала ў паветры: яны сабралі ў «інвэнтарным волісе», «дакумэнтальнай анталёгіі», якія пазначылі самі складальнікі, усе адметныя галасы, якія праз дэканструкцыю правілаў, праз літаратурныя эксперыменты намалявалі надзвычай нязвычылі і разнастайны пэйзаж сучаснай нямецкай творчасці.

У той час хваляваньня ў літаратурных тусоўках хапала, многія зауважылі, які цудоўны скарб маладой нямецкай паэзіі быў знайдзены. Сыцяжынка, што прывяла да гэтага пэйзажу, была адкрытая, між іншым, тымі, каму сёньня ўжо за 40 — Марсэлем Баэрам, Дурсам Грунбайнам, Томасам Клінгам і Бэртам Папэнфусам. У адрозненьне ад беларускіх аўтараў, прадстаўленых у гэтым зборніку, нямецкія паэты менш аддаюць увагі экспцэнтрычнасці, усхваляванасці і бунту, эксперыментатарству і жангліраванню формай. Для іх большае значэнне мае ЗАРАЗ і СЁНЬНЯ, і ці заглыбленасць у съвет. Яны кроначу за «прыцягненнем сугестыўнага» і «за ягонымі часта неспадзяванымі мэтафарамі», каб у імгненным здымку «адкрыць ту ю дэталь, што дазваляе бачыць гэты съвет іншымі вачыма» (Рэнатус Дэкерт, «Пробнае бурэньне ў неба. Вершы Яна Вагнэра, што выклікаюць прыхільнасць»/Akzente, Heft 2/2006). Тут

Eine verwunschene Strecke/aus Jahren ist mein Gesicht/
Felder, in denen ich schlief —/gelbe Lampions, ein
verrätselftes Kinderfest/alles ist außer mir, ein Stausee/in
dem geflutete Dörfer nachts leuchten...« (Steffen Popp,
»Elegie für K.«) oder in »leichter sommer« von Nico Bleutge:
»...zwischen ihnen/und dem schmalen streif der küste/
traten die wolken hervor, scharf ab-/geschnitten an der
unteren kante, oben/ein faltiger riemen, in den die möwen
kleine/löcher stanzten...« Dabei stehen Verwischtes und
Präzises, Idyllisches und Bedrohliches, Zartheit und
Schonungsloses nebeneinander: »...gletscher, flaschenhals,
darin/hallen und gemächer. unten wasser, schwarz/vor
kälte. sehr kalt, sehr schwarz. es wandeln/die puten...«
(Monika Rinck, »das unternull der romantik«) Was die Form
angeht, stoßen wir neben freien Formen auf Sonette,
Eklogen, Elegien und Oden — ein vielseitiges Repertoire
an tradierten Formen: Mit Erstaunen wird seit einigen
Jahren festgestellt, daß die jüngere Autoren generation an
gebundene lyrische Formen anknüpft, mit diesen experi-
mentiert und sie weiterentwickelt.

Daß das lyrische Ich in den Moment eintauchen kann,
ist keineswegs ein Ausdruck des Abtauchens oder einer
Weltfremdheit. Neben Bezügen zur gesamteuropäischen
und Weltliteratur erforscht es durch die Gegenwart hin-
durch die kühleren Schichten der Vergangenheit. Marion
Poschmann reist in »Kloppitz/Kłopott nad Odra« (»Grund
zu Schafen«, Frankfurter Verlagsanstalt 2004) ebenso wie
Uljana Wolf in die deutsch-polnische Geschichte. So nennt
sie ihren Debütband, der viel Aufmerksamkeit erregt, ver-
schmitzt vertraut »Kochanie ich habe Brot gekauft« (kook-
books 2006). Beide Autorinnen schürfen an den Bruch-
stellen der Vergangenheit. »Es ist... das Unverständliche,
Andersartige und Unbekannte, das die heutige Generation
zum Sprechen treibt. Drang und Bedürfnis wachsen, [...]
auf die andere Seite hinüberzusetzen — um sich verständ-

можна знайсьці натурморт альбо нават імпрэсіянісцкія імгненныя замалёўкі, ад якіх займае дух: «Стамілася май вока, стамілася/нібы Альпы. Мой твар — заклятая/адлегласць гадоў/палі, у якіх я спаў/жоўтыя ліхтарыкі, загадкае дзіўчае съвята/усё, апрач мяне, вадасховішча/ў якім затопленыя вёскі съвецяцца ўночы...» (Штэфэн Поп, «Элегія для К.»), альбо ў вершы «Лёгкае лета» Ніка Блётгтэ: «...паміж імі і вузкай/узьбярэжнай паласою ёсьць нейкі пласт/аблокі праступілі, дакладна аб-/рэзаныя па ніжнім краі, наверсе/зморшчаны пас у якім чайкі праштанцавалі/безыліч адтулін...». Пры гэтым тут суседнічаюць размытасць і дакладасць, ідэалістычнае і небяспечнае, пяшчота і бязылітаснасць: «...глетчэр, як рыльца бутэлькі, у якім/залі й пакоі ўнізе. вада, чорная/ ад холаду вельмі халоднай, вельмі чорнай. блукаюць/ індзейкі...» (Моніка Рынк, «ніжэй за нуль рамантыкі»). Што ж датычыцца формы, то побач з вольнымі формамі мы сустракаем санэты, эклёті, элегіі і оды — разнастайны рэпэртуар у традыцыйных формах. Ужо на працягу некалькіх гадоў выклікае здзіўленыне той факт, што маладое пакаленіе аўтараў працягвае традыцыі сілаба-танічнай паэзіі, эксперыментуючы і ўдасканальваючы іх . Тоэ, што лірычнае Я можа паглыбіцца ў імгненыне, ні ў якім разе не зъяўляецца праявай адыходу ці адасобленасці ад съвету. Побач з рэфлексіямі над сусветнай літаратурай адчуваюцца стрыманыя згадкі мінулага праз сучаснасць. Марыён Пошман зъдзяйсьняе падарожжа ў Kloppitz/Kroppot nad Odra («Прычына для авечак», Frankfurter Verlagsanstalt 2004), а Ульяна Вольф — у нямецка-польскую гісторыю. Так, напрыклад, свой першы зборнік вершаў, які выклікаў значную цікавасць, яна называе хітравата-інтymна — «Kochanie я набыла хлеб» (kookbooks, 2006). Абедзьве аўтаркі вядуць разьведвальную працу сярод абломкаў мінулага. «Гэта... тоэ незразумелае, іншае і невядомае,

lich zu machen und um gehört zu werden. Ein »Grenzhandel« der Sprache beginnt, wie Uljana Wolf diesen Vorgang bezeichnet« (Cornelia Jentzsch, »Porträt der Peter-Huchel-Preisträgerin Uljana Wolf«, Büchermarkt, Deutschlandfunk).

Waghalsig surfen alle, insgesamt sieben Dichter und Dichterinnen, durch die böigen, bewegten Luftsichten der Sprache, vorbei an zugigen Schnittstellen der Vergangenheit. Jeder setzt dabei sein eigenes Segel und stößt am Ufer manchmal auf Gestrandetes: »das Gedicht ist ein Sieb,/in die Fremde gehalten...« (Ron Winkler, »kleine maritime Poetik«). Immer wieder kreisen die Texte um die Poesie selbst und um das Herstellen von Sprache wie in »verschiebung des mundes«, wo am morgen »über den dunkel gespannten zungenbögen der wälder« der Gaumenzapfen erwacht (Uljana Wolf, ebd.).

Ins Auge fällt, daß neben Berg- und Waldlandschaften, das Wasser, das Flüssige und Ozeanische Anlaß bieten, um über sich selbst, den Zustand der Sprache nachzudenken – wie in »Seestück, kleine Minne«, »das Meer bewohnt mich, wie Licht eine Stadt« (Steffen Popp), »Seepoem« (Marion Poschmann) oder »wandernde teilchen, das sehen« (Nico Bleutge) —, und eine »maritime Poetik« zu entwerfen, wie der Titel eines Gedichtes von Ron Winkler (»vereinzelt Passanten«, kookbooks 2004) heißt.

In der Hoffnung, die Autorinnen und Autoren dieses Bandes setzen zum weißrussischen Leser über, konzentriert sich der vorliegende Band auf einen kleinen Ausschnitt der deutschen Gegenwartsliteratur. Es ist nur ein Anfang. Und wenn Weißrussland nicht am Meer liegt, dann läßt uns mit Keschern, Sandsieben, Netzen, Schöpföffeln in die Wälder und an die etwa 10.000 Binnenseen ausschwärmen. Der Grenzhandel ist eröffnet.

Martina Mrochen

што прымушае сёньняшняе пакаленъне гаварыць. Рас-туць прага і жаданъне [...] быць перакладзенымі на іншую мову — каб стаць зразумелымі і цікавымі для іншых. Пачынаецца памежны гандаль паміж мовамі — так назвала гэты працэс Ульяна Вольф» (Карнэлія Енцш, «Партрэт ляўрэата прэміі Пэтэра Гухэля Ульяны Вольф»/Кніжны кірмаш; радыё Deutschlandfunk).

Усе 7 аўтараў адважна прадзіраюцца праз шкварльныя парывы мовы, мінаючы неспакойныя плыні мінулага. Кожны мае свой ветразь, часам сутыкаецца на бেразе з рэшткамі караблекрушэння: «верш гэта сіта/працягнутае ў бок чужыны...» (Рон Вінклер, «маленькая марская паэтыка»). Зноў і зноў кружляюць тэксты вакол самой паэзіі і вакол стварэння мовы, як у вершы «зрушэнъне рота», дзе раніцай «над замрочнымі напятымі ляснымі пагоркамі языка «прачынаецца язычок мяккага паднябенъня» (Ульяна Вольф, тамсама).

Адразу заўважаецца тое, што побач з горнымі і лясными краявідамі зьяўляюцца сымбалі вады, акіяну ды ўвогуле вадкасці, што даюць чытачам нагоду паразважаць пра саміх сябе — як у вершах: «марскі пэйзаж, невялікае куртуазнае кахранъне», «мора мяне насяляе, як съяцло горад» (Штэфэн Поп), «Марская паэма» (Марыён Пашман) або «што бачаць вандроўныя часыцінкі» (Ніка Блётгэ) — і «марская паэтыка» (назва верша са зборніка Рона Вінклера («месцамі мінакі», kookbooks, 2004).

Застаецца спадзявацца, што аўтары гэтай анталёгіі, якая прадстаўляе толькі невялікую частку сучаснай нямецкай паэзіі, здолеюць пераправіцца на бераг да беларускага чытача. Гэта толькі пачатак. І калі ў Беларусі няма выйсьця да мора, давайце з сачкамі, сітамі, сеткамі, палонікам скіруемся ў лясы да 10 000 азёраў. Памежны гандаль распачаты.

Марціна Мрохэн

Nico Bleutge

WANDERNDE TEILCHEN, DAS SEHEN

war diese eine bewegung, der landschaft punkte vorzugeben
sicherungskästen, knoten, die in den fels gestemmten
pfosten aus holz, und die eingewickelten boote. das meer

kehrte langsam ans ufer zurück, an den bruchstellen
sickerte luft durch die steine und senkte den druck
in den ohren. hörspuren, wärmere töne, das ein-

und ausfahren des zuges an den berghängen: dieser weiche
rhythmishe schwung, der die häuser nach oben holte
das licht vor den fenstern stieg leise mit, eine zarte drehung

hielt die schultern über der sandfläche fest
ihre grob geschliffenen kanten bogen sich ein
in die mulden der strandmauer, hinter die tangpfade

griffen vereinzelt zweige, die kleinen bewässerungsgräben
vor den garben aus reisig und stroh, die sich feucht
dehnenden beete. nur auf den schmalen kalkterrassen

gab die luft ein wenig nach, und die töne wurden leichter
von den büschchen angelockt, von den auf-
und abtauchenden blättchen. bis an die brüstung

der hangtreppe kamen die wellen heran, ihre flechten
aus seegras verschluckten die hand und die ölichen teilchen
die sich streckten und wieder zusammenzogen

Ніка Блётгэ

ШТО БАЧАЦЬ ВАНДРОЎНЫЯ ЧАСЫЦІНКІ

быў адзін гэты рух, кропкі ляндшафту пераймаюць
засыцерагальнікі, вузлы, выдзеўбленыя у скале
драўляныя слупы, і перакуленыя чоўны. мора

марудна вярталася да берагу, праз расколіны
сачылася паветра з камянёў і зъмяншала ціск
у вушах. рэха, цеплаватыя гукі, пры-

ход і ад'езд цягніка на горных схілах гэтае мяккае
рытмічнае гайданье, якое ўздымае дамы
перед вокнамі ціха паўстает съятло, лагоднае кручэныне

затрымлівала плечы над пясчанай роўнядзьдзю
яе амаль не шліфаваныя краі прагнуліся
ва ўпадзіны съянны вакол пляжу за съяжкай водарасыцяў

ухапліся за галіны, маленькія ірыгацыйныя каналы
перед снапамі сухога гальля й саломы намоклыя
распасыціраюцца клюмбы. толькі на тынковых тэрасах

паветра трохі саступіла, і гукі сталі лягчэйшымі
прывабленыя кустоўем, ягоныя лісткі
туды-сюды. да парапэту

вісячай лесьвіцы даходзяць хвалі, іх вянкі
з марской травы і алеістыя часыцінкі кладуцца ў рукі
выцягваючыся й съягваючыся зноў

— front line —
~~лінія фронту~~

* * *

dann löste sich die hitze langsam
vom balkon und der blick wurde leichter

von den häusern abgelenkt. die weißen
parabolantennen an den fenstern

fangen schon die ersten lichter an
zu glühen blau und grün verkapselt.

als die augen zwischen den reklametafeln
streunen wollten war es eine rote

plastiktüte in der luft weit oben leuchtend
glitt sie vorbei und gab dem blick nach

und nach halt bis er weich und ruhig
hinter den lidern saß

Ніка Блёйтгэ

* * *

потым сыпёка паволі адышла
з балькону й позірку стала лягчэй

адарвацца ад дамоў. белая
парабалічныя антэны на вокнах

першыя ліхтары ўжо пачалі
свяціцца блакітным і зялёным нібы ў капсулях.

калі вочы пачалі блукаць між рэкламных шчытоў
разгубіліся ды ім захацелася чырвані

плястыкавы пакет далёка ў небе
зазъязу, праляцеў далей

і даў нарэшце погляду
зачапіцца за ўнутраны бок павекаў

— ~~frontline~~ —

LEICHTER SOMMER

für Bernard Noël

als läge noch eine schicht zwischen ihnen
und dem schmalen streif der küste
traten die wolken hervor, scharf ab-
geschnitten an der unteren kante, oben
ein faltiger riemen, in den die möwen kleine
löcher stanzten. beim nächsten aufschauen
hatte dunst die fläche aufgerauht und der wind
verfing sich in den drahnetzen
knapp unterm wasserspiegel, die vögel
waren längst verschwunden, der himmel
hielt noch ein weilchen jene luft
die unter ihren flügeln rauschte

ЛЁГКАЕ ЛЕТА

Бэрнарду Ноэлю

нібыта ў прамежку паміж імі і вузкай
узыбярэжнай паласою ёсьць нейкі пласт
аблокі праступілі, дакладна аб-
рэзаныя па ніжнім краі, наверсе
зморшчаны пас у якім чайкі праштанцавалі
безъліч адтулін. наступны позірк
смуга разварушыла роўную паверхню й веџер
заблытаўся ў драцяных сетках
пад самаю паверхняю вады, птушкі
даўно ўжо зыніклі, неба
шчэ на хвілінку затрымала тое паветра
што шаргацела пад іх крыламі

CHARAKTERKOPF,
ABTEILUNG MESSERSCHMIDT (F.X.): 1

metall ist das, die kaum polierte platte, ist so voller lust. da spricht der mund sich aus, die zunge in der höhlung ist ein keil. da spannen sehnен sich, ein keil aus einem kopf, den an der halsschlagader falten auf dem sockel halten. kopf, der aus metall und also kalt in deine fingernägel geht, wenn du die wulstig aus geformten runzeln an der nasenwurzel fleckig schnippst. dem hübschen plattenträger will der schädel knochen fremdling sein, die lippen scheußlich hart, *iwh* möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist. so sagt es ihm, in einer richtung soll die stirn ein rippenlager sein, darunter wölben sich die augen lider, still, als sei die zeit in diesem kahlen schädel an gehalten, festgestellt. wo doch die zunge weiter flüstern und die knochen knacken will. das ist metall und hält den ton, auf einer kaum polierten platte.

**ХАРАКТЭРНАЯ ГАЛАВА,
АДДЗЕЛ МЭСЭРШМИТ (F.X.): 1**

гэта мэтал, больш-менш паліраваная пласыціна, наскроль запоўненая жаданьнем тут прамаўляе рот, язык у поласыд гэта клін тут напружваючча жылы, клін з галавы, якую трymаючъ складкі на соннай артэрый на цокалі. галава з мэталу што рушыцъ холадам ў пазногід тваіх пальцаў, калі ты імі неахайна шчоўкаеш па маршчынах ля пераносіцы. прыгожай падстаўцы пад пласыцінай чэрапу косці ня хочуць быць раднёю, вусны агідна жорсткія, я быць такім хачу, як нехта некалі ўжо быў, дык скажыце гэта яму, у пэўным кірунку лоб быць мусіць складам рэбраў, пад ім кругляцца вочы, павекі, ціха, быццам час у гэты голым чэрапе спыніўся, зацьвярдзеў. але язык ня хоча пераставаць шаптаць і храбусыцець касыцямі. гэта мэтал і ён трymае тон на збольшага паліраванай пласыціне.

—fronțiinię—
—лінія фронту—

CHARAKTERKOPF,
ABTEILUNG MESSERSCHMIDT (F.X.): 2

was sehen wir: wir sehen köpfe, diese anzahl großer
ausraderter köpfe, die sich drehen und befigern lassen.
69 teile sehen wir, rasiert, justiert, kein härcchen
auf den wangenknochen. umgestülpte lippen, eine wand
an der die fieberkurve lesbar wird, ein diagramm
aus eingeritzten linien und haken *wie die spuren*
eines vögeleins wir nehmen lappen für die brauen
für die schildchen einen schwamm, was wir hier sehen
sind die tapser und die kleinen randgrimassen.
ein bißchen *daumenlutscher* und *zitronenschneider*
ein lieber schneck und ein halldri, bißchen *ulkig*
und verwirrt. ein feschak und ein tausendsassa, faxen
vor dem spiegel, auch so rundlich um den schnabel
wo es gähnt und kräht und schreit. das ist schön an-
zuschaun und kundzugeben, was wir sehen
ist es nicht, wir sehen köpfe, große köpfe, 69 an der zahl.

ХАРАКТЭРНАЯ ГАЛАВА,
АДДЗЕЛ МЭСЭРШМИТ (F.X.): 2

што мы бачым: мы бачым галовы,
гэтая колькасъць вялізных
сыцёртых гумкай галоваў, якія круцяцца й дазвалялі
абмацваць сябе.

69 частак бачым мы, паголеных, адрегуляваных, ні валаску
на скулах. вывернутыя вусны, сыцяна на якой
можна убачыць кривую тэмпературы, дыяграма
з прадрапаных ліній і крукаў *як съляды*
птушаняці мы бярэм анучу для броваў
для цэтлікаў губку, тое, што мы тут бачым
гэтая няўклоднасъць і крыўлянъне.

трохі дзіця, што смокча палец
сымпатычны смоўж і ветрагон, трошкі *дурасълівы*
і зъянтэжаны. гарэза крыўляецца
перед люстэркам, таксама такая акругласъць вакол носу
калі гэта пазяхае й гергеча і крычыць. на гэта файна
паглядзець і абвяшчаець, гэта ня тое што мы бачым
мы бачым галовы, вялікія галовы, лікам 69.

HONIGWARME PUPILLEN ...

...und war nur dieses eine stückchen, *etwas wie haut.* das wird nun ganz genau betrachtet

und von einer feinen hand berührt. es liegt im schatten wo sich diese wölbung zeigt, von haaren, kleinen wellen

oberhalb des nackens. bald schon lösen sich die rillen ab. das weist voraus auf kahles, auf die schöne nackte

an der wand, die schielt so ruhig ins zimmer, dieser runde ausgefranste mund und diese punkte auf den unterarmen

hat hier der zeichner sich vertan? es will nicht recht gelingen eine öffnung zu erkennen, nur ein milder klecks sticht vor

ob das zum atmen reicht, es zittert die figur, wie's scheint hat die verschobene kontur den maler höflich angeregt

ein wenig fester aufzudrücken und den schatten einzudrehn. doch kaum zu sehen ist dafür der stoff

am andern ende, der allzu lose um die hüfte hängt. wo ist denn hier die naht, der *feine etwas unbestimmte strich*

der eine möglichkeit mit einer andern möglichkeit ...
...mit einer falte in der haut verknüpft. ach süßer honig

auf dem weichen lid. es bleibt der nacken mit dem kleinen zart gewellten stück. und die pupillen wandern weiter

ЦЁПЛЫЯ, ЯК МЁД, ЗРЭНКІ...

...быў толькі гэты кавалачак, *не шта бы скура*. цяпер на гэта скіроўваецца пільнае вока

і да яго дакранаецца далікатная рука. яно ляжыць у ценю. дзе паказваецца гэтая выпукласць, валасоў, лёгкіх хвалаў

над патыліцай. але ўжо хутка бароздкі пачнуць аддзяляцца па гэтым можна прадбачыць голае, прыгожую голую

ля сцяны, яна заглядае крадком у пакой, гэты круглы з франзолямі рот і гэтыя кропкі вышэй за локці

ці гэта не памылка графіка? ніяк не ўдаецца як трэба разгледзець адтуліну. выдзяляецца толькі мяккая пляма

ці дастаткова яе для дыханья, постаць, здаецца, дрыжыць зрушаны контур далікатна натхніў мастака

трокі мацней націснуць і ценъ пры-
круціць. але амаль не відаць матэрыялу

на іншым канцы, што адвольна вісіць вакол съцёгнаў. дзе ж тут шво, дзе той тонкі *трокі няпэўны штрых*

які адну магчымасць з другою магчымасцю...
...са складкай у скуры злучае. ах слодыч мёду

на мяккім павеку. застаецца патыліца зь лёгкім
трокі хвалістым кавалачкам. і зренкі вандруюць далей

— front line —
— лінія фронт —

Steffen Popp

SEESTÜCK, KLEINE MINNE

Deine zwei schönen Augen, Taxis bei Nacht
schwer lenkbare Wärmegewitter
Umschlagplätze von Licht, wo ich aufhöre
dich zu erfinden und
 alles was selten ist anfängt
 zu schwimmen.

Großes Gelächter von See her, mein Herz
ist eine Sprengwolke, will sich mit jedem Schlag
auslegen — aber dann
 klammert es, macht eine Faust —

ein lange von Blut durchschlagener
Glücksknoten, an dem ich festhalte
die kleine Loge, in der du sitzt
schwarze Oliven vor dir auf dem Tisch

eine geschlossene Pulslinie
in einer Funknacht mit Leuchtfeuern.

Штэфэн Поп

МАРСКІ ПЭЙЗАЖ,
НЕВЯЛІКАЕ КУРТУАЗНАЕ КАХАНЬНЕ

Твае два прыгожых вокі, начныя таксоўкі
непаслухмяная цеплавая навальніца
перавалачныя пункты съятла, дзе я ўжо
не выдумляю цябе і
ўсё што рэдкае такое плыць
пачынае.

съмех гучны з мора, маё сэрца —
воблака разрыву, імкненца пабольшаць пры кожным
покаце грому — але потым
за нешта чапляецца, кулаком пагражкае —

даўно пррабіты крыўёй
вузел шчасьця, за які я трymаюся
маленькая ложа, у якой ты сядзіш
масъліны перад табой на стале

замкнёная лінія пульсу
у радыёночы з сыгнальнымі агнямі.

DAS MEER BEWOHNT MICH,
WIE LICHT EINE STADT

Die offenen Balkone leuchteten, Inseln am Stadtring
die Luft lag herum, eine Fähre, vermutlich schlieft sie

ich legte meinen Kopf in ihren Rumpf
fand eine Strömung, das Regime der Flüsse
unter den Brücken und in den Tunneln
die Instrumente
Lichtketten, die sich bewegten.

Am Hafen
war ich allein mit dem Wasser, das dort an Land geht
Frachtkräne schienten den Kontinent
an seinen Rändern, im Hintergrund wirkten
die Meere.

МОРА МЯНЕ НАСЯЛЯЕ,
ЯК СЬВЯТЛО ГОРАД

Съяціліся расчыненая бальконы,
выспы на рынкавай плошчы
паветра было навокал, паром, хутчэй за ўсё ён спаў
я клаў свой голаў у ягоны тулаў
знаходзіў плынню, хаду рэчак
пад мастамі і ў тунэлях
інструмэнты
хісталіся гірлянды ліхтароў.

На прыстані
быў я з вадой сам-насам, яна на бераг там сыходзіць
грузапад'ёмныя краны шынавалі кантынэнт
па ўскрайках, на заднім пляні
дзейнічалі акіяны.

ELEGIE FÜR K.

Müd ist mein Auge, müd müd
wie Alpen. Eine verwunschene Strecke
aus Jahren ist mein Gesicht
Felder, in denen ich schlief —

gelbe Lampions, ein verrätseltes Kinderfest
alles ist außer mir, ein Staausee
in dem geflutete Dörfer nachts leuchten.

Die Erde gibt Farben
die Haut gibt Einheit
in den Plantagen rüsten die Obstbäume kühn
gegen das Weltall —

ringsum die Wiesen
reiben sich an meinen Füßen
der Fluss
an meiner Seite, unmerklich zieht ihn
ein fernes Meer.

ЭЛЕГІЯ ДЛЯ К.

Стамілася маё вока, стамілася
нібы Альпы. Мой твар
заклятая адлегласьць гадоў
палі, у якіх я спаў —

жоўтыя ліхтарыкі, загадковае дзіцячае съята
усё апроч мяне, вадасховішча
ў якім затопленыя вёскі съвецяцца ўночы.

Зямля нараджае фарбы
скура — адзінства
на плянтацыях дрэвы адважна ўзбройваюцца
супраць сусьвету —

навокал лугі
трущца аб мае ногі
рака
аб маё цела, нябачна цягне яе
далёкае мора.

DEN TOTEN DES SURREALISMUS

Wer mit den Dingen zusammenstößt,
wird es derselbe sein, der sie harmonisiert?
Das ist es wohl, was mich traurig macht.

Hugo Ball

I

Draußen ist's still, kein Tank von Shell
im Resonanzbereich meines Lauschens
kein Atom bricht ab
fällt in den Schacht, kein deprimiertes Organ
probt den Verrat und die Lilie
vor mir im träumenden Glas –

dieses Gewächs meiner Sehnsucht auch
schneuzt sein Arom nur semiotisch
ohne Geräusch in die entsetzliche Nacht!

Draußen ist's still, der leere Parkplatz
Schubumkehr des Glücks und eine winzige
Akademie
fern dräut Asien
ein Horn des Poseidon, mit Güterzügen ...

So kommt nun die Welt über den Winter!
Die Zwiebeln liegen auf dem Tisch
die Apparate des Wunders kreisen ...

Aber der Schnee ist nicht mehr gotisch
eine wunschlose Erzform, ein hellblau
getakteter Geiger
nein, er ist grau
und labbrig, die Abraumetage des Frühlings
ach –

Штэфэн Поп

ПАМЕРЛЫМ СЮРРЭАЛІЗМУ

Хто сутыкаецца з рэчамі, ці будзе гэта
той жа, што прыводзіць іх у гармонію?

Менавіта гэта і засмучае мяне

X'юга Бал

I

На вуліцы ціха, ніводнай цыстэрны Shell
ў межах рэзанансу майго падслухоўваньня
ніводзін атам не адломваецца
ня падае ў шахту, ніводзін засмучоны орган
не рэпэтую здраду і лілія
переда мной у замроенай шклянцы —

гэта расыліна маёй журбы таксама
выスマркае свой водар сэміятычна
бясшумна ў жахлівую ноч!

На вуліцы ціха, пустая паркоўка
рэвэрс цягі шчасція і маленькая
акадэмія
здалёк пагражае Азія
рог Пасэйдона, з таварнымі цягнікамі...

Так съвет пражывае зіму!
Цыбуля ляжыць на стале
кружляюць прыборы цуда...

Але сънет ужо не гатычны
апатычны мядзяны абрый, блакітны
рытмічны скрыпач
не, ён шэры
і нібы размазыня, захламлены паверх вясны
ах —

— front line —
— лінія фронт

Steffen Popp

und nur die untersten Schnee-Engel
halten sich noch an den Tankstellen
vermummt und marxistisch
in ihren winddichten Anoraks.

II

Draußen ist's still, es schlafen Berg und Tal
reglos die Stadt, das Elend der Sprengwerke
ihr langsames Feuer vereinfacht den Raum
die Herzensgebrechen der Trainer
Balkonpflanzen

und in den Meeren der Wal
und im Gefrierfach der Aal
Delikatessen, am Rand meiner Schwäche
ruhet die Liebe auch, ein Ghetto Rosen —

die großen Betonkörper winkeln das Licht
wo meine Hand liegt
ein Joch für Nachtfalter
und die Gedichte gehn über den Schnee
in kleinen Schritten ...

Die toten Surrealisten
rumoren unecht im Grundstock der Wälder
kauen den Sternklee in diese Nacht
trockene Seekoffer, Schneeklima ...

Hinter dem Elend der Bäume
leuchtet die Heimat
die Elemente erfinden sich, meine Geliebten
liegen im Streit und zerfallen

aufsteht der Mond, von seinem Sitz
da sein gelber Mund
dort seine Beine, die schleifen.

Штэфэн Поп

і толькі сънежныя анёлы, што з самага нізу
яшчэ трymаюцца за бэнзакалёнкі
замаскіраваныя і марксысцкія
ў сваіх ветранепранікальных штармоўках.

II

На вуліцы ціха, спяць горы й даліны
застылы горад, нікчэмнасьць крокваў
іхні павольны агонь спрашчае прастору
сардэчнае недамаганыне трэнэрай
бальконныя кветкі

па акіянах кіт плыве
а ў лядоўні вугар жыве
дэлікатэсы, на мяжы маёй слабасыці
спачывае каханыне, гета з ружаў —

вялікія бэтонныя целы пераламляюць съяцло
дзе ляжыць мая рука
хамут для начных матылькоў
і вершы ідуць па сънезе
невялічкімі крокамі...

Памерлія сюррэалісты
прытворна з грукатам корпаюцца ў нетрах лясных
перажоўваюць зорную канюшыну ў гэтую ноч
сухія марскія валізкі, сънежны клімат...

Па-за галечаю дрэваў
зазіхацела радзіма
вынаходзяцца элемэнты, мае каханыя
пасварыліся і падзеленыя

поўня ўзыходзіць, са свайго месца
там ейны жоўты рот
тут ейныя ногі, што ледзь-ледзь валакуцца.

— front line —
— лінія фронту —

HOTELSITUATION, LANGES LIEGEN

Herzhöheit, Neon und langsamer Umschlag dieser Waren
— irgendwie nachdenken, irgendwie wach bleiben —

wie das Milieu uns betört, in seinen Höhen und Tiefen
der Abend ist voll von Sprache, aber die Wörter lahmen

die Körper der Pflanzen regenerieren sich, hölzern und
still, trojanische Pferde, liegen wir am Grund der Stadt

so wach, in seinem Schlaf, unser geduldiges Fleisch
kommuniziert mit den Flüssen. Kriechstrom, nahes Ufer

zögernde Haut, das kleine Gefühl macht dich glücklich
Traumzeichen lösen sich aus meinen Jahren wie Laub

maßloser Baumschnee. Lass uns jetzt lange verreisen
zu Wasser, zu Land und zu Luft, lass uns jetzt lange

dieses Hotel nicht verlassen. Nie bei den Sternen, nie
aufhören, in der Musik. Dein Puls, deine Haare fliegen

ГАТЭЛЬНАЯ СЫТУАЦЫЯ, ДОЎГАЕ ЛЯЖАНЬНЕ

Веліч сэрца, нэон і насыпешная перагрузка гэтых тавараў
— неяк раздумваць, неяк на спаць —

як навакольле нас ачмурае, у вышынях сваіх і глыбінях
вечар насычаны мовай ды слова кульгаюць

целы расълінаў аднаўляюцца драўляныя,
ціхія, коні траянскія, ляжым мы на дне гораду

зусім бяз сну, у ягоным съне, наша цярплівая плоць
камунікуе з рэкамі. Ток уцечкі, блізкі бераг

нерашучая скура, маленъкае пачуцьцё
робіцца цябе шчаслівым
мройныя знакі адыходзяць з маіх гадоў нібы лісьце

бязъмерны сънег дрэваў. Давай надоўга зъедзем
па моры, па сушы, па паветры, давай цяпер доўга

не пакідаць гэты гатэль. ніколі пры зорах ніколі
не спыняцца, у музыцы. Твой пульс,
твае валасы разъдзімае веџер.

Marion Poschmann

GRUND ZU SCHAFEN

Kochbirnen Walnüsse Gras
es war weiß es war rot es war grau
Mosaiken aus Bauschutt verlorenes
Material wir verhielten uns unsichtbar

späte Ware die Nachkriegsmatratzen
wie Altersflecken im Garten
bekamen wir Schwachstellen unsere
T-Shirts auch tagsüber noch voller Nacht

die Birnen verrechneten wir
mit den Wespen ein Blumenstau gratis
zum Ende des Sommers war weiß oder rot
jede Hitze vermehrte sich

eine Wiese mit Bäumen man wuchs
unter Blitzen auf dunkelte nach war
das Auftragen alter Bekleidung kein Grund
zu Schafen

Марыён Пошман

ПРЫЧЫНА ДЛЯ АВЕЧАК

мяккія груши грэцкія арэхі трава
было так бела так чырвона так шэра
мазаіка з друзу згублены
матэрыйял і мы намагаліся не прыцягваць увагі

позыні тавар матрасы з пасъляваеннага часу
нібы плямы старасыці ў садзе
нам дасталіся ня надта надзейныя месцы нашы
футболкі і днём яшчэ поўныя ночы

груши пайшлі ў нас у залік
з восамі кветкавая запруда бясплатна
напрыканцы лета белай была ці чырвонай
любая съякота адно нарастала

луг на ім дрэвы расьлі мы
пад водбліск маланак падцямнялі даношваць
старое адзеньне яшчэ не прычына
для авечак

HIRSCHÜBUNG

über die Landstraße treibende Streifen,
durch Wälder geflößtes, sehr streng
bemessenes Weiß,
und wir folgten den Sprüngen, den Streckungen
dieser durchbrochenen Linie, Wildwechsel,
Glätte, Gefälle, an Rastplätzen lagen
bedingungslos schlafende Bänke, von Nässe
gequollenes Holz, und die braunen gebogenen
Rücken der Berge verwundete Fellflächen,
Kahlschlag, verendete Pfade, und wir
mit Karacho, wie Simulationen von Wind
zwischen brusthohen Zweigen,
Geweihen in Wattejacken verpackt,
mattes Hirngespinst (Fallräume),
Fünfender, Fingerzeig:

aber

wir rochen nach Seife
nach Veilchen und Teichwasser, vor uns
die furchtbare Vollständigkeit des Kommenden
bald harthufig der Frost

ПРАКТЫКАВАНЬНЕ АЛЕНЯ

палосы вядуць праз шашу
нібыта платы праплываюць лясамі, так строга
адмерана бель,
і мы паслухмяна ішлі за падскокамі і працяжэньямі
гэтай там-сям ажурнай лініі, съцежка,
якою зьвяры пераходзяць дарогу,
роўнядзь, схілы, на месцах для адпачынку заснулі
драўляныя лаўкі наскрэз набрынялія туманамі,
а там бурыя згорбленыя съпіны гор
прасыцягі параненай поўсьці,
прагалы, ушчэнт акалелыя съцежкі, і мы
імчымся бы вецер нібы сымуляцыя ветру
між вецыя, што нам да грудзей дастае,
хаваючы панты пад крысом ватовак,
відзек няясны і хваравіты (уява падзеньня),
пяціканцовыя, падказка:

але

мы пахлі мылам

фіялкай і сажалкавай вадой, а перад намі

тое што будзе ў страфайнай яго паўнаце

хутка цывёрдакапытна мароз

KLEINES RASENSTÜCK

100g Gras, wie Licht, das sich bewegte,
Licht, das knitterte, schnelle Lebensläufe
ohne Höhepunkte, Schwarzweißaufnahmen:
nickende Blitze.

Gras spritzte auf, fiel über, Gras, von Winden
hingekritzelt, von Winden ausgedehnt nach
Zentimetern, Gras, dieser strenge Glanz, zu
Halmen gefaltet,

Gras überwog uns schon — wuchs Gras darüber,
hob sich, senkte sich, wimmelnd, flimmernd, Gras, so
haltlos wurzelnd über dem hellen Abgrund
unserer Hirne.

ЛАПІК ГАЗОНУ

100 г травы, быццам прамень съяцла, які варухнуўся,
съяцло, што зыміналася, хуткія жыцьцяпісы
без узлётаў, чорна-белая здымкі:
маланкі, што згодна ківаюць.

Трава выпырнула і наляцела, трава, вятрамі
накрэслена, вятрамі разнесеная па
сантымэтрах, трава, гэты глянец суворы, сабраны
у съябліны,

трава апаноўвала нас — ды тое травою ўжо парасло,
узнімалася і апускалася, трымцела, мігцела, трава так
няспынна ўкаранялася над съветлым бяздоным
нашага мозгу.

VERSCHIEDENE ARDEN
VON VERRÜCKTHEIT

meine Kufen klingen auf dem See wie Bocciakugeln
die silbern aneinanderstoßen, hohl und flüssig

am Ufer in Flaschengrün erstarnte Pflanzenreste
ein gläserner Dschungel, Halme und Äste
tief hineingeschlängelt in den harten Raum

gestern wuchs die Stummheit in einer Telefonzelle
zu gekrümmten Geschöpfen
von außen mußte man sie sehen können
Eiswürmer, die sich durch ein nächtliches Volumen fraßen
Risse hinterließen, weiße Krakel in der dunklen Masse

Enten mit schillernden Hälsen paddeln am Abwasserzufluß
Personen in Fischgrätmanteln bedecken die Bänke mit
Sitzkissen, Zeitungsseiten

ich sehe dem Himmel und seinen Verzweigungen zu
in meiner Brust knirschen Glasmurmeln, Schnee fliegt

vereinzelt, wie früher zur Schulzeit Papierklümpchen
feucht von der Spucke des Absenders

РОЗНЫЯ ВІДЫ ВАР'ЯЦТВА

мае палазы ззвіняць на возеры бы шары для гульні ў боча
срэбна стукаюцца адзін аб адзін, полыя й вадкія

на беразе ў бутэлечнай зелені застылых рэшткі расьлінаў
шкляныя джунглі, съязбліны й галіны
што ўпляліся ў самую глыб цвёрдай прасторы

учора ў тэлефоннай будцы маўчаньне перарастала
у панура скрученых стварэнныні
знадворку іх пэўна можна было ўбачыць
ледзяных чарвякоў, што прагрызаліся праз тоўшчу начы,
пакідаючы пісягі белыя крамзолі ў цёмнай масе

качкі з ільснянымі шыямі вяслуюць па сточнай канаве
асобы ў паліто з узорам у елачку высыцілаюць лаўкі
падушачкамі і лістамі газэты

углідаюся ў неба ў яго разгалінаваныні
у грудзях маіх шаргочуць шкляныя шарыкі, сънег зълятае

сьняжынка за съняжынкай, нібы папяровыя бомбачкі,
мокрыя ал съліны, з нашага школьнага часу

MAGNETISIERTES ZIMMER

du hast die metallenen Jahresringe
der Obstkonserven gezählt,
jede Oberseite rotierender Stillstand
wie flimmernde Ventilatoren —

dieser Ort scheint verborgener jetzt, seit
du hier bist, als sei endlich Ruhe
eingekehrt, Sturm (alle Zimmer
ins Licht getaucht, alles
aus Angst überheizt):

ich beobachte dich, deinen zweiten
Versuch eine Dose zu öffnen,
beschwichtigend, ungeschickt, oder
als wartetest du, daß die
Stimmung sich ändert, als hättest du
deine gezielten Bewegungen leise verlegt

wir ähneln einander wenn manchmal
ein Gähnen ein anderes auslöst —
dann wieder die Unversehrtheit
verschlossener Körper, ein Blechspielplatz hier,
voller unverrichteter Dinge

НАМАГНІЧАНЫ ПАКОЙ

ты палічыў мэталёвыя гадавыя кольцы
на бляшанцы кансэрваванай гародніны,
у кожнага верх нерухомасць што круціцца
нібы мігатлівы вэнтылятар —

гэтае месца здаецца цяпер больш суцішным з той пары,
як ты зъявіўся, нібыта сюды завітаў
нарэшце спакой, бура (святло
залівае ўсе пакоі, усё
накалілася ад страху):

я назіраю за табой, за тваёю
другою спробай адкрыць бляшанку
супакойвальна, нязграбна і
так быццам ты чакаеш,
што настрой стане іншым, нібыта ты
цішком адклаў невядома куды свае мэтанакіраваныя рухі

мы падобныя калі часам
адно пазяханье нараджае другое —
потым зноў некранутасць
замкнёных целаў, тут бляшаная пляцоўка для гульняў,
дзе так шмат неўладкаваных рэчаў

DER KREISLAUF DER WALDGEBIETE

in Waldern gewandert
dieselbe Prozedur wie damals
im mächtigen Schatten der Mutter: Tannen und Untertannen
verrieselten stumm und unbemerkt

sie war ein dunkles Ensemble
war Schwarztanne Baldrian
Wermut und Ginseng

ich hielt ihre Hand
ich schwitzte den Duft
schuppiger Zapfen aus
durch dunkle Flecken verunsichert:
wollte den Regen von meiner Jacke
abwaschen

baume in nasskalter Andachtshaltung
lange betropfte Kopfe

КРОВАЗВАРОТ ЛЯСНЫХ МЯСЦОВАСЫЦЯЎ

блуканьне у лясох
такая ж самая працэдура як тады
у магутным цені маці: яліны й недаелкі
зынікалі моўчкі, незаўважна

яна была цёмнай купінай
была чорнай ялінаю валяр'янай
палыном і жэнышэнем

я трымала яе руку
ад мяне струменіўся пах
шышак
зьбянтэжаная цёмнымі плямамі:
старалася змыць дождж
са сваёй курткі

Арэвы стаяць у застылай багавейнасыці
доўгія скроль у краплях галовы

Monika Rink

HYPOTYPOSE: LIEGEN AUF SCHIENEN

fahrten, schwere fahrt nach süden, darauf ich
schlief überhaupt nicht mehr. kam licht, ein dreckig,
silbrigglühend licht von den gipfeln der berge her.
es kam sehr. war der liegewagen deckendunkel,
war bewusstlos (bis auf mich). am brenner erstaunte
ein schwankend kantischer aufbau. oder auch:
ein hartherziger schankherr. mensch kant.
ich wurde geweckt, um nie wieder zu schlafen.
wehe, wer war das. ich merkte, auf schienen:
das ist die kritik meiner kraft. ungeachtet
seiner inneren zufälligkeit hat das schöne
eine sittliche neigung nach außen. jedoch:
meine hungernde einbildungskraft hohl, insolviert,
wiederholt listlosen einsatz, kultus kann wegfalln,
denn die lippen wurden entfernt. alles von kant!
so lange. und länger. wird es dauern, bis wieder ansteht
natürlicherweise wie lieblicher hausbau auf lichtung:
zweckmäßigkeit plus lust im verhältnis von gunst.

Моніка Рынк

ГІПАТЫПОЗА: ЛЯЖАЦЬ НА РЭЙКАХ

паездкі, цяжкая паездка на поўдзень, у якой я болей наогул ня спала. съятло, загарэлася бруднае съятло зь вяршыняў гор, якое мігцела срэбрам. імклівае съятло. пляшкартны вагон у паўэмроку быў непрытомны (акрамя мяне), у съятле хісткая акантаваная канструкцыя. і, можа быць: гаспадар з каменным сэрцам. чалавек-кант. мяне разбудзілі, каб болей я не заснула. хто ж гэта быў. я зауважыла, на рэйках: крытыка маёй сілы. нягледзячы на сваю ўнутраную выпадковасць, прыгожае мае скільнасць чытаць маралі. аднак: маё згладнелае, выпаражненае, недзеядольнае ўяўленыне паўтарае няхітры ўступ, культ занепадае, бо выдалены вусны. усё гэты кант! так доўга. і даўжэй. будзе доўжыцца, пакуль зноў не надыдзе чарга натуральным чынам як сымпатычны дом — праста пабудова на прагаліне: мэтазгоднасць плюс жарсыць у прапорцыі добра га стаўленыня.

DAS GEGENTEIL VON VERFÜHRUNG

dieses dörren, ist das jetzt noch protest gegen den fortgang der zeit – oder dieses unmerkliche wachstum trotz schlechter behandlung, seit Jahren hab ich den gammligen rest aus den tassen – will hier einer noch kaffee – in die töpfe gekippt oder sie wurden wochenlang gar nicht gegossen, lockere, holzige stängel in so etwas wie erde. dass sie weiterhin wachsen oder so tun: sie parodieren das leben. und in meinen rücken stemmen sie stumm ihre kippligen schwerter, ausgehebelt beim transport von einem büro in das andre. sie lehnen in ecken, betreiben tristesse und photosynthese. was eben noch den prozessor kühlte, verbrauchen jetzt unsere achtständigen lungen. was ist denn das fürne pflanze? die hat heidrun mitgebracht, man hat schon hunde ohne fell gezüchtet, hat man, aber pflanzen ohne blätter? vor diese pflanze stell ich mich hin und sage in das surren der rechner: »einst ruhe ich ewige zeit.« und denke das draußen, ein wehen, zärtlich, die blätter, die blätter, bewegt im verbund und unter ihres-irisgleichen, und diese eine hässliche pflanze hier als erlösergestalt, sodass wir alle, alle auferstehen in eine nicht mehr brauchbare zeit, in der wir nicht säen, nicht ernten, nur ausharren im gegenteil von verführung. alle sagen: morgen bringe ich torf mit. es kommt der morgen, keiner bringt torf mit.

СУПРАЦЬЛЕГЛАСЬЦЬ СПАКУСЫ

гэтае высыханье, гэта ўсё яшчэ пратэст супраць няспыннага часу?
ці гэты непрыкметны рост, насуперак кепскаму дагляду,
шмат гадоў я выплескаю бурду — рэшту з кубкаў — хочаце
яшчэ кавы? — ў гаршкі і або яны заставаліся непалітая кволыя,
цывёрдая съябліны ў нечым падобныя да зямлі.

яны працягваюць расьці або: яны робяць выгляд што растуць
за маёй сыпнай яны нема падымаюць свае выплеснутыя хісткія мячы,
перакуленыя пры транспартыроўцы з аднаго бюро ў другое. яны
прыхіляюцца

да кутоў, паныла займаюцца фатасынгэзам. тое, што нядайна
астуджала працэсар, спажываюць цяпер нашыя восьмігадзінныя
лёткія.

што ж гэта за дзіўная расьліна? яе прынесла з сабой хайдрун, ужо
вырошчваюць

собакаў бяз шэрсы і, але расьліны без лістоты?

перед гэтай расьлінай я спыняюся і кажу ў гудзеньне вылічальнай
машыны:

«некалі я супакоюся навечна»? і думаю пра гэта знадворку, павеў,
лагодна,

лісьце, лісьце, рухаецца ў звязку й пад сваёй падобнай да касачоў
і гэтая жахлівая расьліна тут як вобраз збаўды, так што як мы ўсе,
усе ўваскрасаем у непрыдатны час, у якім мы ня сеем,
не збіраем ураджай, толькі цярплюва чакаем у супрацьлегласць
спакусе. усе кажуць:

зайтра я прынясу ўтнаеные надыходзіць зайтра, ніхто нічога не
прыносяць.

BITTE WIE GEHT VORBEREITEN

bitte wie geht vorbereiten, wie geht bräunungscreme und haare waschen, das sind doch alte fragen, menschheitsalter kommen da zusammen so wie auf einer landungsbrücke stehn und schnittchen essen, weil jemand sich verlobt, und ein orchester spielt, und immer wieder ausgeschenkt und eingeschenkt. dreht sich der wind, wimpelt, legt den trizeps frei, bordüren hampeln, paspeln, angefasste oberarme, jahaa, der unterschied zwischen champagner und fleischfarben ist bekanntlich nur graduell. oder lieber doch (jetzt noch?) auf die körper übergreifen, an den anziehsachen reißen und in hinterzimmern liegen, wenn es draußen hell und innen redlich wird. und schließlich etwas schreiben müssen, das viel jünger ist als ich, sodass die ottern lachen müssen und sich an den händen fassen, ringelreihn, nein, nein, nein, das ist nicht mein dessous, das muss von jemand andrem sein.

КАЛІ ЛАСКА РЫХТУЙЦЕ ЯК МАЕ БЫЦЬ

калі ласка што значыць рыхтаваць, што значыць
карыстацца крэмам для загару
й мыць валасы, гэта ж усё старыя пытаныні,
узросты чалавецтва сыходзяцца тут гэтаксама як
стаяць на прыстані й нешта грызыці,
бо нехта заручаецца, і аркестр грае,
і увесь час прадаюцца і наліваюцца напоі й разносяць
пачастунак.
круціцца вецер, лунаюць съягі, цягліцы паслабленыя,
бардзюры сутаргава торгаюцца, аблямоўваюць,
дакранаюцца да плячэй, та-а-ак!
адрозненые паміж колерам шампанскага й цялесным
як вядома ў адценнях. ці лепей (яшчэ раз?)
перайсыці на цела, сарваць адзеньне
і ляжаць у заднім пакоі, калі знадворку стане съветла
і ўнутры сумленна. і нарэшце мусіць што-небудзь
напісаць,
што нашмат маладзей за мяне, так каб выцры
засъмяяліся
і схапіліся за рукі, карагод, не, не, не,
гэта не мая бялізна, гэта кагосыці іншага.

DAS UNTERNULL DER ROMANTIK

das war das höchste eis. krass, caspar david.
kathedrale mittenrein geschnitzt, es taut ihr
ihren nassen schlund hinab. atemnehmend.
ein senkrechter gletscher, flaschenhals, darin
hallen und gemächer. unten wasser, schwarz
vor kälte. sehr kalt, sehr schwarz. es wandeln
die puten, von denen nur der kern zu sehen ist.
wie eine kaffeebohne in bewegung, nur darf
man sich nicht täuschen. die pute ist noch da
nur ist sie nicht zu sehen. das ganze ist fatal.

НІЖЭЙ ЗА НУЛЬ РАМАНТЫКІ

гэта быў найвышэйшы лёд. кідкі, каспар давід.
катэдральны сабор үрэзаны ў сярэдзіну, ён адтайвае
яе мокрае нутро забіраючы паветра.
вэртыкальны глетчэр, як рыльца бутэлькі, у якім
залі й пакоі үнізе. вада, чорная
ад холаду. вельмі халоднай, вельмі чорнай. блукаюць
індзейкі, у якіх відаць адно сарцевіну.
як кававы боб у руху, толькі нельга
падманвацца. індзейка яшчэ тут
толькі яе не відаць. усё абсолютна фатальна.

MEIN LYRISCHES ICH

kam zurück zu mir und sagte: i could do that (das)
til the end of days. leicht vorgebeugter gang,
diese zeitversetzte taille, noch ist alles gut, ist alles,
wie es sein soll. doch in der nacht, da trafen wir
auf mein brutales double. zurückgerufen mich:
ich sei es nicht. die schwere meiner knochen,
ganz gewiss. ein vogelkopf wippt sprechend
über meiner schulter, dünnes haken, war da
nicht ein herrgottsschnabel in den augenwinkeln
dieser welt? war da nicht eine enge und ein zwang?
und hab ich schon gesagt: in der tiefen nacht
in jeder stadt begegnete uns auf allen straße,
die wir gingen, mein brutales double? hab ich schon.
monika, das hast du schon. hab ich schon? du hast.

МАЁ ЛІРЫЧНАЕ Я

да мяне прыйшло й сказала: i could do that (гэта)
'til the end of days. ледзь нахіленая хада,
гэтая скранутая ў часе талія, ўсё пакуль добра,
так як мае быць. але ж уначы, там натрапілі мы
на майго бязълітаснага двайніка. мяне назад паклікаў:
я — нешта іншае. цяжар маіх костак,
так, без сумневу. і птушыная галава красамоўна
гайдaeцца над майм плячом, слабое дзяўбаньне
ці не было боскай дзюбы ў вугалках вачэй
гэтага съвету? ці не было цеснаты й прымусу?
а я ўжо казала што: глыбокай ноччу
ў кожным горадзе на ўсіх вуліцах
па якіх мы хадзілі, нас сустракаў мой бязълітасны
двайнік? ужо казала. моніка, ты ўжо казала. казала?
так, так.

DAS BEWÖLKTE NICHTS

am sonntag ist das nichts bewölkt.
ist es durchzogen von adern.
ich spreche aber von steinen.
von erzen, von kollernder einsicht.
das wetter ist mild. es ist stor.
dazwischen schreit jemand: basta.

vorüber ziehen blaskapellen,
bannerträger, der heilige sebastian,
aufrecht auf seiner beschirmten insel,
geschultert von stämmigen männern,
die, so will mir scheinen, lebenslang
an ihrer grimmigkeit feilten.
der durchbohrte dennoch
in schräglage.

wenn doch schon abend wär.
erst abend, dann ein neuer tag.

linderung ist, wenn wetter
sich daruntermischt.
etwas, das darüberzieht.
etwas, das darunterliegt.

hier geht dein schuster.

in dieser hinsicht ist es erstaunlich,
dass es die diesbezügliche welt
immer noch gibt, die so mild
und, wie mir versichert wurde:
verletzlich auch ist.

ПАХМУРНАЕ НІШТО

у нядзелю Нішто без аблачынкі.
яно спаласавана прожылкамі.
але ж я гавару пра камяні.
і пра мэталы, пра ашалелую разважлівасьць.
надвор'е цёплае. упартая.
і нехта раптам баста! тут крычыць.

мінаюць маленькія духавыя аркестры,
съязганосцы, съяты сэбасыцьян,
стаўма на сваёй затуленай ад усіх высьпе
на плячах каржакаватых мужчынаў
якія, як мне падаецца,
ўсё жыцьцё адшліфоўвалі сваю лютасьць.
ён прасьвідраваўся ўсё ж
у нахілене становішча.

калі б ўжко вечар быў.
спачатку вечар, потым новы дзень.

палёгка, калі надвор'е
падмешваецца.
штосьці, што праходзіць над намі.
штосьці, што ляжыць пад.

а вось і твой шавец.

у гэтых адносінах дзіўна,
што ўсё яшчэ ёсьць адпаведны съвет,
які настолькі цёплы
і як запэунілі мяне:
таксама крохкі.

Jan Wagner

CHAMPIGNONS

wir trafen sie im wald auf einer lichtung:
zwei expeditionen durch die dämmerung
die sich stumm betrachteten. zwischen uns nervös
das telegraphensummen des stechmückenschwärms.

meine großmutter war berühmt für ihr rezept
der *champignons farcis*. sie schloß es in
ihr grab. alles was gut ist, sagte sie,
füllt man mit wenig mehr als mit sich selbst.

später in der küche hielten wir
die pilze ans ohr und drehten an den stielen –
wartend auf das leise knacken im innern,
suchend nach der richtigen kombination.

Ян Вагнэр

ШАМПІНЬЁНЫ

мы сустрэлі іх на лясной прагаліне:
дзъве экспэдыцыі праз прыцемкі
яны выглядалі нямымі. паміж намі нэрвовае
тэлеграфнае гудзеньне камарыных зграяў.

мая бабуля была знакамітая сваім рэцэптом
champignons farcis. яна забрала яго
з сабой у магілу. усё, што добра, казала яна,
наўрад ці можна напоўніць нечым больш чым сабой.

пазней на кухні мы падносілі
грыбы ды вуха й круцілі за ножкі —
чакаючы на ціхае патрэскванье ўнутры,
шукаючы правільных камбінацыяў.

GUERICKE'S SPERLING

»...köstlicher als Gold, bar jeden
Werdens und Vergehens...«

Otto von Guericke

was ist das, unsichtbar und doch so mächtig,
daß keine kraft ihm widersteht? der kreis
von bürgern rund um meister guericke
und seine konstruktion: die vakuumpumpe,
die auf drei beinen in das zimmer ragt,
vollendet und mit der obszönen grazie
der *mantis religiosa*. messingglanz,
die kugel glas als rezipient: hier sitzt
der sperling, der wie eine weingeistflamme
zu flackern angefangen hat — die luft
die immer enger wird. vorm fenster reifen
die mirabellen, summt die wärme, wächst
das gras auf den ruinen. an der wand
ein kupferstich vom alten magdeburg.
die unbeirrbarkeit der pendeluhr,
diopter, pedometer, astrolabium;
der globus auf dem tisch, wo eben erst
neuseelands rückenflosse den pazifik
durchschnitten hat, und wie aus weiter ferne
das zähe trotzen eines pferdefuhrwerks.
»dieser tote sperling«, flüstert einer,
»wird noch durch einen leeren himmel fliegen.«

ВЕРАБЕЙ ГЮРЫКЕ

«...прыемней за золата, пазбаўленае
станаўленыня і зьнішчэнья...»

Ota фон Гюрыке

што гэта тут, нябачнае і ўсё ж
магутнае такое? грамадзяне
наўcola майстра гюрыке й ягоная
канструкцыя: насос які
на трох нагах ўзвышаецца ў пакоі,
дасканалы й зь непрыстойнай грацыяй
mantis religiosa. латунны глянец,
шкляная куля як рэцыпіент:
ды верабей, што полымем этылавага съпірту
пачаў мігцець — паветра
становіцца ўсё цясьнайшым. на падворку
спеюць мірабэлі, цішыня гудзе і на руінах
расыце трава. а на съцяне
гравюра зь відам колішняга магдэбургу.
гадзіннік найдакладнейшы з ківачом,
дыёптр, пэдамэтар, астралябія;
ды глёбус на стале, дзе толькі што
плаўнік новай зэляндый прагрэзаў
сабою ціхі акіян нібыта
з далёкай далі ўпарты цягнецца фурманка.
«ну, гэты мёртвы верабей», шапталі,
«падымецца яшчэ ў пустое неба».

— frontispie
— хінда фантазія

BOTANISCHER GARTEN

dabei, die worte an dich abzuwagen —
die paare schweigend auf geharkten wegen,
die beete laubbedeckt, die bäume kahl,
der zäune blüten schmiedeeisern kühl,
das licht aristokratisch fahl wie wachs —
sah ich am hügel gläsern das gewächshaus,
seine weißen rippen, *fin de siecle*,
und dachte prompt an jene walskelette,
für die man sich als kind den hals verdrehte
in den museen, an unsichtbaren drähten,
daß sie zu schweben schienen, aufgehängt,
an jene ungetüme, zugeschwemmt
aus urzeittiefen einem küstenstrich,
erstickt an ihrem eigenen gewicht.

БАТАНІЧНЫ САД

пры гэтым, слова па табе ўзважыць —
маўкліва пары ўзважанае спляжаць,
аголеняя дрэвы, ў лісыці пожні,
квіценыне зімнае жалезных агароджаў,
святло шляхетна падае, як воск —
пабачыў на ўзгорку школо цяпліц і вось
іх рэбры белыя, і *fin de siecle*,
падумаў пра кітоў,
пра косткі іх шкілецін,
якія гэтак да спадобы дзецям,
але ў музэях на нябачным дроце
застылі косткі іх навечна ў палёце,
з пра-глыбіні на бераг вынес іх прыбой,
задушаных уласнаю вагой.

STÖRTEBEKER

»Ich bin der neunte, ein schlechter Platz.
Aber noch läuft er.«

Günter Eich

noch läuft er, sieht der kopf dem körper zu
bei seinem vorwärtstaumel. aber wo
ist er, er selbst? in diesen letzten blicken
vom korb her oder in den blinden schritten?
ich bin der neunte und es ist oktober;
die kälte und das hanfseil schneiden tiefer
ins fleisch. wir knien, aufgereiht, in tupfern
von weiß die wolken über uns, als rupfe
man federvieh dort oben — wie vor festen
die frauen. vater, der mit bleichen fäusten
den stiel umfaßt hielt, und das blanke beil,
das zwinkerte im licht. das huhn derweil
lief blutig, flatternd, seinen weg zu finden
zwischen zwei welten, vorbei an uns johlenden kindern.

ШТОРТЭБЭКЭР*

«Я дзяявты, кепскае месца.

Але ён яшчэ бяжыць».

Гюнтэр Айх

яшчэ бяжыць ён, бачыць цела галава,
хістаючыся. але дзе ён,
ён сам? у позірку апошнім
з кошыка ці ў поступе съляпым?
так, я дзяявты і цяпер каstryчнік;
халодна, і вяроўка ўсё глыбей
піле маё мяса. на каленях
стайм мы ў шэрагу й над намі
аблокай белізна птушыным пер'ем.
наш бацька ў зъялелых кулаках
сякеру съціснуў, і лязо бліснула,
і певень акрываўлены пабег,
свой шлях знайшоўшы паміж двух сусветаў,
мы, дзеңді, так тады лямантавалі.

* Кляйус Шортэбэкэр – вядомы нямецкі пірат; у 1402 годзе быў спайманы ды асуджаны на съмерць. Існуе знакамітая легенда: перад пакараннем Шортэбэкэру прапанавалі выкананць ягонае апошніе жаданьне, і ён сказаў: «Я прабагу без галавы перад шыхтом іншых асуджаных піратаў, і тыя, міма каго я здолею прабегчы, пакуль не ўпаду, атрымаюць свабоду».

WEIHNACHTEN IN HUNTSVILLE, TEXAS

»Es ist so, als ob man an einem Bahndamm wohnt.
Zuerst achtet man noch auf jeden Zug, dann hört
man sie einfach nicht mehr.«

ein Einwohner von Huntsville

als der strom an diesem abend
zusammensackte, flackerten die lampen
am weihnachtsbaum, erloschen. in der ferne
der spätzug. wir, die nacht, der bratenduft —
die gänse schwammen friedlich in den seen
aus weißem porzellan. im mondlicht
die abgenagten knochen der veranden.
wir lauschten auf die leicht bewegte wiege
des großenwaldes, der die stadt umfängt,
dann kehrten die choräle ins radio zurück.
in jedem fernseher saß ein präsident.
der bahndamm, ohne anfang, ohne ende.
der gänsebraten.

КАЛЯДЫ Ў ХАНТСЬВІЛЕ, ТЭХАС

«Гэта нагадвае жыцьцё на чыгуначным насыпе.

Спачатку зауважаеш кожны цягнік,
потым іх ужо праста ня чуеш».

жыхар Хантсъвілу

як электрычнасць у той вечар
забруліся, замігцелі лямпачкі
на елцы і згасьлі. удалечыні
позні цягнік. мы, ноч, пах смажанага мяса —
гусі мірна плаваюць у азёрах
зь белай парцаляны. у сьвятле месяцу
аб'едзеная косткі вэрандай.
мы прыслухоўваліся да лёгкага пагайдвання
вялікага лесу вакол гораду,
потым харалы вярнуліся ў радыё.
у кожным тэлевізары зявіўся прэзыдэнт.
чыгуначны насып, без канца, бяз краю.
смажаная гусяціна.

DER VETERANENGARTEN

»Again he fighting with his foe, counts o'er his scars,
Tho' Chelsea's now the seat of all his wars,
And fondly hanging on the lengthening tale,
Reslays his thousands o'er a mug of ale.«

*Sir John Soane, Inschrift im Summerhouse
des Royal Hospital, London*

die veteranen wachsen aus dem gras
empor in ihren ehrenuniformen;
die schweren messingknöpfe blinzeln matt
ins späte licht des nachmittags zurück.
sie wachsen aus dem gras wie in den mythen
das heer der ausgesäten drachenzähne.

die veteranen zeigen ihre zähne
auf fotos, die so braun wie altes gras
geworden sind — vergilbter noch als mythen.
der kampf, sagt jener grieche, ist der formen
beginn, und alles führt zu ihm zurück.
die veteranen steigen auf das matt-

erhorn ihrer erinnerung, das matt
im gegenlicht erstrahlt. die falschen zähne,
die längst schon in der ebene zurück-
geblieben sind. fast unbemerkt im gras
die enkel, glücklich mit geringsten formen
des spiels — ein gegensatz zum kaum bemühten

САД ВЭТЭРАНАЎ

«Again he fighting with his foe, counts o'er his scars,
Tho 'Chelsea's now the seat of all his wars,
And foundly hanging on the lengthening tale,
Reslays his thousands o'er a mug of ale».

*Сэр Джон Сон, надпіс у летнім доме
Кафалеўскага шпіталю, Лёндан*

вэтэраны растуць з травы
ўвышыню ў сваёй ганаровай уніформе;
цяжкія латунныя гузікі матава блішчаць
у позынім съятле надвячорку.
яны растуць з травы як у мітах
войска з пасеяных зубоў дракона.

вэтэраны паказваюць свае зубы
на фатаздымках, што сталі брунатнымі
як старая трава — пажоўклыя больш за міты.
бараўба, кажа той грэк, гэта пачатак формы,
і ўсё вяртае да яе.
вэтэраны падымаюцца на мат-

эрхорн, на якім матава адлюстроўваецца
съятло. штучныя зубы, якія даўно ўжко сталі
сваімі. амаль непрыкметныя ў траве
ўнукі, шчасльвия ад найменшых праяваў
гульні, — супрацьлегласць, бадай што,

versuch der veteranen, sich beim mythen-
umrankten spiel der könige ins matt
zu setzen. (die die weißen steine formen
benutzen elfenbein und walroßzähne.)
im veteranengarten wächst das gras.
die schnecke gleitet in ihr haus zurück.

die veteranen denken oft zurück
und kaum nach vorne. so entstehen mythen.
die enkelkinder spielen auf dem gras
in das die kameraden bissen, matt
vom kampf. zu leben heißt: man muß die zähne
zusammenbeißen. und das schicksal formen.

die schwester tragen weiße uniformen
und sind doch warm. sie rollen sie zurück
ins haus wenn erste sterne ihre zähne
entblößen, und ein ganzes heer von mythen
folgt ihnen auf die zimmer. wo es matt
war vom gewicht erhebt sich nun das gras.

die dunklen formen wandern übers gras —
man mag an zähne denken. oder mythen.
der könig bleibt zurück in seinem matt.

слабым спробам вэтэранаў
паставіць у гэтай авеянай мітамі гульні
мат каралю. (белыя фігуры са слановай косьці
й маржковых зубоў.)
у парку вэтэранаў расьце трава.
сълімак вяртаецца ў свой дом.

вэтэраны часта думаюць пра мінулае
і амаль ніколі пра будучае. так паўстаюць міты.
унукі гуляюць на траве
пад якою ляжаць таварышы, стомленыя ад барацьбы
жыць значыць: съціснуць зубы.
і вызначаюць свой лёс.

сёстры носяць белую ўніформу
і ўсё-ткі цёплыя. яны вязуць іх назад
у дом калі першыя зоркі паказваюць
свае зубы, і цэлае войска мітаў
крочыць за імі ў пакой. там дзе
панавала слабасць цяпер расьце трава.

цёмныя формы сноўдаюць над травой —
можна згадаць пра зубы. або міты.
мат каралю.

Ron Winkler

DIAGNOSTISCHER SEEAUFENTHALT

ein flüchtiger Blick auf das Wasser genügt:
klassisches *Marinett* oder *Tango marino*.
Bojen markieren die Wellen als Jamben.

~

dem Vernehmen nach werden die Farben der See
gelegentlich überreizt.

~

das Wasser hingegen wirkt etwas dünn.

~

die Dinge stehen in Wettbewerb. zwei Strandkiefern
ringen um die ästhetischste Neigung.

~

uner müdlich die Brandung: man könnte meinen,
hier wird eine größere Schuld abbezahlt.

~

der Wind streicht über die See wie ein energischer Vater.

~

alles macht einen nachhaltigen Eindruck
noch die Reiher am Ufer: fishing for consequence.

— frontlinie —
frontlinie

Рон Вінклер

ДЫЯГНАСТЫЧНЫ ПРЫПЫНАК НА МОРЫ

дастакова беглага позірку на ваду:
клясичное *Marinett* або *Tango marino*.
буйкі разъмячаюць ямбамі хвалі.

~

ходзяць чуткі што колеры мора
раздражняюцца часам.

~

вада ж наадварот танее трохі.

~

спаборнічаюць рэчы. дэльце ўзыярэжныя сасны
змагаюцца за эстэтычны нахіл.

~

прыбой нястомны: можна падумаць
тут вяртаюць значную пазыку.

~

вецер лашчыць мора як энэргічны бацька.

~

усё пакідае працяглает үражаньне.
яшчэ чаплі на беразе: fishing for consequence.

— frontline —
~~лінія фронту~~

SURROUNDING SCHNEE

für J. S., R. H. und M. R.

wir lieben diese kalte fraktale Grammatik.

das feingliedrige Taumeln des Schnees in der Luft.

das komplexe Tänzeln des feingliedrigen Schnees
in der Atmosphäre.

das Neuland vor den white boxes unserer Augen.
das die Vereinfachung der Umgebung ist.

wir lieben diese lautlosen Hufe des Anfangs
von *es liegt Schnee*.

wir lieben diese komplizierten Intensivstationen
eines besonderen Klimas.

ihre unaufdringliche Kompliziertheit.

die Anschaulichkeit von *spezifisches Ungleichgewicht*.

wir lieben die sich selbst beweisende Turbulenz.

und die Erscheinung an sich (als Erinnerung
an diese Erscheinung).

vorsichtig lieben wir das friedliche *overbombing*.

und später den schleichen Konstruktivismus
eines weißen Sanskrits auf den Dingen.

—frontlinie—

SURROUNDING СЪНЕГ

да Ю. С., Р. Г. і М. Р.

нам падабаецца гэтая стрыманасць фрактальнай граматыкі.

крохкія хістаньні сънегу ў паветры.

складанае прытанцоўваныне крохкага сънегу
ў атмасфэры.

неруш перад white boxes нашых вачэй.
гэта спрашчэныне навакольля.

нам падабаюцца гэтыя маўклівыя капыты пачатку
сънегаліжаньня.

нам падабаюцца гэтыя складаныя аддзяленыні
інтэнсіўнай тэрапіі асаблівага клімату.

іхняя ненавязлівая складанасць.

вобразнасць спэцыфічнага дысбалансу.

нам падабаецца турбулентасць якая сама праяўляеца.

і зъява ў сабе (як успамін
пра гэтую зъяву).

абачліва ўпадабалі мы мірную *overbombing*.

а пазней паўзучы канструктывізм
белага санскрыту на рэчах.

KLEINE MARITIME POETIK

du kannst *es* nicht zählen, nicht fertig
benennen, das Gedicht ist ein Sieb,
in die Fremde gehalten, die Brandgänse
über dir lassen sich damit nicht löschen.
sie bleiben übrig, der Text bleibt dahinter
zurück, verbreitet das Bild eines Menschen,
der Steine aufliest als Bilder.

für Crauss

МАЛЕНЬКАЯ МАРСКАЯ ПАЭТЫКА

ты ня можаш гэта падлічыць, канчаткова
назваць, верш гэта сіта,
працягнутае ў бок чужыны, чырвоных пеўняў
над табой не затушыць ім.
яны застаюцца, тэкст спазыняеца,
паширае вобраз чалавека, які
падбірае каменьне бы вобразы.

да Kraуса

LÄNDLICHE ELEGIE

das Sendegerät dieses Tages
ist auf den Windkanal eingestellt.

*

in den Weizenfeldern gewinnen
Andachtshalme an Geltung.

*

über dem Land Pollenverschickung,
gratuit et libre.

*

unverblümt lagern Blüten
ihre Aromen aus.

*

einzelne Böen animieren knorrige Sträucher
zu verästelten Hymnen.

*

in manchen Glockenblumen
schwingen Kirchenversuche.

*

die Katzen unverändert
per Sie mit ihrer Umgebung.

*

die Vögel sind überstimmt. sie beschließen
den Tag im *silent mode.*

*

um Mitternacht die Regionalhymne
der Frösche am Teich.

ВЯСКОВАЯ ЭЛЕГІЯ

пераdatчык гэтага дня
настроены на аэрадынамічную трубу.

*

на пшанічных палях съябліны у глыбокай
пашане набываюць значнасыць.

*

адпраўка пылку па-над зямлёю
gratuit et libre.

*

непадробна настойваюць кветкі
свой водар.

*

адасобленыя ветравыя павевы заахвочваюць
шурпатыя кусты да разгалінаваных гімнаў.

*

у некоторых званочках
раздаюцца царкоўныя спробы.

*

каты нязъменна
на Вы са сваім навакольлем.

*

птушак заглушыла. яны сканъчаюць
дзень у *silent mode.*

*

пасярод ночы мясцовы гімн
жабаў ля сажалкі.

—frontline—
ЛІНІЯ ФРОНТУ

TAGEBUCH, LAGO MOMENTANE

unsere Ankunft war katastrophal schön,
der Himmel malerisch farblos und die Gegenwart
wie ein präzises Gewässer.
wir sammelten Götter und reinigten
sie bis spät in die Nacht. die Luft war
groß. es gab gesungene Tiere,
Erscheinungen mit eigenümlicher Rispung.
das meiste sah möglich aus.
wir fühlten uns auffallend *jetzt.*

ДЗЁНЬНІК, LAGO MOMENTANE

нашае прыбыцьцё было катастрофічна прыгожым,
неба маляўніча бляктым а сучаснасць як
дакладны вадаём.

мы зьбіралі багоў і чысыцілі іх
да глыбокай ночы. паветра было
вялікім. былі праспіяваныя жывёлы,
зъява дзіўнай мяцёлкі.

большасць усяго выглядала магчымым.
мы адчувалі сябе задзірліва *цянер*.

DER SACHVERHALT REGEN

wir betrachteten das fragmentierte Gewässer als Erscheinung zwischen den Adjektiven *leicht* und *stürmisch*.

es regnete nie nur einmal pro Regen.

manchmal empfanden wir, Hormone steuerten auf uns zu.

manchmal: handfeste Antonyme von *Wüste*.

wir empfanden den Regen als das trinkbarste Wetter.

als *Hydrogenität*,

es regnete meistens vom Universum weg.

und auf das Universum zu.

Ozeane glitten über unsere Köpfe hinweg. Kapseln, mit sich selbst gefüllt.

und den Daten der ersten Stunde.

АКАЛІЧНАСЬЦЬ ДОЖДЖ

мы разглядалі раздроблены вадаём як зъяву
паміж прыметнікамі *лёгкі і трывожны*.

ніколі дождь не ішоў толькі раз на дождь.

часам мы адчувалі як гармоны скіроўваліся да нас.

часам: трапны антонім *пустыні*.

мы адчувалі дождь як саме пітное надвор'є.

як *гідрагеннасъць*.

галоўным чынам дождь ішоў ад сусьвету.

і на сусьвет.

акіяны сълізгалі па нашых галовах. капсулы
запоўненыя самімі сабой.

і вынікамі першай гадзіны.

Uljana Wolf

DIE VERSCHIEBUNG DES MUNDES

gegen vier uhr morgens
beobachte ich
die verschiebung des mundes

das haus schließt
nach dem letzten
gähnenden windstoß
die lippen schmal wie lider

dagegen öffnet seinen rachen
der himmel : ein hellblau
nahe am gaumenzapfen
über den dunkel gespannten
zungenbögen der wälder

aus dem dunstigen mund
entspinnt sich regen lang
anhaltender atem : wie über
die wimpern des schlafenden
hinsprechend

Ульяна Вольф

ЗРУШЭНЬНЕ РОТА

каля чатырох гадзін раніцы
я назіраю за
зрушэньнем рота

дом замыкаецца
пасъля апошняга
разяўленага парыву ветру
тонкія нібы павекі вусны

аднак неба расчыняе сваю
пашчу : блакіт
ля самага язычка
над змрочнымі напятымі
ляснымі пагоркамі языка

з імжыстага роту
ўзынікае дождж
працяглы подых : як над
вейкамі съячага
балбочучы

AUFWACHRAUM I

ach wär ich nur im aufwachraum geblieben
traumverloren tropfgebunden unter weißen
laken neben andern die sich auch nicht fanden
eine herde schafe nah am schlaf noch nah an
gott und trost da waren große schwesterntiere
unsre hirten die sich samten beugten über uns —
und stellten wir einander vor das zahlenrätsel
mensch: von eins bis zehn auf einer skala sag
wie groß ist dein schmerz? — und wäre keine
grenze da in sicht die uns erschließen könnte
aus der tiefen wieder aus dem postnarkotischen
geschniefe — blieben wir ganz nah bei diesem
ich von andern schafen kaum zu unterscheiden
die hier weiden neben sich im aufwachraum

ПАСЬЛЯПЭРАЦЫЙНАЯ ПАЛАТА I

ах, чаму ў пасьляпэрацыйнай палаце я не засталася
зьніклай у снах прыкутай да кропельніцы пад белымі

прасыцінамі побач зь іншымі што як і я заблукалі
чарада авечак блізка да сну і блізка да

бога і суцяшэньнем там былі буйныя сёстры ў белым футры
што як пастухі пяшчотна схіляліся над намі —

і ўяві мы сабе чалавека зь лічбавым
рэбусам: ад аднаго да дзесяці скажы

як моцна ў цябе баліць? — і каб ніякіх
межаў на даляглядзе што б выглумачылі нас

з Бяздоныня зноў з пасьлянаркатачнага
енку ўлоньня — мы б засталіся даволі блізка да гэтага

мяне амаль не адрозыніць ад іншых авечак
што пасьвяціца тут ў пасьляпэрацыйнай палаце

AUFWACHRAUM II

ach wär ich nie im aufwachraum gewesen
taub gestrandet schwankend in der weißen

barke neben andern barken angebunden —
ja das ist der letzte hafen ist der klamme

schlafkanal mit schwarzen schwestern die
als strafgericht am ufer stehn und dir mit

strengen fingerspritzen drohen: tropf und
teufel meine liebe können sie mich hören

und hören kannst du nichts nur diese stille
in den schleusen sanitäres fegewasser das

dich tropfenweise aus dem schlauch ernährt —
als unter deinem bett das meer mit raschen

schlägen dich zurückraubt in den traum von
stern und knebel fern vom aufwachraum

ПАСЬЛЯПЭРАЦЫЙНАЯ ПАЛАТА II

лепш ніколі б ня быць ў пасъляпэрацыйнай палаце
глухая выкінутая на бераг хісткая на белай

баржы ля іншых баржаў прышвартаваная —
так гэта апошні прыстанак золкі

сонны канал і сёстры ў чорным
якія бы карны суд на беразе стаяць й табе

гразяць шпрыцамі пальцаў: кропельніца і
чорт любыя мае ці чуеце мяне

а ты нічога ня чуеш толькі гэтую цішку
са шлюзаў санітарная ачышчальная вада

па краплі да цябе цячэ праз шланг і корміць —
калі пад ложкам імклівымі грабкамі

цябе выкрадае мора назад у сон з
зоркі і кляпу далёка ад пасъляпэрацыйнай палаты

AN DIE KREISAUER HUNDE

o der dorfhunde kleingescheckte schar: schummel
schwänze stummelbeine zähe schnauzen am zaun

euch gehört die straße der staub am asphaltbaum
euch die widerhallende nacht im schlafenden tal

jedes echo gehört euch: der zuckende rückstoß
von klang an den hügeln hierarchisches knurren

und bellen in wellen: heraklisch erst dann hünen
haft im abklang fast nur ein hühnchen das weiß:

wer hier nicht laut und geifer gibt den greift sich
die meute in lauffeuer kehlen verliert sich der ort

so mordio etc. vermesst ihr die welt in der senke
beherrscht jeden weg jeden fremden und mich —

euch gehört meine fährte mein tapferes stapfen
euch meine waden dorfauswärts zuletzt

КШЫЖОЎСКІМ САБАКАМ

о вясковыя сабакі зграя ў дробныя стракаткі:
хвасты-абрубкі крывыя ногі заўзята брэштуць ля агароджы

вам належыць вуліца пыл на ўскрайку асфальту
вам належыць і ноч, што адгукаетца ў соннай даліне

кожнае рэха належыць вам: сутаргавая аддача звону на пагорках іерархічнае вуркатаньне

і брэх то ўверх то ўніз: як хваля то з асілка сілай то піскам камарыным:

хто маўчыць і ня пырскае сълінай таго зграя хапае
ў пажары лагчына губляецца месца

так вось: ратунку! etc. вы вымъраеце съвет у лагчыне
валадарыце кожнай съцяжынкай кожным чужынцам і мнай

вам належыць мой адбітак мой сълед адважны
вам мае лыткі напрыканцы вёскі

NACHTRAG AN DIE KREISAUER HUNDE

wer sagt gedichte sind wie diese hunde
im dorfkern vom eignen echo umstellt

vom warten und scharren bei halbmond
vom sturen markieren im sprachrevier

der kennt euch nicht ihr rasenden kläffer
kassandren im lautrausch der walachei

denn ihr fügt was wort ist und was wade
hinterrücks in tollkühnem biss

zusammen als wär ein bein nur ein blatt
und die ordnung der dinge ein tausch:

in meinem stiefel noch der abdruck
eurer zähne — vom tacker vier zwacken

so lohnt ihr dern vers der euch nachlief
folgt welt wohl der dichtung bei fuß

ДАДАТАК ДА КШЫЖОВЫХ САБАКАЎ

хто скажа што вершы быццам гэтыя сабакі
у цэнтры вёскі ўласным рэхам атачоняя

чаканьнем шкрабеньнем ў съятле паўмесяца
утаропленьнем паметкай у акрузе мовы

той вас ня ведае вас шалёныя брахуны
касандры ў ап'яненныні нейкай глухой тундры

бо вы злучаеце слова і лытку
ў вераломным укусе

быццам нага ўсяго толькі аркуш
і парадак рэчаў абмен:

на майм боце дагэтуль адбітак
вашых зубоў — ад стэплера чатыры дзіркі

гэтак плаціце вы вершу што гнаўся за вамі
съвет ідзе ўсьлед за паэзіяй гэй, месца!

KREISAU, NEBELVOLIERE

streng genommen hast november du
mich an deine weiße nebeldichte brust

was sag ich brust ein klappriger kasten
ein käfig mit garten und diesigem tand

darin ein alter vogel auf der stange sitzt
halb winter halb spitzengewirkter volant

wie nahmst du mich wie kam ich ins tal
wie scheuchst du mich zwischen eichen

dein fiepender atem in der allee flicht
feuchte netze ums geäst zum labyrinth

halbblind bin ich in deinem rippenlicht
und schwindlig geliebter als hättest du

für immer das schimmlige gitter gewebt
um den vogel dein schwebeteilchen herz

КШЫЖОВА, ВАЛЬЕР З ТУМАНОМ

строга ўзяў лістапад ты
мяне да сваіх белых густатумановых грудзей

што кажу я грудзі спарахнелы куфар
клетка з садам і панурымі цацянкамі

ў ім старая птушка на дроце сядзіць
напалоў зіма напалоў карункавая заслона


як ўзяў ты мяне як трапіла я ў даліну
як спудзіш мяне паміж дубамі


твой подых-ціўканье ў прысадах сплятае
сеткі волкія вакол гальля ў лябірынт

напаўсяляпая я ў тваім съятле рабрыстым
і млосная қаханы быщам ты

назаўсёды саткаў зацьвілыя краты
вакол птушкі твая часыцінка сэруца

FREON THERM





ГУЛЬНЯ ПАВОДЛЕ ЎЛАСНЫХ ПРАВІЛАЎ

Усе беларускія аўтары, творы якіх адабраныя для гэтага выданьня, прыйшлі ў літаратуру ў 90-я гады XX стагодзьдзя — час, калі індывідуалізм дарэшты прасякнуў ужо нават айчыкнае пісьменства, якое традыцыйна вызначалася сваімі лятэнтнымі калектывісцкімі скільнасцямі. Уласна, менавіта індывідуалізм — а зусім ня цяга да эксплікацыі брутальнай тэматыкі альбо адыхад ад фармальных канонаў звыклай літаратуры — можа быць названы галоўным паяднаўчым крытэрам для гэтих сямі розных аўтараў. Кожны з іх у той ці іншай меры сам стварае правілы ўласнай літаратурнай гульні.

Альгерд Бахарэвіч пачынаў з пераасэнсаваньня беларускай савецкай клясыкі, эпатажу і правакацыі, безъ якіх, «калі навокал чытача равуць тэле- і радыёпрыйманікі, спадзівацца, што ён пачуе твой шэпт, не выпадае» (зь ліставаньня зь Ю. Барысевічам). Аднак у краіне паэтаў Бахарэвіч большага каштую як празаік. У гэтай якасці ён выявіўся скрупулёзным стылістам (нездарма сьпіс ягоных улюблёных пісьменьнікаў ачольвае Набокаў). У любові да корпаньня ва ўнутраным съвеце герояў Бахарэвіч пераплюнуў шмат каго з сваіх беларускамоўных папярэднікаў. Ён асыміляваў для беларусаў экзыстэнцыйныя развагі, праз завастрэнье ўвагі на надзвычай прыватным, балюча асабістым жыццю выводзячы чытача да агульначалавечых проблемаў. У звязку з гэтым «індуктыўным псыхааналізам» грамадзтва, цалкам натуральна выглядае мэтад плыні съядомасці, які аўтару таксама давялося ледзьве не наноўва ўводзіць у нашую літаратуру. На жаль, дыягназ грамадзтву Бахарэвіч ставіць маласуцяшальны — беспрасветная тупасць, пакорлівасць, бясконцая цяр-

EIGENE SPIELREGELN

Die belarussischen Autoren dieses Bandes haben sich ihren Platz in den 90^{er} Jahren erobert, als sich in der belarussischen Literatur, die bisher vom »Kollektivismus« geprägt war, endgültig der Individualismus etabliert hatte. Den sieben Autoren geht es keineswegs allein um das vordergründige Einschleusen brutaler Themen oder das heftige Verwerfen des bis dahin »gängigen« literarischen Kanons, vielmehr sind sie auf der Suche nach einer individuellen Ausdrucksweise. Jeder stellt seine eigenen neuen Spielregeln auf.

Alhierd Bacharevič spielt, »in Zeiten, wo der Leser dem ewigen Lärm der Radios und des Fernseher ausgesetzt ist und kaum das Flüstern der modernen Literatur wahrnehmen kann«, mit den Formen der einstigen weißrussisch-sowjetischen Klassik, dem Schock und der Provokation. (Briefwechsel mit J. Barysiewič). In Belarus, das bekannt für seine Dichter ist, schätzt man Bacharevič als großartigen Stilisten (Wladimir Nabokow gehört zu seinen literarischen Vorbildern). Er hat, vornehmlich in der Darstellung des Innenlebens der literarischen Gestalten, seine belarussischen Vorgänger weit überholt. Ihm ist es, wie bisher keinem anderen, gelungen, den Existenzialismus für die Belarussen zu adaptieren, indem er den Blick des Lesers vom Tellerrand des Privaten auf gesamtgesellschaftliche Probleme lenkt. Seine »induktive Psychoanalyse« erscheint in diesem Zusammenhang als eine durchaus immanente Methode, um Gedankenströme darzustellen — auch diese mußte er mehr oder minder erst in die belarussische Literatur einführen. Die Diagnose, die er stellt, ist äußerst beunruhigend: Dumpfheit, Demut, Gleichmut und Trägheit sind in der *Übersahl* und ersticken förmlich die zumeist einsame Gestalt, die versucht, wenn auch zaghaft, diesen zu entrinnen. Dafür ist Bacharevič als

плівасьць і ляnota большасьці ў тэкстах часыцей за ўсё задушваюць героя-самотніка, які спрабуе, хай сабе і слабенька, але супрацьстаяць гэтай большасьці. За гэта прозу Бахарэвіча ўзнагародзлі цэтлікамі «пэсымістычна», «хваравітая» і «чорная», на што пісьменьнік не зважае і працягвае шчыра казаць пра нашыя патаемныя страхі, прыхаваныя ад чужога вока недахопы і комплексы, пра абсурднасьць і стыхійнасьць нашага жыцьця. Выбітныя рысы «самакорпаньня» пэрсанажаў — самаіранічнасьць і добрае пачуцьце гумару (чаго, на наш погляд, бракуе Даастаеўскому з «подпольным человеком») — робяць чытанье досыць прыемным заняткам нават тады, калі ўласцівая аўтару натуралістычнасьць крыху зашкальвае. Каб сёньняшні разбэшчаны чытач дайшоў да апошній кропкі буйнога твора, пісьменьніку даводзіцца выбудоўваць такі сюжэт, які не дазволіць адарацацца ні на хвілю. З гэтым Бахарэвіч спраўляецца, здаецца, лёгка. Хаця ён і не «аблашчвае» чытача, не кладзе нам у раты загадзя перажаваную кашыцу.

* * *

Псэўданім Веры Бурлак перакладаецца са старажытнаэгіпецкай як «вечнасьць» і «мяса», і ў гэтым няма нічога дзіўнага: мяса як сымбалъ жыцьцёвасьці, насычанасьці жыцьцём (мы зъядаем мяса, каб жыць; мы самі ўяўляем сабой вялікі кавалак мяса; мяса бяз скучры цячэ крываў — несумненны доказ таго, што гаспадар гэтай крыві яшчэ жывы і г. д.) спалучаецца зь бясконцасьцю, вечнасьцю, і разам мы атрымоўваем яе — Джэці. Яна ўварвалася ў літаратуру зь бясконцымм зарадам энэргіі і весялосыці. І адразу прынялася перасэнсоўваць-зыневажаць літаратурную спадчыну, прытым аформіла гэтую зънявагу ў прывабны танец.

Творы Веры Бурлак спалучаюць лёгкасць і эмакыйнасць, але за гэтым не губляеца інтэлектуальная

»pessimistisch«, »krankhaft« und »düster« abgestempelt worden. Was den Autor keineswegs beeindruckt. Er schildert weiterhin die geheimen Ängste, die vor Fremden versteckten Unzulänglichkeiten und Komplexe, die Absurdität und Ursprünglichkeit des Lebens in Belarus. Das »Wöhlen« der Gestalten in ihrem Innenleben, Selbstironie und ein unverbesserliches Gefühl für Humor (etwas, das unserer Meinung nach, Dostojewskis Gestalten fehlt) machen die Lektüre selbst dann zu einer angenehmen Beschäftigung, wenn der Autor in seiner Treue zur naturalistischen Darstellung über die Strenge schlägt. Um den heutigen verwöhnten Leser bei Laune zu halten und ein umfangreiches Buch durchzulesen, muß der Autor das Sujet derart gestalten, so daß sich der Leser nicht für eine einzige Sekunde losreißen kann. Damit wird Bacharevič spielend fertig, auch wenn er uns keineswegs vorgekaute Häppchen in den Mund legt.

* * *

Das Pseudonym Vera Burlaks, Jetti, geht auf das Wort »Ewigkeit« oder «Fleisch» im Alten Ägypten zurück. Schließlich ist Fleisch ein Symbol für die Lebenserhaltung und Sättigung (wir essen Fleisch, um zu überleben; wir alle sind ein großes Stück Fleisch; Fleisch ohne Haut, beginnt zu bluten und gilt als ein sicheres Zeichen, daß der Eigentümer des Blutes noch am Leben ist), die ein Teil der Unendlichkeit und Ewigkeit sind, eine Erfahrung, die wir tagtäglich machen. Jetti ist mit ihrer Lebendigkeit und Fröhlichkeit sprichwörtlich ins Feld der belarussischen Literatur eingefallen. Mit der ihr eigenen Respektlosigkeit, die an einen anmutigen Tanz erinnert, hat sie Stück für Stück begonnen, das literarische Erbe der Klassiker »zu zerstören«.

Sie verbindet spielerisch Leichtigkeit und Emotionalität mit Intellektualität: nordischer Valhalla-Mythos und griechische Parzen, die Hunnen und Nietzsche stehen bei ihr nebeneinander. Einzelne Texte spannen schwierige

гульня тэкстаў: тут суседнічаюць скандынаўская Валгала і рымскія Паркі, кунінгі і Нішчэ. Многім вершам уласцівая досыць складаная мэтафорыка («войска... гучна дыхае ў съне/ і хістae дрэвы/ белым подыхам вуснаў/ малюе на шклe ... смоўжыкаў»). Часам вобразы нагрувашчваюцца і вымалёўваюць горныя ляндшафты... Два радкі зь «Вельмі вольнага вершу»: «І Паркі распускалі тканіны,/ Падманваючы сваіх жаніхоў». Часам трапляюцца вельмі цікавыя радкі-алюзіі: «Абудзіся, калі раскіне ногі вясна» — так і паўстае перад вачыма труп кабылы з «Падлы» Бадлера. А згаданы вышэй верш Джэці «Лета» дае разуменьне таго, што вясна раскідае ногі і, перад тым як памерці, нараджает лета, якое, між іншым, зьяўляецца на съвет нагамі наперад.

Пэўная тэматычная «крыважэрнасьць» вершаў Джэці абумоўленая жаданьнем напалохаць чытача — ейныя вершы-страшылкі вяртаюць у дзяцінства, прымушаюць прыгадаць хаткі на курыных лапках, выключанае съяцло, заплюшчаныя вочы і коўдру на галаве...

* * *

Арцём Кавалеўскі — адзін зь нямногіх беларускіх літаратаў, які дагэтуль пасъядоўна пропагандуе ідэі літаратурнага руху «Бум-Бам-Літ». Ён распрацаваў літаратурна-мастацкі мэтад лёгафармізм, які «дазваляе адчуць і ўсъядоміць натуральную, першародную субстанцыю вобразу пры дапамозе адзінага і найбольш гарманічнага спалучэння слова і формy твора, а таксама праз шэраг паступова ўзынікаючых асацыяцыяў, выкліканых гэтым спалучэннем» (Маніфэст «Пачатак лёгафармізму»). Слова ў яго дыктуе форму, а форма, у сваю чаргу, абумоўлівае разъмяшчэнье, парадак і агульную гукавую абалонку слоўнага шэрагу, які не абавязкова павінен быць лінейным і можа ўяўляць зь сябе кола, квадрат, трохкутнік і іншую геамэтрычную фор-

Assoziationsketten: »das Heer... atmet laut im Traum/ schaukelt sanft die Bäume/ mit seinem Lippenhauch/ es malt auf dem Glas [...] Schneckenbilder«. In »Ein sehr ungereimt freies Gedicht« entwirft sie großartige Szenerien und Bergketten-Landschaften: »Parzen lösten das Gewebe, das sie gesponnen/ Ehemänner betrügend.« In anderen Texten finden sich erstaunliche Anspielungen. Die Zeile »Wach auf, wenn der Frühling die Schenkel öffnet« lässt uns an Baudelaires berühmtes Kadaver-Gedicht »Das Aas« denken. Die oben-angeführte Zeile aus Jettis »Sommer« gibt uns eine Vorstellung davon, daß der Frühling, die Schenkel öffnend, bevor er stirbt, den Sommer gebiert, der übrigens mit den Füßen voran das Licht der Welt erblickt.

Die »Blutrüngstigkeit«, die nahezu alle Texte durchzieht, ist Teil des Schock-Konzeptes der Autorin. Elemente aus Gruselmärchen wie Hexenhäuschen, ausgeknipstes Licht, zusammengekniffene Augen und die über den Kopf gezogene Bettdecke versetzen den Leser in seine Kindheit zurück.

* * *

Arciom Kavalieŭski ist einer der wenigen belarussischen Autoren, die bis heute die Ideen der literarischen Bewegung »Bum-Bam-Lit« vertreten. Er entwickelte das Konzept des Logoformismus. Ausgangspunkt ist eine neue Wahrnehmung »der eigentlichen ästhetischen Substanz einer Metapher unter Einbeziehung der einzigmöglichen, harmonischen Verbindung des Wortes und der Form eines Werkes sowie der daraus hervorgehenden Assoziationen.« (Manifest »Der Beginn des Logoformismus«) Das Wort bestimmt die Form, während die Form die Platzierung, die Anordnung und den Klang einer Wortkette bestimmt, die nicht unbedingt linear verläuft, sondern einen eigenen Kreis, Quadrat, Dreieck oder andere geometrische Figuren erschaffen kann. Das von Kavalieŭski entworfene Manifest des Logoformismus beschreibt die Schreib-und Lesetechniken: »Es ist möglich,

му. Прапанаваны Кавалеўскім маніфэст лёгафармізму распавядае ня толькі аб тэхналёгіі творчасці, але і аб tym, як гэтыя творы трэба чытаць: «Можна ствараць чытанкі-цацкі, пры азнямленні зь якімі чытач сапрауды гуляе ў нейкую толькі яму вядомую гульню, якая адбываецца згодна са схемай «Чытаньне-Асацыя-цыя-Рух». Адбываецца штосьці накшталт мініпэрформансу, дзе толькі два ўдзельнікі — чытач і твор» (там-сама). Лёгафармічны тэкст прызначаны ня толькі для непасрэднага чытача, але і для «чытача чытача» — таго, хто назірае за непасрэдным чытачом, змушаным перамяшчаць аркуш, каб зразумець тэкст, напісаны не лінейна, а па съпіралі. Такі ж прыём выкарыстоўваў у XVII ст. адзін зь першых беларускіх паэтаў-візуалістаў Сімяон Полацкі (арыгіналы ягоных тэкстаў захоўваюцца ў полацкім Музэі кнігадрукаванья).

Графічныя эксперыменты Арыёма Кавалеўскага — гэта паэтычныя малюнкі, складзеныя з асобных словаў і сказаў. Напрыклад, твор «Літарызацыя рукі» візуальна нагадвае контуры левай рукі ў натуральную велічыню, запоўненые ланцужкамі фразаў.

У 2003 г. Кавалеўскі выдаў кнігу «АдмыСЛОВЫя гульні», дзе ўжо не было вершамалюнкаў, але захаваўся прынцып гульнёвой пабудовы твораў. Тэксты гэтай кнігі вылучаюцца мэлядычнасцю і імкненнем да стварэння пэўнага зрокавага вобразу.

Але ў творах Кавалеўскага, прапанаваных чытачу ў гэтым праэкце, ня знайдзеши амаль нічога фігурнага — толькі першыя трохрадкоў верша «Мана» нечым нагадваюць філіжанкі з каваю. Адмыслове гукавое афармленыне некаторых тэкстаў съведчыць, што аўтар зацікавіўся фанэтычным і марфалягічным аспектамі слоў (верш «Разварушыць \Вушамі\ Шум») — тут ён распрацоўвае ідэі мадэрністаў 20-х гадоў мінулага стагодзьдзя.

ganze Spiel-Lesebücher zusammenzustellen, so daß der Leser beim Lesen der Texte ein nur ihm bekanntes Spiel spielt, das auf dem Schema »Lesen-Assoziation-Bewegung« beruht. Es entwickelt sich eine Art Mini-Performance, wo es nur zwei Teilnehmer gibt: den Leser und den Text« (ebd.) Der logoformistische Text ist nicht nur dem Leser vorbehalten, er ist auch ein Text des »Lesers für den Leser«, das heißt, für jenen Leser, der den Lesenden beobachtet und welcher gezwungen ist, während des Leseprozesses das Werk in seinen Händen anders zu platzieren, um den Spiraltext zu verstehen. Ein ähnliches Verfahren wandte im 17. Jahrhundert einer der ersten belarussischen Visualisten, Simiajon Polacki an (die Handschriften sind heute im Simiajon-Polacki-Museum für Druckkunst zugänglich sind).

Die graphischen Experimente Arciom Kavalieŭskis sind poetische Zeichnungen, die aus einzelnen Worten oder Sätzen bestehen. Rein visuell erinnert sein Text »Das Umbuchstaben der Hand« an die Konturen einer linken Hand in Originalgröße, die mit Satzketten ausgefüllt ist.

Der 2003 erschienene Band enthält fast keine visuelle Poesie, auch wenn das spielerische Konzept in der Struktur der Texte beibehalten wurde. Die Gedichte zeichnen sich durch ihren melodischen Klang aus und liefern eine Anleitung zur Herstellung eines bestimmten visuellen Bildes. Die Texte des vorliegenden Bandes enthalten fast nichts Figuratives, allein die ersten zwei Strophen des Gedichtes »Betrug« erinnern noch an Kaffeetassen. Die Lautstruktur, die phonetischen und morphologischen Wortspiele, beruhen auf einer Weiterentwicklung des Konzeptes der Modernisten der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Zahlreichen Gedichten liegt das Unerwartete zugrunde. Gleichsam ein wahrer Zauberer, der für uns die Black-Box öffnet, heißt es in »Wir — zufällig«: »die Welt verlangsamte ihren Schritt, als wir, das Schweigen mit unnötigen Gesten zerstückelnd, aus/ein/ander/gingen.«

Арцём Кавалеўскі — выкарыстоўвае элемэнт нечаканасці. Нібы сапраўдны фокуснік, паэт кладзе ў шапку-верш голуба з паламаным крылом.

* * *

Вальжына Морт паўстала перад аўдыторыяй са сваімі эпатажнымі вершамі — надзвычай эратычнымі і скандальна-экспрэсіўнымі. Хуліганіла, кідалася ў слухачоў нецэнзурнымі словамі. Ставіла публіку перад фактам, што жанчыны даўно ўжо не святонія выявы на паштоўках. Крытыкам давялося лічыцца з існаваньнем такой звязы, як Вальжына Морт, і шукаць нішу для ейнай паэзіі. Фэміністычны дыскурс, куды яе з радасцю ўвапхнулі, прадугледжвае, што толькі жанчынам уласцівия чульлівасць, самаадданасць і зъменлівасць, а значыць, толькі яны здольныя выправіць «такія заганы беларускай літаратуры, як ізаляванасць, архаічнасць, адсутнасць псыхалягізму і імкнення да мастацкіх інавацыяў, <...> самазакаханасць. (Г. Кісьліцяна. Ноўая літаратурная сітуацыя: зьмена культурнай парадыгмы. Mn.: Логвінаў, 2006). Адметнасць Морт палягае ва ўменьні ярка перадаваць пачуцьці. Калі яна піша пра каханье — хочацца заняцца сэксам, калі піша пра пакуты — пачынаеш скавытаць ад болю.

Яе лаянка, шматкроць абсмактаная крытыкамі, адметная ня столькі падборам лексычных сродкаў, колькі штучным, на першы погляд, увядзеньнем у тэкст. Пасъля заўважаеш — нецэнзурныя элемэнты ўключаныя ў слоўную гульню, ствараюць неверагодныя сэнсавыя напластаваньні. Лаянка ў творах Морт, такім чынам, на сваім месцы — гэта чарговы сродак дакладна выказаць думку.

А наватарства ды эпатажу ў творах Вальжыны хапае і без мацюкоў. Паэтка любіць гуляцца з рыфмай. Морт дазваляе нам дрэйфаваць на хвалях сваіх радкоў, часам ляютна прыбіваючы да берагу рыфмы, а часам

* * *

Valžyna Mort ist bekannt geworden für ihre ungewöhnlichen erotischen und skandalös-expressiven Texte. Sie machte Bambule, bewarf das Publikum mit obszönen Wörtern, konfrontierte die Zuhörer mit der Tatsache, daß Frauen nicht eine Art Geschenkpackung sind, die man auf Postkarten abbildet und anlässlich von Feiertagen verschickt. Literaturkritiker mußten sich damit abfinden, daß die Gestalt Valžyna Mort existiert, und daß sie ihrer Dichtung einen Platz, wenn auch gern in einer Nische, einräumen müssen. Der feministische Diskurs, wohin man sie gern hineingedrängt hätte, sieht vor, daß allein Frauen Gefühle, Selbstverleugnung und die Fähigkeit zum Wandel eigen sind. Nur sie allein sind in der Lage, Fehlleistungen der belarussischen Literatur wie Isoliertheit, Überlebtheit, Fehlen der Tiefenpsychologie, das Streben nach künstlerischen Innovationen und die Selbstverliebtheit (H. Kislicyna »Eine neue literarische Situation: ein kultureller Paradigmenwechsel«, Minsk, Lohvinaŭ Verlag 2006) zu überwinden. Das Besondere Morts ist, daß sie ihre Gefühle besonders drastisch auszudrücken weiß. Schreibt sie über die Liebe, möchte man sich auf die Erstbeste oder den Erstbesten stürzen, schreibt sie von einem Leiden, möchte man vor Schmerz aufheulen.

Ihre Publikumsbeschimpfungen, wofür sie mehrfach von Literaturkritikern angegriffen wurde, zeichnen sich vornehmlich nicht durch eine besondere Wortwahl aus, diese erscheint auf den ersten Blick eher etwas künstlich. Dem Leser wird erst später deutlich, daß die Autorin mit der Umgangssprache, mit dem obszönen Wortschatz spielt und diese auf eine ungewöhnliche Art und Weise neu auflädt, neue Sprachschichten erzeugend. Ihre Beschimpfungen sind daher nur ein weiteres Mittel, um sich treffender auszudrücken. Das Neue und Faszinierende Valžyna Morts gründet sich auf ihren Sprachspielen, sie ist eine Meisterin des Reims. Es gelingt ihr, den Leser förmlich auf den Wellen ihrer Gedichte schwimmen

пакідаючы чытача ў вольным плаваньні. Можна прыводзіць прыклады да бясконцасыці, бо сутучы схаваныя ў самых розных месцах, а дакладныя рыфмы напрыканцы некаторых твораў, дзякуючы доўгаму дрэйфаваньню, успрымаюцца як удар сякерай ці тлустая крапка.

Сапраўдны пісьменьнік ня можа доўга стаяць у пэўнай нішы — ён выбудоўвае вакол сябе сваю рэальнасыць і таму неўзабаве апынаецца ў дзіўным сусьвеце. Морт разбурае міфы пра жаночую паэзію. Надаўшы літаратуры моцны імпульс «какетлівага жаночага суіцыду» (вызначэнне Андрэя Хадановіча), паэтка пайшла далей.

* * *

Імя Ільлі Сіна ў беларускага спажыўца культурніцкай прадукцыі перш-наперш асацыюецца з групай экзистэнцыяльнай кляўнады «Тэатр псыхічнай неўраўнаважанасыці». Але і пісьменьніцкі талент Сіна не схаваўся ад чытацкай увагі. Прыматаўаны да яго кнігі «Нуль» (2002) цывік — удалы вобраз для харектарыстыкі гэтага творцы: гэта шыла ў мяшку, цывік праграмы, перашкода, на якой беларусу нязручна сядзець і пра якую ён баіцца казаць, той самы цывік, зь якога пачынаецца хата і на які вешаюць дохлага асла — ці пэльку, каб засіліцца з гора. Той цывік, які тырчыць з дошкі і моцна атрымоўвае за гэта па шляпцы. Шматгранная, карацей, асоба, гэты Сін.

Па словах Ганны Кісьліцынай, калі напачатку імпрэсіям I. Сіна быў уласцівы юнацкі радыкалізм, што праяўлялася, прынамсі, ва ўжываньні ненарматыўнай лексыкі і агульнай брутальнасці зъместу, то на сучасны момант яго «трансгрэсіўная» проза больш за ўсё нагадвае тэксты французскай школы «новага раману» (з чым сам Сін, зрешты, ня надта пагаджаецца).

zu lassen, mal wird er träge an das Ufer des Reims gespült, mal schwimmt er frei ins Meer hinaus. An unzähligen Textbeispielen ließe sich beweisen, wie meisterhaft sie die den Gleichklang beherrscht, da diese im Text verteilt sind; bisweilen setzt sie reine Reime am Textende, sie werden oftmals wegen des ausdauernden Dahintreibens als ein Axtschlag oder ein kräftig gesetzter Punkt empfunden.

Ein Schriftsteller mit ernsthaften Ambitionen lässt sich nicht lange in eine Nische abschieben, er erschafft sich seine ganz eigene Realität. Mort zerstört den Mythos der weiblichen Dichtung. Durch sie erhielt die Literatur einen starken Impuls: Den des »koketten weiblichen Suizids« (wie A. Chadanovač anmerkt). Es ist zu erwarten, daß die Dichterin auch künftig in Aktion treten wird.

* * *

Das Schaffen Illja Sins ist eng mit der Theater-Gruppe »Theater der psychischen Unausgeglichenheit« verbunden, die vom Existenzialismus beeinflußt ist. Sin ist ebenso als Autor hervorgetreten. Der an sein Buch »Null« (2002) geheftete Nagel ist ein charakteristisches Bild des Autors, der die Katze aus dem Sack läßt; er ist der eigentliche Nagel des Stücks, das störende Sandkorn im Getriebe. Jener Nagel, der den belarussischen Zuschauer daran hindert, ruhig auf dem Stuhl sitzen zu bleiben und der sich fürchtet, etwas zu sagen und seinen Platz zu verlassen. Er ist jener Nagel, auf dem man ein Haus zu errichten beginnt und jener Nagel, an den man einen verdorbenen Esel hängt oder eine Schlinge, um sich aus Kummer aufzuhängen. Er ist jener Nagel, der im Brett steckengeblieben ist und für den man vom Meister ausgeschimpft wird: Illja Sin ist ein vielschichtiger Autor.

Schenkt man den Worten der Literaturkritikerin H. Kislicyna Glauben, trat Sin in früheren Jahren durch jugendlichen Radikalismus hervor. Sein Werk prägten obszöne Lexik, Umgangssprache und brutale Inhalte. Seine gegenwärtige

За інтарэс да вантробаў чалавека і грамадзтва крытыкі назвалі Сіна «літаратурным хірургам»: «Проза Ілья Сіна падобная на сшытак студэнта-вычварэнца мэдычнага ўніверситету, які ад бяssonьня й звышнармаванага сядзення ў анатамічны съніць кашмары. <...> пазбаўляючы сваіх пакалечаных герояў шанцу на ачуńвянне, Сін сам сабе пакідае толькі ролю паталягаанатама-аматара, занятага ажыўленнем муміяў, замест таго, каб ратаваць ад съмерці жывых людзей» (Аліса Бізяева, «Літаратурны хірург Ілья Сін», 13 жніўня 2002 г., litara.net). У Сіна ажываюць істоты, пра якіх ніколі гэтага не падумаеш: «Парцалянавыя слова зь цюканьнем падалі на падлогу, ажывалі і пераўтвараліся ў вялікіх сълімакоў, надзеленых крылцамі дыстыляванай ваўчынай радасыці». А тое, што павінна быць жывым — мёртвае. Замест людзей дзейнічаюць штучныя часткі штучных людзей, муміі і трупы.

Пісьменьнік засяроджвае ўвагу на нэгатыўных рысах сучаснага грамадзтва, і значная частка ягонага антыэстэтызму ёсць ня процістаўленнем жыцьцю, а сыпісам зь яго. У апавяданьні «попелпопелпопел» зьяўляецца вобраз краіны Атлянтыды-Гаўнаіды, што месьціцца ў менскай каналізацыі: Атлянтыда, сымбалъ згубленых каштоўнасцяў, страчаны съвет, апынаецица перакуленай, адбітай у крывым люстры беларускай рэчаіснасці. Беларускі лябірынт, куды Вацлаў Ластоўскі да лепшых часоў хаваў нацыянальныя скарбы, апынаецица залітым нечыстотамі грамадзтва, якому напляваецца на ўласную культуру...

Іранічнасць, парадаксальнасць, гульня з рознымі пластамі кніжнай культуры (тэксту апавяданьня перадпосланы адразу трох адсылакі — да вобразу Ўліса, гамэраўскага ці джойсаўскага, да Эвангельля і да аповесці Альгерда Бахарэвіча) ствараюць у сукуннасці надзвычай смачны вінэгрэт.

»transgressive« Prosa erinnert dagegen eher an den französischen »Nouveau Roman« (womit der Autor selbst nicht einverstanden ist).

Sin wird für sein vorrangiges Interesse am Innenleben und an gesellschaftlichen Zuständen von der Kritik als »Chirurg der Literatur« bezeichnet: «Die Prosa Illja Sins lässt an das Notizheft eines Medizin-Studenten denken, der, geplagt von Schlaflosigkeit und häufigen Aufenthalten im Anatomischen Saal, nur noch Alpträume sieht. [...] Er räumt weder seinen verunstalteten Helden eine Chance zur Gesundung ein noch sich selbst und bleibt daher der ewige angehende Pathologe, der mit der Wiederbelebung der Mumie befaßt ist, statt Menschen vor dem Tod zu retten» (Alisa Bizajeva, »Illja Sin — ein Chirurg der Literatur«). Unter dem Skalpell Sins werden Wesen lebendig, von denen man es nie gedacht hätte. »Die Worte fielen dumpf wie Sackballen zu Boden, wurden zum Leben erweckt und verwandelten sich in übergroße Schnecken, die Flügel aus destillierter wolfshungriger Freude trugen.« Im Gegenzug verwandelt sich das, was lebendig ist, in tote Materie. Statt Menschen agieren künstliche Ersatzteile, künstliche Menschen, Mumien und Leichname. Der Autor fokussiert seinen Blick auf die negativsten Seiten dieser Gesellschaft und ein Großteil seine Anti-Ästhetik ist kein Gegenentwurf dieser, vielmehr weist er darauf hin, daß sie ein Teil dieser ist. In seiner Erzählung »Ascheascheasche« entwirft er das Exkrementen-Atlantis, das sich in der Minsker Kanalisation befindet, Symbol für verschwendete Kostbarkeiten, für eine untergegangene Welt, eine Art verkehrte Welt, ein verzerrter Spiegel der belarussischen Wirklichkeit, ein belarussisches Labyrinth. Dort versteckte die Gestalt des Schriftstellers Wazław Lastoŭski bis auf in besseren Zeiten nationale Heiligtümer, die nunmehr vom Unrat der Gesellschaft überflutet werden. Einer Gesellschaft, der die eigenen Kulturgüter vollkommen gleichgültig geworden sind... Die Ironie, das Paradoxe, das Spiel mit den verschiedensten

* * *

Вольга Гапеева любіць эпатаўца публіку непрыхаваным эратызмам, у гэтым яна эстэтычна блізкая да Вальжныны Морт. Варта згадаць хаця б скандалыны верш «Кава са спэрмай», які «ня толькі прынёс маладой пісьменніцы вядомасць, але й настроіў чытача на ўспрыманыне ейнай творчасці як праяву фэміністычных прэтэнзій» (Г. Кісьліцына. Новая літаратурная сітуацыя: зъмена культурнай парадыгмы. Mn.: Логвінаў, 2006). Юрась Барысевіч гэтак акрэслівае творчыя правакацыі паэткі ў прадмове да ейнай кнігі «Рэканструкцыя неба»: «Гапеева почасту правакуе чытача брыдкімі ці рызыкоўнымі словазлучэннямі, каб прабіць тую шкарлуціну, вызваліць чалавека зь вязніцы ягона-га жыццёвага досьведу, што раіць цурацца ўсяго новага й незразумелага. Эпатажныя, шокавыя вобразы ставяць чытача перад выбарам: расплысціся па патэльні яечний альбо знайсыці ў сябе за сыпінай крылы й дацягнуцца імі да неба». Традыцыйная і ці не адзінай тэма твораў пісьменніц-жанчын — кахранье — праходзіць трансфармацыю, якая адлюстроўвае новае разъмеркаваныне гендэрных роляў у грамадстве, гэтак сама як зъмены ў мысльеныні. Ім ужо мала толькі выказваныняў, ім, дзецям экраннай культуры, карціць яшчэ і ўсё паказаць, пракруціць на ўнутраным кінапраекта-ры. Пажадана яшчэ і памацаць.

Вобразы ў вершах Гапеевай выбудоўваюцца ў прыгожыя ланцужкі: «ў вагоне нумар 898/ чаканьне пасьпявае заплесыці коску/ да левай скроні прыціскаецца моцна/ пытаньне/ — Вы сыходзіце на наступным?/ не, / я чырвоную кнопкі сэрца/ націскаю/ для экстра-най сувязі з машыністам...» («у вагоне нумар 898»). У слоўным матэрыяле паэтка пачуваеца вольна, пера-бірае склады, запрашаючы чытача гуляцца разам зь ёю ў фанэтычныя гульні. Любіць яна гуляцца і з формаю

Schichten der Buchkultur (dem Text sind gleich drei verschlüsselte Verweise vorangestellt an — der Ulysses von Homer und der von Joyce, die Bibel und die Erzählungen von Alhierd Bacharevič) ergeben einen bunten Salatteller.

* * *

Volha Hapiejeva provoziert in ihren Texten mit freizügiger Erotik, worin sie Valžyna Mort nahesteht. Es sei an dieser Stelle unbedingt an das skandalöse »Kaffee mit Sperma« erinnert. »Dieses Gedicht machte die junge Autorin mit einem Schlag berühmt und stimmte den Leser darauf ein, daß diese Texte in einen feministischen Diskurs einzuordnen sind.« (H. Kislicyna). Im Vorwort J. Barysievičs zu ihrem Buch »Die Rekonstruktion des Himmels« heißt es: »Hapiejeva provoziert den Leser oftmals mit widerlichen und gewagten Wörtern, um den Kokon zu durchstoßen; um den Menschen, der dem Neuen und Unverständlichen aus dem Weg geht, aus dem Gefängnis seiner Lebenserfahrungen zu befreien. Die provokanten, schockierenden Metaphern stellen den Leser vor die Wahl: entweder wie das Gelbe eines Spiegeleis zu zerlaufen oder auf dem Rücken Flügel aufzuspüren und gen Himmel zu fliegen.« Ihre Gedichte kreisen vornehmlich um die Liebe, die eine Transformation erfährt, wobei das Ich alle erdenklchen Gender-Rollen und geistigen Veränderungen dieser Gesellschaft durchlebt. Doch die Kinder der Bildschirmgeneration geben sich nicht damit zufrieden, alles offen und frei auszusprechen, zusätzlich wollen sie alles sehen oder besser: selbst die Videokamera in die Hand nehmen. In ihren Texten spannt Hapiejeva wunderschöne Assoziationsketten: »im waggon 898/flicht die erwartung einen langen zopf/an die linke wange schmiegt sich eindringlich/die frage:/steigen sie nächste aus?/nein,/ich drücke auf den roten knopf/aufs herz/für die notfallverbindung mit dem fahrer...«

Das Material der Autorin ist die Sprache, wandernde Betonung, der Leser wird zu phonetischen Spielen aufge-

верша, прапаноўвае вылучыць сярод радкоў эпаманіён («іхнія цэлы я вуснамі вывучала») і ці адшукаць у хвальях, утвораных складамі і асобнымі словамі, жаночыя грудзі, што плывуць у чоўнах далоней (дарэчы, на думку крытыкаў, Гапеева супрацьпаставіла жаночыя грудзі як сымбал творчай прадуктыўнасці, жыцця ўжадайнасці жаночага пачатку — фаласу як сымбалю мужчынскіх каштоўнасцей арыентыраў). Незмушонае «распрананне» ўнутранага съвету сваёй лірычнай герайні пісьменніца працягвае і ў прозе: зъмешчаны ў кнізе «Рэканструкцыя неба» (2003) «мікраман у дэталях» утрымлівае правакацыйнае апісанье дзявочых сэксуальных мрояў, у тым ліку пэрвэрсійных. За гэтым маральнім экслібіцыянізмам бачнае жаданье съцвердзіць сваю самасць, пазбавіцца ад уніформы стэрэатыпаў.

На думку брытанскага літаратуразнаўцы Арнольда МакМіліна, «Гапеева, без сумніву, вельмі цікавая і шматабяцальная паэтка, з моцным індывідуальным голасам, якая можа шмат прапанаваць свайму чытачу».

* * *

Зыміцер Вішнёў — вядомы паэт, мастак, празаік, пэрформэр, крытык, рэдактар літаратурна-мастацкага часопіса «Тэксты», куратар розных беларускіх выдавецкіх праектаў. Адзін з самых актыўных і пасълядоўных удзельнікаў літаратурнага руху «Бум-Бам-Літ», ён у 1998 годзе дэманстрыруе абвясьціў пра выхад з гэтай творчай арганізацыі, дзеля чаго зладзіў пэрформанс, падчас якога зынішчыў фэтыш руху — съяг. Сёняня З. Вішнёў — сябра суполкі «SCHMERZWERK». Калі паэт гуляе і ў паэзіі, то робіць гэта ня сяк-так, а напоўніцу, съцвярджае Ганна Кісьліцына (Г. Кісьліцына. Новая літаратурная ситуацыя: зъмена культурнай парадыгмы. Мн.: Логвінаў, 2006): «Гэтая гульня — стратэгічная, мажліва таму так часта зъяўляюцца ў іх [паэ-

fordert. Sie fügt gern innerhalb der Zeilen eine Art Beschwörungsformel ein (»meine lippen erforschten ihre körper«) und taucht, getragen von Wellen aus Silben und Wörtern, nach Brüsten, die in den Kähnen der Handflächen schwimmen. (Interessanterweise sind einzelne Literaturkritiker der Auffassung, daß Hapiejeva dem männlichen Symbol der Produktivität, dem Phallus, die lebensschaffende Kraft des Weiblichen, nämlich die Brüste entgegensezten.) Die Freizügigkeit, mit der sie ihre lyrischen Helden entblößt, setzt sich in ihrer Prosa »Die Rekonstruktion des Himmels« (2003) fort. Der »Mikroroman in Einzelheiten« enthält provokante Beschreibungen sexueller weiblicher Phantasien, darunter auch perverse Wünsche. Ihr Exhibitionismus ist als Sehnsucht nach Selbstbehauptung, nach Befreiung von Stereotypen aufzufassen.

»Hapiejeva ist«, so der englische Literaturkritiker Arnold MacMillin, »zweifellos eine sehr interessante und vielversprechende Lyrikerin, eine starke individuelle Stimme, die für zahlreiche Überraschungen sorgen wird.«

* * *

Zmicier Višnioŭ ist ein anerkannter Dichter, bildender Künstler, Performance-Künstler, Literaturkritiker, Redakteur der Literatur- und Kunstzeitschrift »Texte«, Organisator einer Reihe von herausgeberischen Vorhaben in Belarus. Er war einer der unermüdlichsten, unbedingtesten Vertreter der Literatur-Bewegung »Bum-Bam-Lit«, bis er 1998 auf einer Performance, den Fetisch dieser schöpferischen Vereinigung, die Flagge, vernichtend, seinen demonstrativen Austritt verkündete. Heute steht Višnioŭ der Vereinigung »Schmerzwerk« nahe. Wenn der Dichter Poesie spielt, dann spiele er mit großer Ernsthaftigkeit, bestätigt H. Kislicyna: »Dieses Spiel beruht auf einer ausgetüftelten Strategie. Daher haben wir es hier mit einer Reihe von Manifesten, Hymnen, Märschen zu tun — mit metaphorischen Karten, der Kennzeichnung des Aus-

таў] маніфэсты, гімны, маршы — мэтафарычныя мапы з вызначэннем зыходнай кропкі і кірункам удара. Ці ня самай удалай спробай такога кшталту можна назваць ранні «Маршавы верш» З. Вішнёва». Першая сур'ённая кніга паэта «Штабкавы тамтам» (1998) — гэта паказны «антыпатрыятычны» эскапізм у краіну экзотыкі. Арыгінальны тут вобраз лірычнага героя — шамана, пасрэдніка паміж сусьветамі рэальным навакольным і сюрэралістычным унутраным. «Афрыканізаванай» тэматыцы гэтай кнігі ўласцівая надзвычайная эмацыйнасць, экспрэсійнасць, яна выпадае са звыклай парадыгмы «захад-усход», «агрэсіўны рацыялізм-сузіральны нерацыяналізм» і пракладае шлях да новага вымярэння літаратурнага съветаўспрыманьня, што, зразумела, робіць яго больш аб'ёмным. Жаданьне ўдыхнуць у цела беларускай літаратуры крыху чорнага раскаванага афрыканскага духу выклікае перагляд лексыкі, яе абнаўленьне. Гэта дазволіла крытыкам праvodзіць паралелі з сытуацыяй у сусьветнай літаратуры 20-х гадоў мінулага стагодзьдзя, калі ішоў актыўны пошук новых выяўленчых сродкаў у паэзіі. Кацярына Нарбутовіч гэтак ацэнівае творчасць паэта: «Зыміцер Вішнёў — нашчадак Дада, футурызму і беларускага канцептуалізму, сучасны заклінальнік зъмей» (часопіс «Kafka. Zeitschrift fur Mitteleuropa», № 15, 2005). Крытык Майкл Галдзянкоў вышуквае карані творчай манэры Зымітра Вішнёва ў больш позыні літаратурны пэрыяд: «Вішнёва варты чытаць у арыгінале, як і Марка Болана, бо гэта ўнікальная гульня са словамі і гукамі». Сапраўды, яго тэксты — гэта адмысловая канфэрэнцыя гукаў, арганізаваная ў агульнае цэлае праз разнастайныя творчыя прыёмы ня толькі сэмантычнага, але і фанэтычнага мысьлення. Улюблёны паэтаў прыём — паранімічная атакацця, съязжэньне ў радок блізкіх па гучаньні слоў. Любіць аўтар выкарыстоўваць

gangspunktes und der Schlagrichtung.« Einer der erfolgreichsten Versuche ist gewiß »Marschgedicht« des jungen Zmicier Višnioū. Sein erstes Buch »Schartamtam« (1998) ist ein bezeichnendes Beispiel für die »antipatriotischen« Eskapaden im Land der Exotik. Originell ist auch der lyrische Held: ein Schamane, ein Vermittler zwischen der realen Welt und der surrealen Innenwelt. Die »afrikanisierte« Erzählweise ist ungewöhnlich emotional, expressiv und fällt aus dem gewöhnlichen Paradigma »West-Ost« heraus; »seine aggressive Rationalität steht einem kontemplativen Antirationalismus gegenüber« und zeigt neue Wege auf in Richtung einer Neuvermessung der literarischen Wahrnehmung, was den Autor weitaus bedeutender macht. Sein Wunsch, dem Leib der belarussischen Literatur ein wenig von den Fesseln des befreiten afrikanischen Geistes einzuhauen, führt den Autor dazu, die Sprache neu zu betrachten, sie zu erneuern. Literaturkritiker ziehen Parallelen zur Literatur der 20er Jahre, als die Poesie nach neuen Ausdruckmitteln suchte. Katharina Narbutovič bewertet das Schaffen Višnioū folgendermaßen: »Zmicier Višnioū ist ein Nachkomme von Dada, Futurismus und belarussischem Konzeptualismus.« (In: »Kafka. Zeitschrift für Mitteleuropa« 15/2005)

Während ihn der Literaturkritiker Mickle Haldziankoū in eine spätere Epoche einordnet: »Es lohnt sich gleichermaßen Višnioū und Mark Boland im Original zu lesen. Beiden ist ein besonders spielerischer Umgang mit der Sprache, Worten und Lauten eigen.« In der Tat sind Višnioūs Gedichte waghalsige Lautkonstruktionen, die auf vielfältigen künstlerischen Verfahren beruhen, die sowohl semantische als auch phonetische Überlegungen umfassen. Er bevorzugt die Paronymie, Wortspiele mit ähnlich klingenden Wörtern, und verwendet gern Anagramme. »Eine künstlerische Besonderheit seines Stils ist«, schreibt Vika Trenas, »das Verwenden von Binnenreimen, Lautspielen (Alliterationen, Assonanzen), wobei diese ungewöhnlich unaufdringlich und

і анаграму. Віка Трэнас гэтак ацэньвае паэзію З. Вішнёва: «Адной з асаблівасцяў творчай манэры аўтара зъяўляеца выкарыстаныне ўнутранай рыфмы, а таксама ўсемагчымых гукавых гульняў (алітэрацыі, асанансу), прычым у паэта гэта атрымліваецца настолькі кантэкстуальна нязмушана, што нібыта не заўважаецца чытачом» (часопіс «pARTisan», № 4, 2006).

Падчас аднаго пэрформансу Вішнёў быў пакладзены ў труну; у ягоным тэксьце зъяўляеца вобраз дамавіны, якая ўздымаецца пасярод аднапакаёўкі, займаючы сабою большую частку прасторы — бартаўскае сымбалаічнае зынікненіне аўтара ў сацыяльна-культурніцкай абумоўленасці на беларускай глебе становіцца досыць натуралістычным, дапаўняеца неабходнасцю «пахаваць» звыклую літаратуру і «савецкую» съядомасць жыхароў былога Савецкага Саюзу. Непазъбежнасць разбурэння ў творчасці Вішнёва абстрагуеца да канцэпту, праходзіць скразной думкай праз многія тэксты і знаходзіць найлепшае слоўнае вызначэніне ў якасці «маленькіх літаратурных бомбачак» («Маршавы верш»).

* * *

Хто ведае, што ў рэшце рэшт аўтары гэтага зборніку паставяць паміж чытачом і рэалінасцю — школопакеты, вітражы а-ля Тыфані, сцяну з намаляванаю на ёй шыбай альбо крывыя люстэркі ці гэтак па-постмадэрнісцку падсунуць нам кавалачкі смалты й кінуць самі зьбірайце. Але назіраць за працэсам заўжды цікава, хоць і небяспечна...

Маргарыта Аляшкевіч

immer in Verbindung mit dem Kontext Anwendung finden.«
(In: »pARTisan«, # 4, 2006)

Während einer Performance legte man Višnioŭ in einen Sarg; in seinem Text erscheint das Bild eines Sarges, der sich inmitten einer Einraumwohnung erhebt und der den Großteil des Raumes einnimmt: damit erinnert er, an Roland Barthes anknüpfend, überaus naturalistisch, an das Verschwinden des Autors im gesellschaftlich-kulturellen Kontext von Belarus mit der zusätzlichen Forderung, die gegenwärtige Literatur und das »sowjetische« Bewußtsein seiner Einwohner, die ehemalige Sowjetunion zu »begraben«. Die Unbedingtheit der Zerstörung wird im Schaffen Višnioūs konzeptualisiert, durchzieht zahlreiche Texte, Höhepunkte dieser Wortgefechte sind beispielsweise »die kleinen literarischen Bomben« im »Marschedicht«.

* * *

Die Zukunft wird zeigen, was die Autoren dieses Bandes zwischen die Leser und die Realität schieben werden: durchsichtige doppelte Scheiben, farbenfrohes Glas á la Tiffany, eine Wand mit einem aufgemalten Fenster, gekrümmte Spiegel oder gänzlich anderes aus dem Inventar der Postmoderne, das sie uns wie Kobaltglas vor die Füße werfen: Sammelt es ein oder hebt es auf! Es ist immer interessant, etwas sich in der Entwicklung befindenes zu beobachten, auch wenn es nicht immer ungefährlich ist...

Marharyta Aliaškievič

Альгерд Бахарэвіч

ПАЗБАВІЦІА КАРАЛІНЫ

Цяпер мне ўжо цякка ўзгадаць, калі ж я ўпершыню намаляваў Карапіну. Навек прымерзлая да вобаду съняжынка, аксамітная пупышка, кветачная экспедыцыя сонечнага матылька, заштрыхаваны дажджом палы ліст, съняжынка, пупышка, матылёк — гэтае кола з каляровымі карцінкамі даўно круціцца побач са мной з такой хуткасцю, што мне застаецца хіба мружыць вочы й прыгладжаць валасы. Калісьці яно рухалася марудна, з музыкай, бы катрынка... Ветрык часу не нясе ні прахалоды, ні цеплыні; шчыра кажучы, я навучыўся не заўважаць ягоных раўнадушных дотыкаў да майго ўспашелага лба.

Затое я памятаю, пры якіх абставінах адбылося яе стварэнне. Незадоўга да гэтага дзядзька знайшоў у мяне фатаграфіі. Некалькі хвілінаў ён моўчкі глядзеў на мяне — дзіўныя ягоны позірк, нібы дзядзька падпісаў з кімсыці кантракт, не прачытаўшы да канца дамовы, прымусіў мяне выбегчы з пакою. Увечары засталом я не падымаў галавы: на талерцы ляжаў парэланы на кавалкі язык, і ад выгляду смочкай на ім мне стала блага. «Я думала, ты любіш...» — расчараўана сказала дзядзька вінкана, узяла самы тоўсты марынаваны памідор, сакавіты й бессаромны, ды шумна ўцягнула ў сябе мякаць.

— frontline
— frontline —

Alhierd Bacharevič

WIE ICH MIR KAROLINA VOM HALS SCHAFFTE

Heute kann ich mich kaum noch entsinnen, wann ich Karolina zum ersten Mal zu Papier brachte. Eine Schneeflocke, auf ewig an einer Felge festgefroren, eine Knospe weich wie Samt, ein in der Sonne schillernder Schmetterling auf Expedition in ein Meer von Blumen, ein Blatt, zu Boden gesegelt und vom Regen schraffiert, Schneeflocke, Knospe, Schmetterling — dieses Rad mit farbenfrohen Bildern wirbelt schon so lange mit einer solchen Geschwindigkeit um mich herum, daß mir wohl nur übrig bleibt, die Augen zusammenzukneifen und über meine Haare zu streichen. Einst bewegte sich dieser Kreis zögernd, musikalisch wie ein Leierkasten... Der Wind der Zeit bringt weder Abkühlung noch Wärme; ehrlich gesagt habe ich gelernt, nicht auf die Gleichgültigkeit zu achten, mit der er meine schweißgebädete Stirn betastet.

Dafür erinnere ich mich, unter welchen Umständen es zu ihrer Schöpfung kam. Kurz zuvor hatte mein Onkel bei mir Fotografien gefunden. Einige Minuten hatte er mich schweigend betrachtet — sein merkwürdiger Blick, der so wirkte, als hätte mein Onkel mit jemandem einen Vertrag geschlossen, ohne den Kontrakt zu Ende gelesen zu haben, veranlaßte mich, aus dem Zimmer zu rennen. Am Abend bei Tisch saß ich gesenkten Hauptes da: Auf meinem Teller lag eine in kleine Stücke geschnittene Rinderzunge, und vom Anblick der vielen kleinen Warzen darauf wurde mir übel. »Ich dachte, du magst...«, sagte die Geliebte meines Onkels enttäuscht, nahm eine fette

Альгерд Бахарэвіч

«Эй, ты чаго, плачаш? Не, ты праўда?» Фатаграфій, набытых на вакзале за такія гроши, што жыві я на стыпэндыю, гэтая пакупка выракла б мяне на галодную съмерць, я болей ня бачыў, ды й дзядзька пра іх ніколі не ўспамінаў. Маіх маленъкіх чорнабелых суцяшальніц мне было зусім не шкада, а дзядзьку я быў удзячны — ён паводзіў сябе, быццам нічога не адбылося, так, што неўзабаве я зноў кпіў зь ягонай непісъменнасцю, а ён лупіў мяне па галаве крыжаванкай.

Такім чынам, фатаграфіі сталі толькі прыкрым непараразуменнем, якое засталося без наступстваў, а значыць, яго й не было ўвогуле. Кола яшчэ раз зрабіла поўны абарот, я пасьпяхова перавёўся на другі курс і ўпэўніўся, што падступны загадкавы ступар, які чамусыці апаноўвае на іспытах-допытах менавіта тых, хто дасканала валодае матэрыялам, болей мне не пагражае. Павага да мяне з боку дзядзькі ўзрасла, здавалася, ужо да неймаверных памераў — мне нават было дазволена не прыбірацца ў сваім пакоі, ягоная каханка рабіла гэта кожны дзень, пакуль я быў ва ўніверсітэце. Рэч у тым, што яны лічылі мяне надзвычай правільным маладым чалавекам, чалавекам, які абраў сабе жыцьцёвы шлях і ідзе па ім цвёрдым крокам. Небаракі, яны лічылі, што калі я не ўжываю алькаголю й не палю цыгарэтаў, калі я начую дома й засынаю з кніжкай, то арганізую ім калі-небудзь адпушчэнне грахоў. Вядома ж, адкуль ім было ведаць, што ўва мне ўжо расла Караліна, хапалася пялёсткамі за стромы край абранага ёй берага, ведаючы, што ніхто не наступіць на іх разважлівай і абачлівой нагой.

Летам я паехаў да бацькоў. Тысячы вольных гадзінаў, якія чакалі юнака ў нашым правінцыйным

eingelegte Tomate, saftig und schamlos, und saugte geräuschvoll das Fruchtfleisch auf. »Hei, was ist los mit dir, weinst du?« Die Fotos, die ich am Bahnhof für so viel Geld gekauft hatte, daß ich, würde ich einzig von einem Stipendium leben, zu einem Hungertod verdammt gewesen wäre, sah ich nicht mehr wieder, und auch mein Onkel kam nie wieder darauf zu sprechen. Um meine kleinen schwarz-weißen Trösterinnen tat es mir gewiß nicht leid, und meinem Onkel war ich sehr dankbar — er verhielt sich so, als sei nichts geschehen, so daß ich mich wieder über seinen Bildungsmangel lustig machen konnte, und er mir mit einem Kreuzwörtheft eins überzog.

So wurden die Abbildungen nur zu einem unangenehmen Mißverständnis, das ohne Folgen blieb und demnach einfach nicht mehr existierte. Das Rad machte noch einmal eine Umdrehung, ich wurde erfolgreich ins zweite Studienjahr versetzt und vergewisserte mich, daß das heimtückische Gefühl geheimnisvoller Beklommenheit, welches in Prüfungen, die Verhören gleichkommen, ausgerechnet immer diejenigen überfällt, die das Material perfekt beherrschen, keine Bedrohung für mich mehr darstellte. Der Respekt meines Onkels mir gegenüber wuchs, so schien es, ins Unermeßliche. Ich brauchte nicht einmal mehr in meinem Zimmer aufzuräumen, seine Freundin machte das tagaus, tagein, während ich an der Universität war. Sie hielten mich nämlich für einen korrekten jungen Menschen, eine Person, die sich einen Lebensweg ausgesucht hatte und sich auf diesem mit festem Schritte weiterbewegte. Die Armen, sie glaubten, daß, wenn ich keinen Alkohol konsumierte und nicht rauchte, wenn ich zu Hause übernachtete und mit einem Buch im Schoße einschlief, dann würde ich irgendwann für ihre Absolution sorgen. Woher hätten sie denn wissen sollen, daß in mir bereits Karolina heranwuchs, mit Blütenblättern nach dem steilen Abhang des von ihr ausersuchten Ufers griff und dabei wußte, dass niemand einen besonnenen und sorgsamen Fuß darauf setzen würde.

Im Sommer fuhr ich zu meinen Eltern, tausend freie

Альгерд Бахарэвіч

гарадку, весела зывінелі ўва мне, і я марыў пра тое, што патрачу іх з шыкам.

Мяне чакаў поўны правал: лета я праспаў ды праеў, і нават загарэць як сълед ня здолеў. У верасьні я вярнуўся ў свой Бабіён. Дзядзька з каханкаю кожныя выходныя сядзелі на лецішчы, а прыяжджалі такія стомленыя, што некалькі начэй нават не зымаліся каханьнем. Так прайшоў месяц. Неяк яны зноў выправіліся за горад, і ў мяне было амаль два дні, каб падрыхтавацца да першага сэмінару па мангольскім праве. З раніцы я выправіўся ў бібліятэку, сходзіў у кіно, а вяртаючыся ўвечары дахаты, трапіў раптам пад несанкцыянованы дождж, такі злы, нібы ён і праўда быў формай нечага пратэсту. На двары пасыпела сыцямянець, кватэра ўсё яшчэ пахла валяр'янкай, якую выпадкова разъліла раніцай перад парогам дзядзькава каханка. Я з агідай адляпіў ад сябе мокрае адзеньне й хутчэй пачуў, чым пабачыў, як праз адчыненае вакно вада залівае мой пісьмовы стол. Не ўключыўшы съятла, я падышоў да вакна і ўзяўся за халодную вільготную ручку. Зімны вечер абдаў маё аголеное цела, і так пакрытае гусінай скурай. Я кашлянуў, але працягваў стаяць тут. Людзі на вуліцы або ў доме насупраць маглі мяне бачыць па пояс, аднак мне было прыемна, што я стаю вось так, адкрыты ўсяму съвету, п'яны Адам, паміж зубоў якога засела корка забароненага плоду. Я сеў на падваконье, зьевсіў ногі ўніз. Па вуліцы сноўдалі парасоны. Я зірнуў на сябе і ўзбудзіўся. Нібы мэдузы на паверхні каламутнай вады, пада мной пагойдвалася чужое жыццё. Раптам я ўзгадаў пра фатаграфіі, тыя, якія забраў дзядзька, і мне закарцела іх вярнуць. Я залез назад у пакой, зачыніў вакно й пайшоў у спачывальню гаспадароў. Выграб з шафы бялізну дзядзь-

Stunden, die auf einen jungen Burschen in unserem Provinzstädtchen warteten, erklangen in mir, und ich träumte davon, sie elegant zu vergeuden. Mich erwartete ein wahrhaftiges Fiasko: Ich verschlief den Sommer, daß die ganze Zeit und schaffte es nicht einmal, mich gebührend in der Sonne zu aalen. Im September kehrte ich in mein Babylon zurück. Mein Onkel und seine Freundin brachten jedes Wochenende auf der Datscha zu und kamen dermaßen erschöpft zurück, daß sie sich mehrere Nächte hintereinander nicht einmal mehr liebten. So verstrich ein Monat. Einmal hatten sie sich wieder ins Grüne aufgemacht, und ich hatte fast zwei Tage, um mich auf das erste Seminar — mongolisches Recht — vorzubereiten. Am Vormittag machte ich mich zur Bibliothek auf, ging ins Kino und geriet abends auf dem Heimweg in einen Regen, der unerlaubterweise so tobte, als ob er wirklich eine Art Protest darstellen wollte. Im Hof war es bereits dunkel geworden, in der Wohnung hing immer noch der Geruch der Baldriantropfen, die die Freundin meines Onkels am Morgen zufällig vor der Türschwelle verschüttet hatte. Voll des Ekels steifte ich die durchnäste Kleidung ab und hörte mehr als daß ich sah, wie durch das geöffnete Fenster hindurch mein Schreibtisch überschwemmt wurde. Ohne das Licht anzuknipsen, ging ich zum Fenster und griff nach der kalten feuchten Klinke. Kühler Wind hüllte meinen entblößten Körper ein, der ohnehin schon mit einer Gänsehaut überzogen war, ich hustete, blieb aber in dieser Position stehen. Die Menschen auf der Straße oder im Haus gegenüber konnten mich wohl bis zur Taille sehen, aber ich empfand es als angenehm, daß ich so dastand, offen für die ganze Welt, der betrunkenen Adam, zwischen dessen Zähnen die Schale der verbotenen Frucht stecken geblieben war. Ich ließ mich auf dem Fensterbrett nieder und ließ die Beine herabbaumeln. Über die Straße wippten Regenschirme hin und her. Ich betrachtete mich und wurde ganz erregt dabei. Wie Quallen an einer trüben Wasseroberfläche wiegte sich unter mir ein fremdes Leben. Mit einem Mal fielen mir die Fotos ein,

кавай каханкі, лялотна расправіў усе гэтыя майткі й станікі. Мне ніколі не падабалася яе парфума. Уключыў тэлевізар — як на злосць, на другім канцы зямлі нешта выбухнула, і на ўсіх тэлеканалах толькі пра гэта й балбаталі. І тады я сеў за свой стол і намаляваў Карапіну.

Я намаляваў яе ў поўны рост, простым алоўкам. Яна была тоўстай — кіяграмаў сто белае жывое плошчы, яна сядзела на плеценым крэсьле анфас, шырока расставіўшы ногі. Юны вычварэніца, я не асабліва клапаціўся пра яе твар, ён атрымаўся зусім схематычным, чатыры грубыя рыскі, як расшчэпленыя трэскі. Затое запаветную сарцавіну я па스타раўся зрабіць жывой. Тады я зусім не любіў маляваць, і Карапіна была самай непрыгожай з жанчын, якіх я ведаў, — аднак мы пражылі зь ёй амаль двое сутак, якія я назваў бы шчаслівымі, калі б не пачуцьцё няясной трывогі, якое не пакідала мяне ажно да вяртання дзядзькі. Я ледзь пасьпей зынішчыць яе: як толькі Карапіна была скрученая ў мікраска-пічны шарык і адпраўленая ў нетры вадаправоду, у перадпакоі пачуўся званок.

Чаму я назваў яе менавіта гэтак, чаму замест цёплых съветаў і жаннаў мяне напаткала ў гэтай халоднай кватэры, дзе раз на два дні абавязкова гасла съятло, Карапіна на танный паперы? Мяркую, справа тут у нізкапробных замежных фільмах, якімі тады была інфікаваная душа ледзь ня кожнага майго суайчынніка. Мы ўсе мелі тады комплекс уласнае непаўнавартасці, і марылі ўпотай пра свае будучыя рэінкарнацыі ў джэкаў і джымаў. Нашыя імёны падаваліся нам вартымі хіба шкадобы. Карапіна страціла б палову сваёй прыцягальнасці, набудзь яна славянскае мяно. Што казаць — ды яна б, напэўна, не існавала ўвогуле.

die mein Onkel mir weggenommen hatte, und ich wollte sie mir wieder zurückholen. Ich kroch in mein Zimmer zurück, schloß das Fenster und ging in das Schlafzimmer der Wohnungsbesitzer. Nahm die Unterwäsche der Freundin meines Onkels heraus, faltete alle Höschen und Büstenhalter auseinander. Ihr Parfüm hatte ich noch nie gemocht. Schaltete den Fernseher ein. Wie zum Trotz war am Ende der Welt irgendetwas in die Luft geflogen, und auf allen Fernsehsendern war nur davon die Rede. Und da setzte ich mich an meinen Tisch und malte Karolina.

Ich zeichnete sie mit einem einfachen Bleistift in ihrer ganzen Größe. Sie war korpulent. Mit ihren 100 Kilogramm weißer lebendiger Fleischmasse saß sie auf einem geflochtenen Stuhl, das Gesicht dem Betrachter zugewandt, die Beine weit auseinandergespreizt. Als perverser Lustknabe gab ich mir in der Darstellung ihres Gesichts nicht besonders viel Mühe; es erwies sich als völlig schematisch, vier grobe Züge, Späne, die jemand auseinandergehackt hatte. Dafür gab ich mir alle Mühe, das heiß ersehnte Herzstück lebendig zu gestalten. Damals bereitete es mir gar kein Vergnügen zu malen, und Karolina war die häßlichste aller Frauen, die ich kannte — doch sie und ich durchlebten zwei Tage und zwei Nächte, die ich glücklich nennen würde, wenn es nicht ein Gefühl vager Beklemmung gegeben hätte, welches mich bis zur Rückkehr meines Onkels nicht mehr losließ. Ich schaffte es noch gerade, sie zu zerstören. Sobald ich Karolina in eine mikroskopisch kleine Kugel eingehüllt und in die Tiefen der Wasserleitung befördert hatte, ertönte im Korridor ein Klingeln.

Warum nannte ich sie ausgerechnet so, warum suchte mich anstatt warmer Svetlanas und Zhannas Karolina in dieser kalten Wohnung, wo einmal in zwei Tagen unbedingt das Licht erlosch, auf billigem Papier heim? Ich denke, daß die Gründe hierfür in jenen ausländischen Schmuddelfilmen liegen, von denen damals fast jeder meiner Landsleute infiziert war. Wir alle waren seinerzeit von einem eigenen jugendlichen Minder-

Альгерд Бахарэвіч

Празь некалькі дзён паружавелыя дзядзька і ягоная пасія абвясыцілі мне, што сабраліся законна аформіць свае даунія адносіны. Занятая мітусыль-вымі вясельнымі турботамі, яны перасталі езьдзіць на лецішча, дома цяпер заўжды нехта быў. За ўсю зіму я змог намаляваць Карапіну толькі аднойчы. Гэта адбылося ў чытальнай залі бібліятэki: перада мной сядзела дзяўчына, якую я ведаў толькі ў твар. Здаецца, яна вучылася на першым курсе, дый на іншым факультэце. Відаць, яна была блізарукай, бо сядзела, нахіліўшыся да нейкага тома, які ляжаў на яе стале, амаль ушчыльнью. Адну нагу яна падагнула пад сябе, джынсы спаўзьлі, адкрыўшы майму погляду салодкую частку яе вабнотаў, спакушальна падзеленую амаль нябачнай палоскай тканіны (тады якраз увайшла ў моду такая бляізна). Прыкрыўшыся вялізнай кнігай, ад якой балелі запясьці, я асадкай пасыпешліва стварыў сваю Карапіну. Яна пагардліва глядзела на мяне, мышцы на яе лытках напружкваліся, але ссунуць ногі яна была няздолъная. Карапіна. Я зайшоў за стэляж. «Мы сканчаем працу празь пятнаццаць хвілінаў», — гучна прамовіла бібліятэкарка.

Дзядзька перавез у кватэру сваю маці, яна стала жыць у прахадным пакоі, кожную ноч мяне будзілі яе стогны. Ад Карапіны давялося на нейкі час адмовіцца. Адурэлы ад колькасці вызубранага, я часта клаўся на свой ложак і ўглядзеўся ва ўзор на шпалерах: неўзабаве там зьяўлялася Карапіна ў загаданай мной позе, хворы яе твар скажала нянявісьць. Так, гэтую, шпалерную Карапіну я мог разглядаць да ачмурэння — але яна прыходзіла не заўсёды. І як бы я ні хацеў, убачыць пад ёй плеценага крэсла я ня мог. А гэта было вельмі істотна, паверце.

wertigkeitskomplex durchdrungen und träumten von unserer zukünftigen Reinkarnation als Jacks oder Jims oder sonst etwas Amerikanisch-Fremdländisches. Unsere eigenen Namen erschienen uns höchstens des Mitleids würdig. Karolina hätte ihre Anziehungskraft zur Hälfte eingebüßt, hätte sie einen slavischen Namen gehabt. Na ja, wahrscheinlich hätte sie gar nicht existiert.

Einige Tage später eröffneten mir mein Onkel und seine Leidenschaft mit rot angelaufenem Gesicht, daß sie ihre lang anhaltende Beziehung nun legalisieren lassen wollten. Von ihren Hochzeitsvorbereitungen auf Trab gehalten, stellten sie ihre Fahrten auf die Datscha ein. Es war jetzt immer jemand zu Hause. Den ganzen Winter hindurch konnte ich nur einmal an Karolina arbeiten. Es geschah im Lesesaal der Bibliothek: Vor mir saß ein Mädchen, das ich nur dem Gesicht nach kannte. Sie mochte Studentin im ersten Studienjahr gewesen sein und an einer anderen Fakultät. Sie muß kurzsichtig gewesen sein, denn sie hatte sich ganz nahe über einen Band gebeugt, der auf ihrem Tisch lag. Sie hatte ein Bein unter sich eingezogen, die Jeans war herabgerutscht und eröffnete meinem Blick jenen Teil süßer Reize, der verführerisch durch einen fast unsichtbaren Stoffstreifen geteilt war (damals war diese Wäsche gerade in Mode gekommen). Ich vergrub mein Gesicht in einen so riesigen Wälzer, daß mein Handgelenk schmerzte, und schuf eiligst meine Karolina. Sie schaute mich verächtlich an, die Muskeln an ihren Waden angespannt, doch die Beine zusammenzuschieben, dazu war sie nicht in der Lage. Karolina. Ich ging hinter ein Bücherregal. »Wir schließen in einer Viertel Stunde«, sagte die Bibliothekarin laut.

Mein Onkel brachte seine Mutter in die Wohnung mit, sie lebte von nun an im Durchgangszimmer. Nacht für Nacht weckte mich ihr Stöhnen. Auf Karolina musste ich für unbestimmte Zeit verzichten. Fast wie von Sinnen von dem vielen Auswendiglernen, legte ich mich häufig auf mein Bett und stierte das Tapetenmuster an: Bald tauchte dort Karolina

Альгерд Бахарэвіч

Аднойчы дзядзька з маёй цёткай павезьлі старую ў лякарню. Як толькі яны пачалі спускацца па лесьвіцы, я адразу ж выклікаў Караліну. Мы пра-вялі зь ёй пару маўклівых гадзінаў, пакуль я, да-шчэнту аглухлы й зънясілены, не пачуў крокі дзядзькі на кухні. Намацваючы сваю вісячую недзе ў нава-кольнай пустэчы прытомнасьць, я дрыжачымі ру-камі адчыніў вакно й выкінуў Караліну вонкі. Зай-шоў дзядзька. «Ты што, курыш?» — запытаўся ён падазрона. «Ты, канешнё, як хочаш, але вось я, на-прыклад...». Ён яшчэ доўга размаўляў са мной, а я краем зънікавелага вока назіраў, як веџер прык-леў маю Караліну з таго боку вакна да шкла, і яна халодна сочыць сваім адверзлым вокам за тым, што адбываеца ў пакоі. Урэшце дзядзька выйшаў. Ве-џер хутка зъмяніўся, і Караліну панесла ў стратас-фэру.

Музыка грава. Я скончыў універсытэт, паехаў да бацькоў, якія ўставілі мой дыплём у рамку ды па-весілі над тэлевізарам. Дома я малываў Караліну, аднак ці то я зусім згубіў мастацкія здольнасьці, ці то мне ня вельмі хацелася, каб яна пасялілася ў доме, дзе я нарадзіўся, — тая Караліна, якую я жадаў, не атрымлівалася. Толькі ўосень, засохшы ад вымушанага лайдаўства, я змог выклікаць яе: Ка-раліна стала ладнай, нібы прыйшла курс паходзен-ня. А яшчэ падчас аднаго з нашых сэансаў у яе з'явіўся сад — гэта быў сад пры загарадным доме, за высокай агароджай, каб ніхто не пабачыў оргіяў, якія яна тут арганізоўвала. Потым у садзе загучалі галасы гасьцей — яны таксама сядзелі ў плеценых крэслах, рознага полу, паўтараючы яе позу... Ці любіў я яе? Ці быў закаханы, стаўшы ў адну чаргу зь некоторымі персанажамі жахлівых літаратурных пэрвэрсіяў? Не, адкажу я, не, усё наадварот — я

in der Pose auf, die ich ihr aufgetragen hatte, ihr krankes Gesicht haßverzerrt. Diese Karolina auf der Tapete konnte ich bis zum Verrücktwerden betrachten — doch sie kam nicht immer. Und wie sehr ich es mir auch wünschte, den geflochtenen Stuhl unter ihr zu sehen, war mir nicht vergönnt. Dabei war dies für mich sehr wichtig.

Eines Tages fuhren mein Onkel und meine Tante die Alte ins Krankenhaus. Sobald sie die Treppen herabgestiegen waren, rief ich Karolina herbei. Wir verbrachten gemeinsam ein paar schweigsame Stunden, bis ich, völlig taub und entkräftet, die Schritte meines Onkels in der Küche vernahm. Ich tastete nach meinem Bewußtsein, das irgendwo ringsum in der Leere hing, öffnete mit zitternden Händen das Fenster und warf Karolina hinaus. Mein Onkel trat ein. »Was ist los, rauchst du?« fragte er verdächtig. »Mach natürlich, was du willst, ich aber zum Beispiel...« Er sprach noch lange mit mir, doch ich beobachtete verlegen aus den Augenwinkeln, wie der Wind meine Karolina auf der anderen Seite des Fensters an die Scheibe klebte und sie mit einem aufgerissenen Auge verfolgte, was im Zimmer vor sich ging. Endlich verließ mein Onkel das Zimmer. Der Wind änderte sich rasch und trug Karolina in die Stratosphäre.

Musik spielte. Ich beendete das Studium und fuhr zu meinen Eltern, die mein Abschlußzeugnis einrahmten und über dem Fernseher aufhängten. Zu Hause malte ich Karolina, aber entweder waren mir die künstlerischen Fähigkeiten ganz abhanden gekommen, oder vielleicht wollte ich nicht, daß sie sich in dem Haus breit machte, in dem ich geboren war — jene Karolina, die ich mir wünschte, kam nicht zustande. Erst im Herbst, konnte ich sie, durch das erzwungene Faulenzen völlig eingetrocknet, hervorrufen: Karolina bekam eine gute, schlanke Figur, als hätte sie einen Abmagerungskurs gemacht. Außerdem bekam sie während einer unserer Sitzungen einen Garten — es handelte sich um einen Garten bei einem Haus auf dem Land, hinter einer hohen Hecke versteckt, damit niemand der Orgien, die sie dort veranstaltete, gewahr wurde. Danach

Альгерд Бахарэвіч

ненавідзеў Караліну, як толькі ўмее ненавідзець чалавек тых, без каго ён ня можа абысыціся.

Я вярнуўся ў горад, дзе жыў дзядзька, зъняў там пакой у адной сям'і. Прыходзячы пасъля працы, я зачыняўся й займаўся, чым хацеў: цяпер я ўжо не зънішчаў Караліны і яе гасьцей, я набыў вялікі ліст паперы й намаляваў там свой навязылівы й прымітывны сюжэт у фарбах. Захоўвалася Караліна сярод маіх асабістых рэчаў, і ўсё ішло нібыта цудоўна, пакуль ня здарылася катастрофа. Я піў з гаспадарамі гарбату, мы мірна глядзелі тэлевізар. Іх дачка гадоў дзесяці сядзела за столом у белым сачку лямпы й мазюкала нешта ў вучнёўскім сшытку. Гаспадыня зморана паднялася й пашыбавала на кухню. Мімаходзь яна зазірнула праз плячо дзяўчынкі й вохнула. Гаспадар паволі падняўся й пайшоў паглядзець. Ён вылайаўся, выхапіў сшытак з рук дзіцяці й пачаў біць яе па шчаках. Я пабляднеў. «Хто цябе навучыў маляваць такое?» — галасіла маці. Дзяўчынка моўкі пабегла ў свой кут. Я сядзеў за столом, калі ў мае дзверы пагрукалі. «Я вымушаны праверыць», — усё яшчэ ветліва, але пагрозыліва прамовіў гаспадар — да ягоных ног ціснулася дачка, зь цікавасцю паглядаючы на мяне. Што й казаць — яны знайшлі Караліну; я спрабаваў бараніць сваё права на недатыкальнасць, але бацька дзяўчынкі заехаў мне ў зубы і ў той жа вечар выкінуў на вуліцу, забраўшы ўсе гроши, як ён выразіўся, «за маральныя страты».

Я знайшоў другое жытло, аднак цяпер заўсёды браў Караліну з сабою — новую Караліну, бо тая была ганебна зънішчаная ў мяне на вачах. Мы хадзілі ў парк, і там, паклаўшы на калені спартовую газэту, я наведваў яе сад. У парку мы і сустрэліся з маёй нявестай. Калісці яна сядзела ў той жа чы-

erklangen im Garten die Stimmen der Gäste — auch sie, beiderlei Geschlechts, saßen in geflochtenen Stühlen und wiederholten ihre Pose... Liebte ich sie? War ich verliebt, hatte ich mich langsam zu gewissen Figuren aus scheußlichen literarischen Perversionen verwandelt? Nein, antworte ich da, ganz im Gegenteil — ich haßte Karolina, wie der Mensch nur vermag, jene zu hassen, ohne die er nicht auskommen kann.

Ich kehrte in die Stadt zurück, wo mein Onkel lebte, und mietete dort ein Zimmer bei einer Familie an. Wenn ich nach der Arbeit heimkam, schloß ich mich ein und machte, was ich wollte: Mittlerweile vernichtete ich Karolina und ihre Gäste nicht mehr; ich hatte ein großes Blatt Papier gekauft und malte dort in Farbe mein aufdringliches und primitives Sujet. Ich bewahrte Karolina zwischen meinen persönlichen Gegenständen auf und alles schien ausgezeichnet zu klappen, bis es zur Katastrophe kam. Ich trank mit meinen Vermietern Tee, wir sahen friedlich fern. Ihre gut zehnjährige Tochter saß am Tisch im weißen Schmetterlingsnetz der Lampe und kritzeln etwas in ein Schulheft. Meine Vermieterin erhob sich müde und schlurfte in die Küche. Im Vorbeigehen schaute sie dem kleinen Mädchen über die Schulter und gab einen stöhnenden Laut auf. Mein Vermieter erhob sich langsam und schaute nach. Er schimpfte, entriß den Kinderhänden das Heft und gab ihr links und rechts eine Ohrfeige. Ich wurde bleich. »Wer hat dir beigebracht, so was zu malen?« zeterte die Mutter. Das Mädchen rannte schweigend in ihre Ecke. Ich saß am Tisch, als man an meine Tür hämmerte. »Ich sehe mich gezwungen nachzusehen«, sprach mein Vermieter zwar immer noch freundlich, aber drohend. Seine Tochter klammerte sich an seine Beine und blickte mich neugierig an. Na ja, und da fanden sie Karolina. Ich versuchte mein Recht auf Unantastbarkeit zu verteidigen, aber der Vater des Mädchens haute mir ordentlich eins auf die Nase und setzte mich noch am selben Abend vor die Tür, nicht ohne mir all mein Geld abgenommen zu haben —, »für den moralischen Verlust«, wie er sich ausdrückte.

тальнай залі, што і я, і часам мне здаецца, што менавіта яна была тады перада мной, калі я шаптаўся з маёй Карапінай за стэляжамі. У першую ж ноч яна засталася ў мяне начаваць — бала зе, майм новым гаспадарам было напляваць, хто ходзіць да мяне ў пакой, ім наагул усё было да лямпачкі, — а празь месяц зацяжкарыла. Цяпер яна замінала майм сустрэчам з Карапінай, і тады я стаў пакутліва вyrашаць: каго зь іх пакінуць са мной. Як ні дзіўна, зрабіць выбар мне дапамаглі зубы. Адзін зь іх раскрышыўся, я пайшоў да ўрача, і ў прыёмным пакой зірнуў на сябе ў люстэрка. Маршчына паўзла праз мой лоб, раскрышаны зуб ныў, і статус будучага бацькі лямантуючай істоты, полу якой я нават ня ведаю, пасяляў у душы пачуцьцё безнадзейнага глупства майго існаваньня. І Карапіне была наканаваная съмерць.

Нявеста звольнілася з працы, і нават не выходзіла безь мяне з дому, скардзячыся на тое, што ёй страшна. Агаломшаны неабходнасцю ўзвальваць на сябе цяпер яшчэ і чужых прывідаў, я ў разгубленасці сядзеў у сваёй падатковай інспэкцыі й ня ведаў, што рабіць. І вось момант надарыўся. Усё было проста: я прачнуўся раней за маю нарачоную, таропка апрануўся й выскочыў на вуліцу з Карапінай пад пахаю. Спачатку я хацеў выкінуць яе ў съметніцу, але на злосцьць усе съметніцы знаходзіліся якраз у тых месцах, дзе сямігадзінныя людзі, пасыліграваючыся на першым лёдзе, съпяшаюцца на працу. Тады я вырашыў спаліць яе, набыў запальнічку й потым да знямогі хадзіў коламі па сваім мікрарайоне: гэта выклікала б падазрэнні — чалавек, які нешта спальвае. Вы ж самі памятаеце тыя часіны: кожны другі сустрэчны на вуліцы — міліцыянт. Усё ж я наважыўся, абраў момант, калі прынамсі на

Ich fand eine andere Unterkunft, nahm Karolina jetzt aber immer mit – die neue Karolina, denn jene war vor meinen Augen schmachvoll vernichtet worden. Wir gingen in den Park, wo ich eine Sportzeitung auf meinen Knien ausbreitete und ihren Garten besuchte. Im Park begegneten wir auch meiner Zukünftigen. Einst hatte sie im selben Lesesaal gesessen wie ich, und manchmal kommt es mir vor, es sei damals ausgerechnet sie vor mir gewesen, als ich mit meiner Karolina hinter dem Bücherregal ein flüsterndes Zwiegespräch geführt hatte. Schon in der ersten Nacht blieb sie bei mir. Zum Glück war es meinen neuen Vermietern schnurzpiepegal, wer in mein Zimmer kam, umso mehr als ihnen sowieso alles schnuppe war. Und einen Monat später war sie schwanger. Jetzt stand sie meinen Begegnungen mit Karolina im Weg, und ich suchte von nun an qualvoll eine Entscheidung — wen von beiden ich bei mir behalten sollte. Wie komisch es auch ist, meine Zähne halfen mir eine Wahl zu treffen. Einer brach ab, ich ging zum Arzt und betrachtete mich im Sprechzimmer im Spiegel. Eine Falte kroch über meine Stirn, der abgebrochene Zahn jaulte, und der Status des zukünftigen Vaters eines jammernden Wesens, dessen Geschlecht ich nicht einmal kannte, pflanzte meiner Seele das Gefühl ein, daß meine Existenz einer hoffnungslosen Dummheit gleichkäme. Und Karolina war zum Tode verdammt.

Meine Zukünftige kündigte ihre Arbeit und verließ ohne mich nicht einmal mehr das Haus. Dabei klagte sie, sie habe Angst. Von der Notwendigkeit überwältigt, jetzt auch noch fremde Geister auf mich zu nehmen, saß ich völlig durcheinander in meiner Steuerinspektion und wußte nicht, was ich tun sollte. Und da geschah es. Alles war ganz einfach: Ich erwachte früher als meine Verlobte, kleidete mich schleunigst an und sprang mit Karolina unter den Armen auf die Straße hinaus. Anfangs wollte ich sie in die Mülltonne werfen, aber zum Trotz befanden sich alle Mülltonnen genau dort, wo die Frühaufsteher, auf dem ersten Eis ausrutschend, zur Arbeit

мяне ніхто не глядзеў, паклаў Караліну пад адну з тых лавачак, на якіх любяць з нагамі сядзець юныя дэбілы, і пасьпешліва пайшоў у гушчар двароў.

Ён дагнаў мяне амаль каля майго пад'езду, і якой кляўнадай мне падалося маё зацярушванье сълядоў! «Вы забылі», — сказаў ён спакойна. «Гэта не маё», — прамармытаў я. «Я рамантаваў на бальконе сынаў ровар», — прамовіў ён так, нібы кола ровару было чароўным люстэркам, што паказвае ўсіх злыдняў у радыюсе трох вёрстаў. «Вы памыліліся», — сказаў я фальшивы і ўцягнуў галаву ў плечы. «Я рамантаваў ровар і падняўся, каб выцерці пот», — сказаў ён весела й сунуў мне Караліну ў руку. «Я не глядзеў, што там. А вы шпіён...». Ён зарагатаў, і я скрывіў вусны. «Я чэсны чалавек», — ён, відавочна, чакаў нейкае ўзнагароды, але я схапіў Караліну й пайшоў прэч.

Праз гадзіну я быў на аўтобусным вакзале. Успацелае й згладнелае маё цела выйшла на амаль безыменным прыпынку недалёка ад таго месца, дзе тырчиць гарадзкая рыса. Я прайшоў праз поўныя чалавечых адкідаў узълесак, прамачыў ногі, адольваючы бадай што абарончы роў, і неўзабаве апынуўся ў полі, заціснутым паміж могілкамі людзей і невядомых мне сельскагаспадарчых мэханізмаў. Караліна выпала з маіх рук на сънег. Я нахіліўся, падняў яе й пасъля некалькіх сутаргавых спробаў запаліў. Караліна гарэла неахвотна, марудна, дымна. Я запальваў яе зноў і зноў, з розных канцуў. Адсырэлая Караліна. Караліна. «Так-так», — пачуў я раптам каля самага свайго вуха. «Чытаць ня ўмееце... Тут ня тое месца, дзе агонь дарэчы...». Іх было двое, і хто яго ведае, як яны здолелі падысьці да мяне так нячутна. «Дык зіма...», — жаласьліва прамовіў я. Трохі воддалъ ад гэтых дваіх, пабліскую-

eilten. Da entschloß ich mich sie zu verbrennen, erstand ein Feuerzeug, lief daraufhin bis zum Umfallen immer im Kreis durch meinen Wohnblock: Dadurch, daß da jemand etwas verbrennen wollte, hätte man Verdacht schöpfen können. Man erinnere sich an jene Zeiten: Jeder zweite Passant auf der Straße ist ein Polizist. Dennoch nahm ich allen Mut zusammen, wählte den Moment aus, in dem mich zumindest niemand beobachtete, legte Karolina unter eine jener Bänke, auf die sich gerne halbstarke Einfaltspinsel mit ihren Füßen setzten und schlug mich eiligst in das Dickicht der Innenhöfe.

Er holte mich fast bei meinem Hauseingang ein. Da erschien mir mein Spurenverwischen schon als eine groteske Clownerie! »Sie haben da was vergessen«, sagte er ruhig. »Das gehört mir nicht«, brummte ich. »Ich habe auf dem Balkon das Fahrrad meines Sohnes repariert«, sprach er so, als ob das Rad des Fahrrades ein Zauberriegel sei, welcher alle Übeltäter im Umkreis von drei Kilometern entlarvte. »Sie irren sich«, sagte ich heuchlerisch und zog meinen Kopf noch tiefer ein. »Ich habe das Fahrrad repariert und stand auf, um mir den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen«, sagte er heiter und schob mir Karalina in die Hände. »Ich habe nicht geguckt, was dort ist. Aber Sie sind ein Spion...« Er brach in lautes Gelächter aus, und ich verzog den Mund. »Ich bin ein ehrlicher Mensch.« Er erwartete offensichtlich eine Belohnung, doch ich griff nach Karalina und ging davon.

Eine Stunde später war ich am Busbahnhof. Mein schweißgebadeter und ausgehungerner Körper stieg an einer fast namenlosen Haltestelle, in deren unmittelbarer Nähe ein städtischer Strich in die Höhe ragte. Ich ging durch ein kleines verdrecktes Waldstück, machte mir die Füße nass, überwand so etwas wie einen Verteidigungsgraben und erreichte bald ein Feld, dass sich zwischen Friedhof für Menschen und landwirtschaftliche Maschinen, die ich nicht kannte, zwängte. Karalina fiel mir aus den Händen in den Schnee. Ich bückte mich, hob sie auf und steckte sie nach einigen krampfhaften

Альгерд Бахарэвіч

чи на сонцы дзъверцамі, стаяў легкавік. «Паедземце складаць пратакол», — ласкава сказаў адзін зь іх, а другі прафэсійным рухам выхапіў у мяне абарэлую Караліну й сунуў сабе пад паху.

У машыне мне было дазволена трymаць Караліну самому. Мы шпарка даехалі да гораду, не зважаючы на сьветлафоры пранесьліся празь яго й выехалі на паўночную шашу. Я баяўся пацікавіцца ў маіх спадарожнікаў, куды мы імчым, ды неўзабаве й сам перастаў глядзець у вакно. Мы праехалі не спыняючыся дзень, і другі, і трэці... Прайшоў месяц, і недзе далёка застаўся новы год, і спаленыя чучалы зімы, і купальскія колы ў падробных вёсках, і Караліна спарахнела ў маіх руках, а мы ўсё яшчэ імчым на поўнач — кола круціцца: съняжынка, пупышка, матылёк, ліст, — на поўнач, туды, дзе камяністыя берагі й вада, цяжкая як мазут, лепіш за нас ведаюць, што з намі рабіць.

Versuchen in Brand. Karalina brannte nur ungern, zögerlich, qualmend. Ich zündete sie immer wieder an, an verschiedenen Enden. Die Feuchtigkeit anziehende Karalina. Karalina. »So so«, hörte ich plötzlich ganz dicht neben meinem Ohr. »Sie können nicht lesen... An dieser Stelle darf man kein Feuer machen...« Sie waren zu zweit, und wer weiß, wie es ihnen gelungen war, sich lautlos an mich heranzuschleichen. »Es ist doch Winter...«, sagte ich jämmerlich. Ein wenig von diesen beiden entfernt stand mit in der Sonne glitzernden Türen ein PKW. »Gehen wir mal los und schreiben ein Protokoll«, sprach einer von ihnen liebevoll, während mir der andere mit einer professionellen Bewegung die angesengte Karalina entwendete und sich unter den Arm klemmte.

Im Auto durfte ich Karalina selbst festhalten. Wir erreichten schnell die Stadt, rasten ohne Rücksicht auf die Ampeln hindurch und fuhren auf eine Landstraße in nördliche Richtung hinaus. Ich hatte Angst, meine Mitfahrer zu fragen, wohin wir so schnell fuhren, hörte aber schon bald selber auf, zum Fenster hinauszuschauen. Ohne anzuhalten fuhren wir einen Tag, einen zweiten, einen dritten... Ein Monat verstrich, und irgendwo in weiter Ferne blieb das neue Jahr zurück und die verbrannten Vogelscheuchen des Winters und die Kupalaräder¹ in Dorfimitationen und Karalina verwesete in meinen Händen und wir rasen immer noch gen Norden hinein. Das Rad dreht sich — Schneeflocke, Knospe, Schmetterling, Blatt — gen Norden, dorthin, wo die steinigen Ufer und das Wasser, schwer wie Öl, besser wissen als wir, was sie mit uns machen sollen.

¹ Kupala/Kupalle – Gemeint ist die Sommersonnenwende bei den Slaven. (Anm. d. U.)

Вера Бурлак (Jetti)

ЛЕТА

Абудзіся, калі раскіне ногі вясна,
Абрасьце валасамі кветак поплаў
І стары ясакар замарудзіць аблокі на
Перакуленым дагары небам цёплым
Дзённым съятле,
А сэрцайка б'еца,
Толькі недзе справа,
І мне здаецца,
Я волас
Паміж ног сусьвету,
І дурной галаве
Ці ёсьць да мяне справа,
Калі нагамі
Надышло лета?

Vera Burlak (Jetti)

SOMMER

Wach auf, wenn der Frühling die Schenkel öffnet,
Wiesenblumen umschlingt mit seinem Flaum,
die schwarze, hohe Pappel die Wolken anhält
oben im gestürzten Himmel, und wenn warm
das Tageslicht einfällt,
das Herz aber flattert
wohl rechts im Raum,
mir scheint:
Ich bin ein Haar
zwischen den Schenkeln des Universums,
wozu, warum, was will der blöde Verstand,
was geht's ihn an,
wenn ich mit den Beinen voran
im Sommer angekommen bin.

ВЕЛЬМИ ВОЛЬНЫ ВЕРШ

Увечары былі вершы
Для вузкага кола сяброў.
А ўранку са съценаў вежы
Заранка зылізвала кроў.

Па воблачных хвалях нябёсаў
Плылі на лодках багі
І рухалі кросны лёсу
Лёгкім штуршком нагі.

Удзень былі сонцы сонцы,
Галовы, гало і колы,
Эсьмінцы, авіяносцы
І величныя ледаколы.

Сонца сядала за льдзіны
Ў прасыпірадлава-снежкны схоў,
І Паркі распускалі тканіны,
Падманваючы сваіх жаніхоў.

Напаўняліся бары змрокам, а бары — гейшамі,
І гарбатны рытуал пачынаўся значна пазней за пятую,
І радкі рабіліся ўсё даўжэйшымі даўжэйшымі і даўжэйшымі,
Быццам бы й ім да знямогі поўнай хацелася галавою ў гарбату...

І я, нібы жабка ў разрэзе,
Ляжу ў глыбокай яміне.
А ўверсе стаіць Плэзія
І кідае цуда Камянімі.

EIN SEHR UNGEREIMT FREIES GEDICHT

Abends reichte man Gedichte
im engsten Freundeskreis herum,
die Sonne leckte im Morgenlicht
das Blut von den Wänden des Turms.

Auf bewölkten Wellen des Himmels
fuhren Götter in Booten,
stießen Schicksalsgespinste
sanft mit Fußtritten nach vorne.

Tagsüber waren Sonnen Sonnen,
Köpfe, Halos und Räder,
Eisbrecher, Zerstörer sind angekommen,
auch schwere Flugzeugträger.

Ins driftende Eis tauchte die Sonne,
ins Schneeweiß, in Betttücher,
Parzen lösten das Gewebe, das sie gesponnen,
Ehemänner betrügend.

Haine füllten sich mit Dämmerung, Bars mit Geishas,
ihre Teezeremonie begann allerdings zur fünften Stunde,
die Zeilen wurden immerfort länger und länger, und dann war's
als tränken sie sich um den Kopf zum Umfallen mit Tee zugrunde...

Und ich, als sei ich ein Frosch, aufgeschlitzt,
ich lag im Loch, in der Tiefe des Grabens.
Die POESIE aber stand und warf auf mich
von oben Steine herab.

У ТАЕ ДЗЯЎЧЫНКІ

У тае дзяўчынкі сінія косы,
Зусім сінія косы.
А ў мяне такіх няма.

У тае дзяўчынкі чырвоныя вочы,
Зусім чырвоныя вочы.
А ў мяне такіх няма.

У тае дзяўчынкі зялёныя сълёзы,
Зусім зялёныя сълёзы.
А ў мяне такіх няма.

У тае дзяўчынкі ружовыя акуляры,
У якіх усе выявы ружовыя,
Зусім ружовыя выявы.
А ў мяне такіх няма.

У тае дзяўчынкі белыя меркаваньні,
Зусім белыя меркаваньні.
А ў мяне такіх няма.

У тае дзяўчынкі на грудзях валасы,
Кучаравыя чорныя валасы.
А ў мяне такіх няма.

А мне й ня трэба.

DIESES MÄDCHEN HAT

Dieses Mädchen hat blaue Zöpfe,
ganz und gar blaue Zöpfe,
nur ich hab keine.

Dieses Mädchen hat rote Augen,
ganz und gar rote Augen,
nur ich hab keine.

Dieses Mädchen hat grüne Augen,
ganz und gar grüne Augen,
nur ich hab keine.

Diese Mädchen trägt eine rosa Brille,
sie kann sich die Welt ganz
und gar rosa anschauen,
nur ich hab keine.

Diese Mädchen hat eine weiße Meinung,
eine ganz und gar weiße Meinung,
nur ich hab keine.

Dieses Mädchen hat Haare auf der Brust,
schwarz kräuseln sich die Haare auf ihrer Brust,
nur ich hab keine.

Ich will auch keine.

ДАВАЙЦЕ ГУЛЯЦЬ

Давайце гуляць, быццам мы ўсе даўно памерлі
І ўсе разумеем адно аднаго бяз словаў
І нам не патрэбна нічога
І нават зямля ня пахне
Найлепшым у съвеце чынам.
І першы, хто нешта адчуе,
 крычыць з падваконъня пеўнем,
Другі — выконвае польку,
Трэці цалуе таго, хто справа,
Чацьвёрты бярэ люстэрка
 і пятamu кажа: дыхні.
І высьвятале, што пяты
 даўно ўжо выйшаў з гульні.

LAßT UNS SPIELEN

laßt uns spielen, alle sind tot,
und wir verstehen einander wortlos.
Wir brauchen nichts,
selbst der Geruch feuchter Erde ist nicht mehr
der schönste Duft der Welt.
Und der Erste, der etwas spürt,
krährt aus dem Fenster wie ein Hahn,
der Zweite tanzt eine Polka,
der Dritte küßt einen anderen, der rechts neben ihm steht,
der Vierte nimmt einen Spiegel
und sagt zum Fünften: Hauch mal.
Und begreift, daß der Fünfte
das Spiel längst verlassen hat.

УЯВІ

Мой маленькі чытач!
Уяві сабе, што ты вялікі крумкач —
Вялікі чорны крумкач,
І дзяўбеш крыававую ежу,
Якую я для цябе рэжу
Кавалкамі ад жывых зьвяроў
Пляскатым зубчастым нажом!
Уявіў, як пырскае кроў?
Гэта табе не баржом!
Уявіў, як шматкамі
Ляціць крыававая воўна?
Праўда, цудоўна?!

STELL DIR VOR

Lieber, braver Leser,
stell dir vor: du bist eine große Krähe,
eine große schwarze Krähe.
Und du hackst auf einen blutigen Klumpen ein,
den ich für dich Stück für Stück
mit einem mächtigen Sägemesser
von einem lebendigen Tier abschneide!
Hast du dir auch ausgemalt, wie das Blut spritzt?
Das ist hier kein Sprudel!
Stell dir vor, wie das Fell in blutigen Fetzen
vom Leibe hängt!
Ist das nicht lustig?!

ЗЛАЧЫННЫЯ КАХАНКІ

Мы каҳаліся,
а ў небе счарнелым
пруцяnelі хмары,
і птушкі здранцьвелья
абсыпаліся на зямлю
зь сінімі вуснамі;
мы ня біліся,
мы абдыналіся,
а навокал усё распадалася
на зыходныя складнікі,
і ўсе пацыфісты навокал
раўлі і злаваліся;
мы не змагаліся —
мы цалаваліся,
а суседзі грукалі ў съцены
шарамі чыгуннымі чорнымі
і крышылі на нас
збудаваныні Хрушчова і Брэжнева.
МЫ АДНО ЦАЛАВАЛІСЯ,
але ўсім здавалася,
што мы робім нешта горшае —
недазволенае і грэшнае;
МЫ АДНО АБДЫМАЛІСЯ,
але ўсе так абуразліся,
быццам мы плявалі
на мілья ім магілы;
МЫ АДНО КАҲАЛІСЯ,
але нас прысудзілі да расстрэлу.
Напэўна, за тое,
што нас было троє.

LIEBENDE – VERBRECHER

wir liebten uns:
verlöschende wolken,
der himmel schwarzgefärbt,
vögel fielen erdwärts
wie erstarrt
die schnäbel — blau,
wir stritten nicht,
wir umarmten uns.
die welt aber zerfiel,
in das, was sie einst war.
pazifisten
rasten vor wut,
wir wehrten uns nicht:
wir küßten uns.
nachbarn warfen
schwarze bälle aus eisen gegen die wand,
sie begruben uns unterm schutt der neubauten
aus der ära breschnew, chruschtschtow:
WIR KÜSSTEN UNS — WEITER NICHTS.
die einen glaubten,
wir verüben schlimmes,
verbotenes, sündhaftes:
WIR UMARMTEN UNS — WEITER NICHTS.
sie anderen waren beleidigt
als spuckten wir
auf die gräber der teuren toten :
WIR LIEBTEN UNS — WEITER NICHTS.
wir wurden verurteilt zum tod durch erschießen:
wir waren
drei.

Зъміцер Вішнёў

Я — БРАКАНЬЕР!
Я — ЛАЎЛЮ ВЕРШЫ Ў НЯМЕЧЧЫНЕ!

* * *

па краплі выходжу сыходжу
па краплі крыві алькатю
сыходжу я крапкамі болю
іду на паляну на трон
у руках карабін дзе патрон
адзін крэатыўны
суйцыдальны і пірамідны —
я — фараон!

2005

Zmicier V išnioū

ICH BIN EIN WILDDIEB!
ICH RAUBE GEDICHTE IN DEUTSCHLAND!

* * *

tropfen für tropfen geh ich fort ich geh davon
tropfen für tropfen ins blut der alkohol
ich geh davon schmerz sammelstation
geh ins feld steig auf den thron
den karabiner geladen in der hand
nur dieses mich selbst schöpfende
suizidale pyramidale — ich:
pharao!

2005

НАЧНОЕ

усё роўна я цябе згва-а-алчу
зтва-а-алчу... згва-а-алчу...
не зьбяжыш-ш-ш...
злаўлю мышаня (матыля)*
цішыня парвецца на
шкамуты
ты і я — шыкоўны дуэт
ламаю шкарлупу
выцягваю мышаня (матыля)...

15 траўня 2006
Бэрлін, Ванзэе

* варыянт чытаньня верша, калі мышаня замяняецца на матыля

NÄCHTLICHES

du entkommst mir nicht:
irgendwann ü-b-e-r-f-a-l-le ich dich
über-f-a-a-alle ich dich über-f-a-a-alle ich dich ...
erhasche die maus (den falter)*:
die stille zerreißt in stücke
du und ich — was für ein aufregendes duett
ich zerdrücke die schale in meiner hand
zerre die maus (den falter) ans licht...

15. mai 2006,
Berlin, Wannsee.

* variante auf lesungen

ТРАВЕНЬСКІЯ СЪНЯЖЫНКІ

Прытуліца няголенай шчакой да тваёй шаўковай скуры. Нібыта паесы ѹ салодкай сакуры. Сасьпелыя пацалаваць аранжыкі. Наталіцу на хвіліну смагу, а потым зноўку піць... Піць подых і шэпт тваіх вуснаў! Перакочваць залатое сонца ў гэтых залях! Коўзацца паміж краінамі і гарадамі! І знаходзіць азёры, каб весы ѹ на пляжах пошук адбіткаў тваіх ног! Бачу, як над Бэрлінам, над ягонымі шпілямі, сярод балёнаў і дырыжабляў, паляцеў матылёк! Гэта — маё прывітанье, якое зьнікне як съняжынка на няголенай шчацэ...

3 траўня 2006
Бэрлін, Ванзэе

FLOCKENWIRBEL IM MAI

Mich mit meiner unrasierten Wange an deine seidige Haut schmiegen. Als seiest du köstlich betörendes Gift. Als küßte ich reife Orangen. Nur für eine Minute meinen Durst stillen: Um erneut von dir zu trinken ...

Deinen Atem! Das Flüstern deiner Lippen! Eine goldene Sonne durch diese Räume vorwärtsstoßen! Durch diese Landschaften und Weiten! An Seen und Stränden die Spuren deiner Füße suchen! Ich sehe, wie über den Turmspitzen von Berlin ein Falter seine Flügel spannt! Das ist mein Gruß: Ich — schmelzende Schneeflocke auf unrasierter Wange ...

*3. Mai 2006,
Berlin, Wannsee.*

ТОЛЬКІ ТЫ!

я знаходжу цябе
у адбітках люстэркаў
чырвонае съятло ўспыхвае
і асьвятляе
твае трампліны і масты
пазіраю праз шкло ліхтароў
рухаюся вакол
нібыта павук
траекторыі і вэктары
квадраты і паралелепіпеды
ты — нібыта канструктар
я складваю шарыкі й кубікі
рушу сярод гэтай мазаікі
спатыкаюся аб контуры
твайго цела
плёскаю атрамант
на паперу й неба
шкуаю тваё заканчэньне
і знаходжу праменъ месяца
ён зынікае й зъяўляецца
у выглядзе фаервэрку
мы таньчым нешта гішпанскагае
сярод пражэктараў

10 чэрвеня 2006
Менск

NUR DU ALLEIN!

ich suche dich
in allen spiegeln dieser stadt
rotes licht leuchtet auf
strahlt
deine sprungschanzen und brücken an
ich sehe durch das glas der laternen
ich bin eine spinne
seile mich an flugbahnen und vektoren ab
an quadraten und parallelepipeden
du bist der architekt —
und ich baue türme aus kugeln und würfeln
ich durchquere das mosaik
strauchele über die konturen
deines körpers
gieße meine tusche aus
über das papier über den himmel
ich suche wo du endest
und stoße auf den leuchtstrahl des vollmonds
er zieht sich zurück er kommt hervor
wie ein feuerwerk
wir tanzen eine art salsa
unter dem lichtkegel der scheinwerfer

10. juni 2006,
Minsk.

Зыміцер Вішнёў

* * *

словы ўзънікаюць нечакана
падаюць на нас съняжынкамі
падаюць на нас голкамі
а часыцей за ўсё кроплямі дажджу
асядаютъ на твары срэбрам
рэгулююць такім чынам надвор'е

12 сінежня 2004

Zmicier Višnioū

* * *

worte: ein spiel des zufalls
fallen wie schneeflocken auf uns herab
wie stichelnde nadeln
oder regentropfen — zumindest meistens
schlagen sich nieder auf dem gesicht: silbriger tau
so beeinflussen sie das wetter

12 dezember 2004

— frontlinie —
— α Η Ο Δ Φ Β Ι Η Ι Ι —

ПУНКТЫРНАЯ ЦЫТАДЭЛЬ
варыянт № 5

Я чалавек
зьбіраў смецыце
замятаў яго драцяным венікам
у саламяны шуфлік
Затым тупаў у калідор
і высыпаў сабранае ў пляміста-зэбравую скрынку
Мармытаў песеньку аб мухаморы
Расчыняў акно ў ў ў
Слухаў перашэптванье каштанавых і дубовых лісткоў
Высоўваўся ў (на)
і спрабаваў злавіць за хвост журавінавую стрэлку
страказу Але яна не лавілася
і весела кружыла ў паветры
Потым я выкульваўся з акна
падаў з вышыні другога паверха
Ляцеў марудна
Павольна круціў галавой па баках
і размахваў рукамі
Пасьля паглыбляўся ў нешта мяккае
ліпкае
цёплае
аскомістae
І юлёпкаўся
адплёўваўся грудкамі зямлі
Даваў нырца
Рыў равок
І вось я
энутры ўесь добры
ўсьмешлівы
бэзавы
ўпаўзаў у пячору
Да возера-пульхнага каравая

PUNKTIERTEZITAKELLE
VarianteNr. 5

Auch ich bin nur ein Mensch
und räume den Müll fort
kehre ihn mit dem Besen
auf eine Schaufel
Ich gehe in die Diele
schütte alles
in die Zebra-Box
Summe ein Fliegenpilz-Lied vor mich hin
Öffne das Fenster zum zum zum
Höre das Rascheln der Kastanien- und Eichenblätter
Lehne mich nach draußen (auf)
hasche nach einem moosbeerroten Libellen-
Pfeil: Er entwischt mir
und tanzt fröhlich im Wind
Da falle ich aus dem Fenster
Mit rudernden Armen fliege ich
gemächlich durch die Luft
Wende den Kopf in alle Richtungen und —
versinke in ein weiches
klebrig
warmes
pulsierendes Etwas
Strampele
Erdklumpen spuckend
Setze an zu einem großen Satz
über einen Graben
und da bin ich:
Durch und durch gutmütig
lächele ich
zartschmelzendes Lila
krieche auf eine Höhle zu
Zum See zum weichen üppigen Laib aus Brot

Вольга Гапеева

* * *

я застаюся
я застаюся вінна табе адну маленькую рэч
пакуль
пакуль высыпывае яна ў мангравым лесе
неба
не ба
яцца ня трэба
пазыкі вяртаць я ўмею
проста пакуль яшчэ рана
рана не зацягнулася добра
і не зацягнула мяне ў ложак
фэя паверхам вышэй
я абавязкова вярну табе гэту маленькую рэч

вецер гайдae бамбук
такі зялёны і горкі як мой
паца...
па цалафанавым моры я паплыву
каб даплыць і вярнуць адну маленькую рэч
пекін
31 траўня
год невядомы

Volha Hapiejeva

* * *

ich bleibe
dir diese kleine sache
ich bleibe sie dir schuldig
bis dahin
bis dahin reift sie im mangrovenbaum
bis ans himmelslicht heran
nicht zum dickicht
wozu auch das ich
schulden zurückzuzahlen habe ich gelernt
es ist nur noch zu früh für den grund
es ist noch zu wund für das was sich nicht geschlossen hat
das zieht sich dahin nicht mich
hat die fee aus der oberen etage insbett gezogen
ich bleibe dir diese kleine sache schuldig

der wind fährt durchs bambusgestrüpp
grün und bitter wie meine
kü....

ich schwimme übers meer ganz aus zellophan
um anzukommen und dir diese kleine
sache zurückzugeben
peking
31 mai
jahr unbekannt

—ЛУНЯ ФРЮНДУ—

Вольга Гапеева

* * *

у вагоне нумар 898

чыканьне пасыпявае заплесыці коску
да левай скроні прышіскаеца моцна
пытаньне

— Вы сыходзіце на наступным?
не,

я чырвоную кнопку сэрца
націскую
для экстранай сувязі з машыністам
каб падпісацца пад целам тваім
самым жорсткім сваім кампрамісам

і калі вочы стануць чыстымі ад аблокаў
і калі голас лісьце назад да дрэваў
уздыме

я ўпаду
як тэмпература за вокнамі
ніжэй спадара Цэльсія
бо той хто носіць са студні вёдры
не абавязкова поўніць вадой іх

вусны звяжу на вузел
на самай мяжы твараў
каб той хто мяне чакае
шанец мей
не дачакаша

мужнасыць — гэта тварам
да пасажыраў
сесыці
у поўным трапейбусе
у 22.30

і не забыща
што невызначальным
можа быць
ня толькі артыклъ

— ~~Літаратура~~

* * *

im waggon 898

flicht die erwartung einen langen zopf
an die linke wange schmiegt sich eindringlich
die frage:

steigen sie nächste aus?

nein,

ich drücke auf den roten knopf
aufs herz
für die notfallverbindung mit dem fahrer
um mich in deinen körper einzuschreiben
mit meinem härtesten kompromiß

und sind die augen erst wolkensauber
und weht erst die stimme die blätter auf die bäume
zurück

falle ich tiefer
als die temperatur hinter den fenstern
tiefer als mister celsius
weil jener, der den eimer aus dem brunnen zieht
ihn nicht unbedingt mit wasser füllt

meine lippen zwei bänder ich löse sie auf
bis an die grenze des gesichts
damit jener, der auf mich wartet
die möglichkeit hat
n i c h t auf mich zu warten

mut haben bedeutet sich den passagieren
frontal gegenüberzusetzen
im überfüllten trolley-bus
um 22.30

und darüber
nachzudenken
daß nicht nur artikel
unbestimmt sein können

Вольга Гапеева

* * *

Іхнія цэлы я вуснамі вывучала
забывалася на ўсіх астатніх што ў мяне былі
на тое што трэба дыхаць і есыці
што я не яны
і іншым пачуцьцям належу
І толькі калі імёны іх блытацца пачыналі
я адчыняла
краны з вадою
вокны наросхрыст
слоўнікі
файлы з докаўскім пашырэннем
нават званіда ў амбасалы

У наших стасунках не было разуменя пра вочы
толькі слых толькі форма
дотык і постаў вага рымі рухі
націскаў жорсткія пацалункі тонаў абдымкі
ды інтанациі танцы на самотнай пляцоўцы вакзалаў
зь якіх яны ад'яжджалі
на шчацэ маёй пакідаючы
памаднія петлі

доўга будзе за рот мой трymацца ўсьмешка
напэўна так адчувае сябе блазан калі гледачы разышліся

часам

няпроста паверыць што вецер —

усяго толькі розніца ціскав

часам

словазлүчэньне больш чым проста зүчэньне двух словай

* * *

meine lippen erforschten ihre körper
ich vergaß die anderen
vergaß zu atmen zu essen
vergaß zu denken daß ich ich bin und nicht sie
daß meine welt anders ist
und als ihre namen verschwammen
öffnete ich alle
wasserhähne
fensterflügel
wörterbücher
dokumentenanhänge

selbst botschaften rief ich an

nur um zu hören alles war beim alten
und
auf seinem platz

zwischen uns gab es keine begriffe wie
augen
nur gehör nur form
berührung körper masse rhythmus
und bewegung
nur die anziehung aufeinanderprallender küsse
klang formen der umarmung
die hebung und senkung beim tanz auf
leeren bahnhofsplätzen
von dort aus schickte ich sie auf reisen
auf meiner wange
die schlingen der lippenstiftküsse

mein lächeln wird noch lange daran ziehen
wie ein clown der zusehen muß
daß die zuschauer auseinandergehen

manchmal fällt es schwer zu glauben:
wind ist nur eine frage des drucks
eine wortverbindung aber ist mehr
als die schlichte verbindung zweier worte

Вольга Гапеева

* * *

калі ты дрэва
а вецер сышоў ад цябе
стаяць нерухома можна стагодзьдзямі

і што табе птушкі зь іх звонкімі песнямі лета

калі ты
дрэва
ад якога сышоў вецер

* * *

und bist du ein baum
verlassen vom wind
jahrhundertelang hältst du womöglich stand

was nützen dir vögel und ihr gesang
im sommer

bist du
ein baum
verlassen vom wind

* * *

як неразношаны абутак
мне цісьне сэрца
і калі не ў памеры справа
тады ў чым
віно гарбата піва
часам кава
такая сынанімія дачканімія бязъдзетнасьць
і дзееці па-за шлюбам не мае
я не магу казаць
(як зручна што «х» і «э» так блізка на
клявіятуры)
і так ня блізка мы
і шыбеніцы будаўнічых кранаў
на іх штодня я адзіноту вешаю сваю
(ты са сваёй спраўляйся залпам)
ў бязълюдных парках буду гвалціць сум
падчас абедзеннага перапынку
і нават згубленая завушніца не давядзе
што
злодзей
гэта я

* * *

mein herz drückt
wie schlecht eingelaufenes schuhwerk
ist es nicht die grōße
woran liegt es dann
wein tee bier
ab und an ein kaffee
das ist das gesetz

der sohnonymie tochteronymie kinderlosigkeit und
ohnehelicher kinder ohne mich
ich kann es nicht sagen
(wie gut daß das «g» und das «h» auf der tastatur so dicht
beieinanderlagen)
wir finden nicht zueinander
besser ich hänge meine einsamkeit
an die galgen der baukräne
(sieh zu wie du mit deiner klarkommst)
in der mittagspause überfalle ich
in menschenleeren parks die traurigkeit
selbst ein verlorener ohrring wird nicht beweisen können
daß ich
die verbrecherin
war.

Вольга Гапеева

* * *

Д мае чоў
ойт ся дзі плы лых нах ней
ия ме цы гру лі ў цёп даю тваих

Volha Hapiejeva

* * *

Mo Brü war dein hand
nate ben ne ste den men nen er en
lang trie mei in Käh Inn

Арцём Кавалеўскі

АЎТАПАРТРЭТ З ПРАЦЯГАМ

Маё непрыгожае цела —
Алярм для тых, хто так моўна прагне
Застацца сам-насам
З маной прыгажосьці.
Мае вочы блакітныя —
Проста адбіткі вачэй тых,
Хто ніколі ня бачыў,
Як падае неба ў далоні каханкаў
І ажываюць рэчы.
Мае елкія, палкія, прагна-хваробныя слова —
Арыентыр, запаветная метка,
Для ўсіх, хто спрагнёны маўчаньнем,
Адчаем
І набрынялы кроплямі страху.
Мае крылы, што ніяк не вырастаюць, —
Повад нарадзіць сына
І разам зь ім — крылатым — акрыленым —
Склейваць мадэлі пасажырскіх самалётаў...

.....

Жыцьцё на Зямлі
Нічым не адрозніваецца ад жыцьця
На іншай плянэце:
Тут таксама трэба вучыцца
Дыхаць.

Arciom Kavalieūski

SELBSTPORTRÄT MIT FORTSETZUNG

Mein unsäglich hässlicher Körper —
ein Alarmsignal für jeden, der danach lechzt,
der Schönheit und ihrer Entblößung
in die Arme zu laufen.

Meine blauen Augen —
ein Spiegel jener Augen,
die niemals sahen,
wie das Blau in die Handflächen Liebender fällt
und alles verändert.

Meine boshaften, zornigen, gierig-hitzigen Worte —
Giftpfeile, ein Kainsmal für jeden,
den Tropfen für Tropfen,
Schweigen, Verzweiflung,
und Angstschweiß
schwächen.

Meine niemals erwachsenen Flügel —
ein Grund, einen Sohn zu zeugen,
später mit dem Geflügelten, Beflügelten,
Modellflugzeuge zu bauen...

.....
Das Leben auf der Erde
unterscheidet sich kaum vom Leben
auf anderen Planeten:
Auch hier muß jeder lernen
zu atmen.

— ПУНЯ ФРӨНІЧ —

ДЫПТЬІХ

I

Адчыніцца насустрach наступнаму
Блякламу дню,
Які безъ мяне ніколі не народзіцца.
Усё няпэўна-дрыготкае кінуць
У атхланьне пачварных бязылітасных сноў,
Якія безъ мяне не памруць ніколі.
Сколькі твараў падманліва-родных
Я сённяня сустрэну?
Сколькі глупотаў змагу нанізаць
На амаль спарахнелую нітку
Майго бяздомнага часу?
Сколькі глыткоў віна мне спатрэбіцца,
Каб не ўвайсыці ў кватэрну,
Дзе мяне так чакаюць
І прагнуць употай
Трывалай прысутнасьці?
Цела цярпліва чакае цяпла і прытулку.
Думкі расхістана б'юцца адна аб адну.
Так, я дарую жыццю майму
Ўсю аднастайнасьць пачуцьцяў.
Так, я іду,
Каб ізноў адчыніцца насустрach
Наступнаму блякламу дню.

DYPTICHON

I

Ich gehe auf den neuen Tag zu,
er hat sein verblichenes Leinentuch aufgehängt,
doch ohne mich wird er nicht geboren.
Ich will alles Verdächtig-Verwaschene von mir werfen
in den Abgrund gnadenloser Horror-Träume,
doch ohne mich sterben sie nicht.
Wie viel altbekannten, verlogenen Fressen
begegne ich wohl heute?
Wie viel Irrsinn werde ich aufreihen müssen
auf dem verglimmenden Faden
dieser hauslosen Zeit?
Wie viel Wein trinken,
um nicht die Wohnung zu betreten,
wo jemand ungeduldig auf mich wartet,
auf meine beständige Anwesenheit lauernd.
Der Körper wünscht sich immerzu Wärme
und einen Hafen.
Gedankenwellen schlagen ans Ufer.
Ja, ich verzeihe diesem Leben
die Eintönigkeit der Gefühle.
Ja, ich setzte mich in Bewegung,
ich gehe auf den neuen Tag zu,
er hat sein verblichenes Leinentuch aufgehängt.

II

Гукі-пацеркі цярпліва
Дражняць мой слых.
Раптам уздых,
Крыху нэрвовы,
Спыніць час ранішній кавы,
А водар гаркавы
Стане толькі ўспамінам прыемным.
Так, дзень распачаўся,
І я кроочу насустрach,
Разяўлена-чэзлы,
Майму нязнанаму vis a vis.
Дзе прычыны знайсыці
Доўгай, амаль што бясконцай,
Вандроўкі?
Ці, можа, проста замовіць віна
І забыцца на хвілю,
Што я ўжо расыццаты
Між съяною цярплівасці й вокнамі страху?
...водар гаркавы
Стане толькі ўспамінам прыемным,
Калі скончыцца кава
І скончацца сълёзы
Дзіцячай наўнай прагі
Быць агорнутым
Цёплай і мяккай далоннью.
Дню майму будзе ўсё роўна,
Ці я проста вандроўнік,
Ці злая дурная варона...
Сон палёгkай ня стане.
І мяне не абудзіць ніхто,
Калі раптам прачнуцца
Ўсе птахі съвету.

II

Glasperlen rollen
durch mein Gehör.
Dann — atme ich auf,
ein Morgenkaffee und die Zeit steht still,
der bittere Geschmack
bald nur noch eine angenehme Erinnerung.
Der Tag hat begonnen,
ich gehe auf ihn zu.
Auf diesen Unbekannten, sein vis-a-vis.
Gibt es nicht einen Vorwand,
stundenlang umherzustreifen ?
Oder sollte ich einen Wein bestellen,
für einen Augenblick vergessen,
daß ich zersägt bin wie eine Wand
zwischen Geduld und Fenstern der Angst ?
...der bittere Geschmack,
wenn der Kaffee geleert,
die Tränen versiegt,
bald nur noch eine angenehme Erinnerung;
ich wünschte mir wie ein Kind,
warme, weiche Hände umfingen mich.
Dem Tag ist es gleich,
ob ich nur ein Vagabund bin
oder eine boshaft blöde Krähe...
Auch Schlaf ist keine Lösung,
wenn mich niemand aufweckt:
Was ist, wenn alle Vögel der Welt
zugleich erwachen?

МЫ — РАПТАМ

Мы сустрэліся раптам
Пасьля Калядаў
Каля твайго дома.
Твае вусны пахлі каляндрай,
Руکі — календулай,
Вочы — ахвочасьцю,
Я — прадапошнім сумненънем.

Падаў сънег.

Нам не ставала съяцла (а мо лета?)
Цэлы съвет запавольваў хаду,
Калі мы, растапіўшы маўклівасць
Зусім непатрэбнымі жэстамі,
Ра-

зы-

шлі-

ся.

WIR — ZUFÄLLIG

Wir trafen uns zufällig
kurz nach Weihnachten
gleich neben deinem Haus.
Deine Lippen verströmten den Duft
von Koriander,
deine Hände dufteten nach Calendula,
deine Augen — nach Verlangen,
ich — nach vorletztem Zweifel.

Schnee fiel.

Uns fehlte Licht (oder der Sommer?),
die Welt verlangsamte ihren Schritt,
als wir, das Schweigen mit
unnötigen Gesten zerstückelnd,
aus-
ein-
ander
gingen.

МАНА
(натурморт)

Філіжанка ўсъміхалася арна-
мэнтальна засохла-
ю кавай.

Муштарда маўчала і
плюшчыла вочы
ад горычы.

Прыкра было й кілішку зь ня-
родным салодкім напоем.

Сыр не-
даедзены зъдзекліва сма-
жыў паветра...

Хлеб па-сіроцку (ня елі яго)
прыхаваўся.

Масла (яго не было)
было марай (і мрояй).

Сыціла і цесна было
У майм непрытульным пакоі,
Там, дзе ня гояща раны старыя
І падаюць ніzkія столі...

.....
Праўда!

BETRUG
(Stilleben)

Die Kaffeetasse lächelte ornamentalen Kaffee-Satz.

Der Senf schwieg, er gab verkniffen seinen Senf dazu.

Bitter war es auch für das gekränte Glas mit dem bitteren Getränk.

Der Käse erfüllte höhnisch den Raum mit seinem Geruch.

Der Brotlaib verkroch sich (man sah es nicht) wie eine verlassene Waise.

Die Butter (es gab keine, sie blieb ein Traum) war daher nicht zu beneiden.

Bescheiden und eng war es in meiner ungemütlichen Wohnung, wo keine Wunde verheilt und die niedrigen Decken auf den Kopf fallen...

Ehrlich!

— ПІДВІР'Я ФРІДЛАНД —

РОДНАЕ

Мы хворыя на
Антывірус памяці!
Апаты і пальцы
Скута трymаюцца часу,
Дзе ўсё пачынае
Цнатліва таньчыць
Канкан пакамечанай
Жарсыці і прагі
Знаходзіць съязылівыя словаы
Пра нас і каханыне
Да любых,
Якія даўно назаўсёды
Паснулі...
Мы лечымся ад
Аднастайных расстаньняў,
Мы лепшыя за
Аднаполасць вяртаньняў
Да роднага,
Марна-лісльівага «заўтра»,
Дзе сорам зрывае табу...
І спыняе хаду
Каляжанка-цярплівасць.

HEIMATLICHES

Was uns krank macht, ist:
der Antivirus der Erinnerung!
Apathische Finger, die versuchen,
die Zeit festzuhalten,
wenn andere beginnen,
einen vor Leidenschaft und Verlangen zerfalteten
Jungfrauen-Can-can zu tanzen,
wenn sie weinerlich nach Worten suchen
über uns und die Liebe
zu ihren Liebsten,
die seit langem eingeschlafen sind....
Wir suchen nach Heilung
vor eintönigen Trennungen,
wir sind besser
als die gleichgeschlechtliche Ermahnung
das Ewiggleiche zu tun
besser als die Erinnerung
an das vergeblich-rotznasigverheulte »Morgen«,
wenn die Scham alle Tabus bricht...
und für kurze Zeit die Geduld
ihren kollegialen Schritt anhält.

Разварушыць
Вушамі
Шум
І
На шашу
Пакласыці
Цела,
Каб там
Яно зазіхацела:
Ты так хацела,
Я хацеў...
І цемра нас
Ужо займела,
Нямелада
Так няўмела.
Насnoch
Амаль што
Зразумела,
А веџер
Запаволіў съпей.

Den Lärm
in den Ohren
aufgewühlt
und
den Körper
auf die Chaussee
gelegt
bis er
sich regt und funkelt:
du wolltest es so sehr,
ich wollte es noch mehr...
wir hörten
die Dunkelheit,
die Körper erstarrt,
ungeschickt,
die Nacht
verstand uns
beinahe ganz,
der Wind
hielt fast
die Böen an.

Вальжына Морт

ВЕРШ ПРА БЕЛЫ НАЛІЎ

белая яблыкі, першыя яблыкі лета,
са скурай пышотнаю бы ў немаўляці,
хрусткія як белы зімовы сънег.
ваш водар мне не дае спакою,
так па начах мерцвякі
мучаць сваіх забойцаў,
белая яблыкі,
так кожны ліпень зямля
цяжкэ пад вашай вагою.

а тут толькі съмецьце пахне як
съмецьце...
а тут толькі сълёзы смакуюць як соль...

як мы зъбіралі вас,
нібы ракушкі зялёных садоў-акіянаў,
адарваўшыся ад матчыных грудзей,
вучыліся
ва ўсім шукаць сарцавіньне зубамі.

што ж нашыя зубы тут сталі як вата...

белая яблыкі,
у чорнай вадзе рыбакі,
выкармленыя вамі, тонуць.

— ~~frontline~~ —

Valžyna Mort

GEDICHT ÜBER DEN WEISSEN KLARAPFEL

weiße äpfel, klare sommeräpfel
die haut samtig, zart wie bei einem säugling
knackig wie weißer winterschnee
euer duft lässt mir keine ruhe
so peinigen tote des nachts
ihre mörder
weiße äpfel
jeden juli wird die erde
bleischwer von eurem gewicht

und nur hier riecht der müll noch wie müll...
und nur hier schmecken die tränen noch nach salz...

wir lasen euch auf
wie muscheln in grünen ozeangärten
den brüsten der mütter entwachsen
lernten wir
uns mit den zähnen zum kern vorzuarbeiten

warum nur sind unsre zähne nun wie watte...

weiße äpfel
angler auf dunklem wasser
sinken sie, mit euch gespeist

СЯМ'Я

гэта ня тое як склеіць разьбіты кубак

гэта пра тое як сабраць па кроплі
распырсканы па ўсім съвеце акіян

ты скруціўся ракавінкай на краі ложка
так раптоўна
так ніадкуль
быццам цацка што закацілася пад шафу

і твая калумбіха тут
вочы чырвоныя як мяса
вылупіла але ня бачыць
далей за нос свайго карабля

хто ж выберацца адкрываць цябе зараз
калі ўсе мапы ўжо купленыя
і развесшаныя па съценах
хто паверыць табе
што акіян гэта дзіра
што накінула на сябе шэрае прасыцірадла
і гуляе з намі ў прывіды

FAMILIE

das ist nicht, wie einen zerbrochenen krug zu kleben

das ist, als wollte man tropfen fur tropfen
das über die welt verspruhte meer auflesen

am rand des betts hast du dich eingekleidet
so jahlings
so urplötzlich
wie ein spielzeug, das unter den schrank gekullert

und deine kolumbussin hier
die augen fleischrot und weit aufgerissen
sie sieht nicht weiter
als der bug ihres schiffes reicht

wer wird sich nun aufmachen, dich zu entdecken
wo alle karten der welt doch schon gekauft
und aufgehängt sind an den wänden
wer wird dir glauben
dass das weltenmeer ein loch ist
das sich ein graues laken übergeworfen hat
um mit uns gespenst zu spielen

НЬЮ-ЁРК

нью-ёрк —
гэта помнік гарадам
гэта —
ТА-ДАМ
гіганцкая рыба
у якой луска ад зъдзіўленъня
паўстала дыбам
і ўсё што дагэтуль было дымам
знейшло агонь які яго нарадзіў

пена шампанскага
пераплаўленая ў мэтал
шкляныя рэкі
запушчаныя ўтару
і тое пра што ня скажаш ксяндзу
тут выкладваеш таксысты

і нават час ідзе з аншлягам
калі пад агульны ох і ах
з чорнага капелюша
хвастаты маг
вымае нью-ёрк
за вушы хмарачосаў

NEW YORK

newyork

das ist ein denkmal für die städte
das ist —

TRA-RA —

ein riesengroßer fisch
dessen schuppen vor erstaunen sich
hoch aufgerichtet haben
was bis dahin rauch gewesen
ist hier die flamme, die ihn entfacht

champagnerschaum
umgeschmolzen in metall
gläserne flüsse
hochkant hochkatapultiert
was du dem priester immer verschweigst
erzählst du hier dem taxifahrer

selbst die zeit vergeht blitzschnell
wenn der geschwänzte zauberer
unter dem oh und ah der menge
newyork an
wolkenkratzerohren
aus dem schwarzen zylinder zieht

БЭРЛІН — ВАРШАВА

праижджаем варшаву.
лета. вечер.
ператварылася ў веџер
сэрца.
і дзьме.

дзесяць хвілін на вакзале.
вечар. лета.
круціща як плянэта
сэрца
ў мяне ўнутры.

і гэта ня ком у горле,
што не сказаць і слова.
гэта так адмыслова,
гэта так напралом,
сэрца лезе праз рот
і напружвае зрок.

BERLIN — WARSCHAU

wir fahren in warschau ein
sommer. abend
das herz
ganz wind geworden
weht

zehn minuten aufenthalt
abend. sommer
es kreist wie ein planet
das herz
in meinem innern

es ist kein kloß im hals
dass ich kein wort rausbringe
es ist so eigentümlich,
geschieht so überrumpelnd
mein herz dringt durch den mund
und spannt die sehkraft an

ці гэта згублены табою волас
пусыціў карэнъне,
пасъля таго як на пустыню прасыціны
упалі
дажджком доўгачаканым цэлы
ці гэта гады
разбуджаныя ў пячорах коўдры
свае вогненныя
высунулі языкі
альбо фантанам крыві
сканала паветра
задыхнулася
паміж двух целаў
унутры.
белая pena — вось чым стала прасыціна
і хвалі коўдры вынеслі на падлогу
дзьвюх рыбай што раты выварочваюць
няўмела
і што гэта там вісіць
ці не чырвоны месяц
ці гэта бог узъняў свой голас
і кінуў уніз,
і ён упаў на дом мой громам
і нерухомаю маланкай
на майм ложку
стаіць цюльпан.

war es ein haar, das dir ausfiel
und wurzeln schlug
als auf die wüste des lakens
die körper gefallen waren
wie langersehnter regen
oder waren es schlangen
in den höhlen der betten geweckt
die ihre feurigen
zungen vorschnellen ließen
wie einen schwall blut
die luft verschied
erstickt
im zwischenraum
zweier körper...
weißer schaum ist das laken geworden
und die wellen der bettdecke haben zwei fische
auf den fußboden getragen, die mäuler linkisch vorgestülpt
und was hängt da
wenn nicht ein roter mond
oder war es gott, der seine stimme erhab
und in die tiefe schleuderte
mit donnerschlag traf sie mein haus
und wie ein erstariter blitz
steht eine tulpe
auf meinembett.

З ПЛЯЖАЎ ФЛОРЫДЫ

быццам ты апынуўся на чужым фотаздымаку.
сонца скача па галінах аблокаў як жоўтая малпа.
у вадзе — дзеци — будучыя манархі,
съмеючыся, пазначаюць сваю тэрыторыю.

пляж цячэ як разыліты мёд і хвалі
пускаюць съліну і ablізываюць бераг,
на вадзе — хлопчыкі — будучыя магі,
кістачкамі між ног малююць сонцы.

толькі захлыбнуўшыся, ты разумееш,
што ўся соль зямлі — у акіянскай вадзе,
што рыбы
ў прыроднай валюце — дробная манэта,
якую ня цяжка здабыць. не тое што птушкі —
папяровыя гроши, якім ўсё дазволена.
яны нават веџер паставілі ракам
і па яго съпіне спускаюцца да вады
і там пакідаюць вадзяныя знакі.

ты зълізываеш з вуснаў салёны мёд,
і паветра прыліпае да насьліняўленай скурсы
і курчыцца на ёй як ў паводзінны муха.

у вадзе — дзеци — нашчадкі малпаў
бессаромна мочацца на люстэрка бoga.

VON FLORIDAS STRÄNDEN

als wärst du auf ein fremdes foto geraten.
die sonne schwingt sich wie ein gelber affe von wolke zu wolke.
im wasser — die kinder — künftige könige,
die lachend ihr territorium markieren.

der strand, ein streifen flüssiger honig, und die wellen
kriegen einen wässrigen mund, schlecken am ufer..
im wasser — die jungs — künftige zauberkünstler
mit pinseln zwischen den beinen, zeichnen sie sonnen..

erst wenn du dich gehörig verschluckt hast, verstehst du
dass das ganze salz der erde — im meerewasser steckt,
dass die fische

in der währung der natur gerechnet — kleingeld sind,
das ohne mühe zu verdienen ist. nicht so die vögel,
die großen scheine, die sich alles herausnehmen können.
selbst den wind lassen sie einen bückling machen
und gleiten auf seinem rücken zum wasser hinab
und hinterlassen dort wasserzeichen..

du leckst dir den salzigen honig von den lippen
die luft bleibt an deiner spuckebenetzten haut kleben
und zappelt dort wie eine fliege im spinnennetz.

im wasser — die kinder — abkommen der affen,
pinkeln frech auf gottes spiegel.

Ільля Сін

ПОПЕЛПОПЕЛПОПЕЛ
(Ulysses mortiis est)

Спазнайце праўду, і яна зробіць вас вольнымі
Ян 8, 32

Прывівячаеца Дыктатаfu¹: c'est la vie

Дарога была спрэс усеяная цельцамі дохлых купідончыкаў, і раз-пораз яны са съмешным гукам, падобным да выхаду кішэчных газаў, лопаліся пад коламі грузавіка.

Самотная блякляя фара высьвечвала бясконцыя зарасы і безуважнага да ўсяго гальля. Машына ледзьве прадзіралася скроль яго.

— Ай-ёпцькэдрэненфень, — вылаяўся кіроўца перад тым, як уключыць бліжняе съятло.

— Зараз прыедзем, — супакоіў яго пасажыр. — Там выгрузішся, разъварнешся — і гамон.

— Да дзе ўжо, ёкэрэбэрэ! — дзядзька пачухаў патыліцу. — Во, мля, глядзі, ёпт...

І сапраўды, калі прыгледзеца, можна было заўважыць, што камлі дрэваў усыцяж пакрытыя тонкімі курынымі лапкамі. Яны расьлі аднекуль з-пад кары — як і ўсё жывое, цягнучыся ў бок неба.

¹ Пэрсанаж аповесці Альгерда Бахарэвіча «Паразыт», які стварыў уласную краіну.

IIIja Sin

ASCHEASCHEASCHE
(Ulysses mortus est)

Und werdet die Wahrheit erkennen;
und die Wahrheit wird euch frei machen
Joh 8, 32

Dem Diktator gewidmet¹: C'est la vie

Die Fahrbahn war durchgängig übersät mit den Körpern verendeter kleiner Cupidos, die ab und zu mit einem lustigen Geräusch, wie beim Austreten von Verdauungsgasen, unter den Rädern des Lastwagens platzten.

Die einsamen Strahlen der fahlen Scheinwerfer drangen in das endlose Gestrüpp leidenschaftsloser Äste. Das Fahrzeug konnte sich kaum seinen Weg bahnen.

»Oh-scheibeieiverdonna!« fluchte der Fahrer, bevor er das Abblendlicht einschaltete.

»Wir sind gleich da«, beruhigte ihn sein Beifahrer. »Du entlädst dort, kehrst um — und fertig.«

»Ja, wo denn, verdammeschesche!« Der Typ kratzte sich den Nacken. «Da schau, scheiß...«

Und in der Tat, wenn man genau hinschaute, konnte man wahrnehmen, daß das untere Ende der Bäume längs mit dünnen Hühnerkrallen bedeckt war. Sie wuchsen unter der Rinde hervor und strebten wie alles Lebendige in Richtung Himmel.

¹ Figur aus der Erzählung von Alhierd Bacharevič »Der Parasit«, die ihr eigenes Land erschuf.

Ільля Сін

— Во, можа майму сабачку такіх надраць? —
узрадаваўся кіроўца. — Калі ты пачакаеш...

— Думаю, ня варта, — чакаў пасажыру віда-
вочна не хацелася. — Пагатоў, твой сабачка іх усё
адно есьці ня будзе. Яны гумовыя.

Каму, як не Σ , было ведаць, што ўвесь антураж
Лесу Татальнай Свабоды вырабляўся з гумы ці пля-
стыліну! Да гэтай справы часта падключалі школьні-
каў пачатковых клясаў вобласці — асабліва пасля
таго, як якое стыхійнае бядоўце прыносіла знач-
ныя разбурэнныя ляснога масыву.

— Ну і як там у вас? — пытаныне кіроўцы пера-
пыніла маўчаныне, што дагэтуль трывала некалькі
хвілінаў.

— Дзе? У Атлянтыдзе?

— У Гаўнаідзе, мля. Ясная справа...

— Ну нічога так, перабіваемся. Толькі вось заро-
бак ужо два месяцы ня плоцюць. Я там наладчыкам
па мармуры. Статуюў у нас многа, мля...

— З буем?

— Ды ўсякіх. Ну добра, тармазыні.

— Што, тут выгружаць будзем?

— Тут, тут. Тармазыні.

Машына зь віскатам спынілася праста пасярод
бруднай каляіны. Вакол быў такі самы лес, як і паў-
сюль. І тое, што менавіта недзе ў ягоных нетрах
тоіца патрэбнае месца, гэты невялічкі люк, прык-
рыты насыпех зьбітымі дошкамі, Σ адчуваў бадай
інтуіцыйна.

Кіроўца адкрыў зацягнуты брызэнтам кодаб гру-
завіка і, цяжка пыхкаючы, залез туды.

— На, трymай давай, мля, — крыкнуў ён паса-
жыру, падцягваючы ўжо відавочна ня новую крэс-
ла-канапу да краю кодаба. — Давай, цягні... цягні...
на сябе...

IIIja Sin

»Ob ich vielleicht meinem Hund solche pflücken soll?« freute sich der Fahrer. »Wenn du wartest...«

»Ich glaube nicht, daß sich das lohnt.« Sein Beifahrer hatte ganz offensichtlich keine Lust zu warten. »Um so mehr als dein Hund sie sowieso nicht fressen wird. Sie sind aus Gummi.«

Wer, wenn nicht Σ hätte wissen sollen, dass der Wald der Totalen Freiheit in seiner ganzen Substanz aus Gummi oder Knetmasse gemacht war! Häufig nahmen Schüler der Gebietsgrundschulen daran teil — vor allem immer dann, wenn eine Naturkatastrophe einen großen Teil der Waldfläche zerstört hatte.

»Und wie geht es euch?« Die Frage des Fahrers unterbrach das Schweigen, das bis dahin einige Minuten angedauert hatte.

»Wo? In Atlantis?«

»In diesem Scheißatlantis. Klare Sache...«

»Na ja, wir schlagen uns so durch. Nur, daß schon seit zwei Monaten kein Gehalt mehr ausgezahlt wird. Ich bin Marmoreinrichter. Wir haben viele Statuen, woll...«

»Mit einer Boje?«

»Alle möglichen. Schon gut, halt an.«

»Was ist, sollen wir hier abladen?«

»Ja, ja, hier. Tritt auf die Bremse.«

Das Fahrzeug kam mit einem Gewinsel einfach mitten in einer dreckigen Fahrrinne zum Stehen. Überall ringsum war der Wald ganz gleich. Und daß genau irgendwo in seinem Innersten die nötige Stelle lag, diese kleine Luke, die in aller Eile aus Brettern zusammengenagelt worden war, spürte Σ beinahe intuitiv.

Der Fahrer öffnete die mit einer Plane zugeschnürte Karosse des Lastwagens und kroch schwer schnaufend hinein.

»Hier, halt mal, woll«, rief er seinem Beifahrer zu und zog einen ganz offensichtlich nicht mehr neuen Couchsessel heran. »Los, zieh... zieh... zu dir hin...«

»Was ist los, habt ihr mit den Möbeln Probleme, daß du

Ільля Сін

— А што, у вас там з мэблай бяда, што ты яе за хераву тучу кіломэтраў цягнеш? — запытаў ён, калі канапа ўжко была выгруженая.

— Ну так, ёсьць трохі. У крамах ложкі толькі мармуровыя стаяць ці з чыгуну і пад золата. Для статуяў дык зашыбісь будзе, а з жаной на такой ня дужа каб... Аж срака адваливаецца.

— Зр-разумела.

У уключыў ліхтарык і, рассоўваючы нагамі хмызы, вырушыў на пошуку ўваходу ў сваю краіну.

Раптам пад ягоным ботам нешта бдзынькула, і ён адразу ж спалохана адторгнуў нагу, не прамінуўшы вылаяцца. Але гэта быў усяго толькі мэханічны кажан — звычайны насельнік такіх мясыцінаў. Імкліва ўзняўшыся на самую высокую галіну найбліжэйшага дрэва, ён заверашчаў з добра адчувальным кітайскім акцэнтам: «Добр'і дз'ень, пачінаем ранішнюю гімнасціку...».

С яшчэ раз вылаяўся і пасунуўся далей.

— Ну што, дзе ты там застрай? — вадзіла ўжко, мяркуючы па ўсім, пачаў непакоіцца.

— Зараз, зараз, — не азіраючыся, адказаў Σ.

Ага, вось і яно! Акурат Ружовыя брамы. Адсюль на вуліцу Вечнага Вызвалення, там пяць прыпынкаў на трамваі... Ці, калі што, можна якога кентаура злавіць. Або як яны там у Атлянтыдзе называюцца?

Ай, трэба ж яшчэ й мэблю давезыці!

Памацаўшы рукамі клейкую плястыковую гле-бу, мужчына ўрэшце знайшоў тое, што яму было патрэбна. Кругляк з добра счарнелых ужо дошак закрываў люк дыямэтрам мэтра паўтара.

— Слухай, нейкім тут гаўном заваняла! — кіроўца, што пасунуўся ўсьлед за ім і цяпер стаяў трохі наводдаль, прыкрыў ніжньюю частку твару рукавом бруднай целагрэйкі.

IIIja Sin

sie bis an den Arsch der Welt transportierst?« fragte er, als das Sofa schon abgeladen war.

»Nun ja, ein bißchen schon. In den Geschäften stehen nur Marmorbetten oder welche aus Gußeisen oder vergoldet. Für Statuen geht das in Ordnung, aber mit deiner Frau ist es nicht gerade schön, wenn du... bis der Arsch abfällt.«

»V-verstehe.«

Σ schaltete die Taschenlampe ein, schob das Gestrüpp mit seinen Füßen auseinander und begab sich auf die Suche nach dem Eingang in sein Reich.

Plötzlich knirschte unter seinen Stiefeln etwas, woraufhin er sofort erschrocken den Fuß zurückzog und dabei nicht versäumte, einen lauten Fluch auszustoßen. Aber es war nur eine mechanische Fledermaus gewesen, ein gewöhnlicher Bewohner dieser Gegend. Nachdem sie sich hastig auf den höchsten Ast des Baumes, der am nächsten stand, gerettet hatte, kreischte sie mit einem hörbaren chinesischen Akzent: »Gutin Tag, beginnen wi' mit di' Mo'gingin'na'sik...«

Σ fluchte abermals und ging weiter.

»Wo steckst du denn?« Der Fahrer wurde allem Anschein nach schon unruhig.

»Sofort, sofort«, antwortete Σ, ohne sich umzudrehen.

Aha, da ist es also! Das Rosa Tor. Von hier waren es zur Straße der Ewigen Befreiung fünf Stationen mit der Straßenbahn... Oder im Notfall konnte man einen Zentaur erwischen. Oder wie nannte man sie dort in Atlantis?

Oh je, es mußten ja auch noch die Möbel hingekriegt werden!

Der Mann tastete das klebrige aus Plastik bestehende Erdreich ab und fand schließlich, was er brauchte. Die Luke, die einen Durchmesser von gut anderthalb Metern hatte, war mit einem runden Gegenstand aus schon ganz schwarzen Brettern verriegelt.

»Hör mal, hier stinkt es irgendwie nach Scheiße!« Der Fahrer, der ihm gefolgt war und jetzt in einiger Entfernung

Ільля Сін

— А тое ж, мля. Ты што, хацеў, каб тут табе гогаль-могалем ваняла?

І сапраўды, ад прыгожага, але фатальнага павароту сюжэту Атлянтыду выратавала толькі адна ака-лічнасць, чамусыці прайгнараваная як стваральнікамі гэтага міта, гэтак і далейшымі ягонымі распаўсюднікамі. Можа, менавіта дзякуючы ёй гэты кантынэнт так і ня быў знайдзены ахвочымі яго адшукаць — а іх мільёны былі за ўсе тыя стагодзьдзі. Бо каму ж надта закарціць сноўдаца па бяскон-цых сутарэннях менскай каналізацыі?

— Ну добра, дзякуй, што давёз, — Σ пацягнуўся ў заднюю кішэню кітайскай курткі, дзе ў яго ляжаў гаманец. — На, трymай. Па пяць баксаў у вас, так? Я «вушастымі».

Ён адлічыў патрэбную колькасць зашмальцаваных паперак, працягнуў іх кіроўцу, а рэшту запхнуў назад у гаманец. Трэба было яшчэ купіць для жонкі штонікі з начосам, якія ён бачыў сёньня ў ГУМе. Акурат бы хапіла.

— Ну-ць, дружышча, шчасльіва дабрацца!

Вадзіла махнуў на разъвітаныне рукой і, пакрэк-тваючы, палез назад у кабіну. Старэнкі матор за-вёўся ня зь першае спробы, і кіроўца пашкадаваў, што наагул яго прыглушиў.

...На нейкую хвілю галава Σ яшчэ раз паказалася па-над брунатнай паверхні, але потым ногі патрапілі ў адзін з «падводных» віроў ды пайшлі ўніз, цягнучы за сабой і ўсё цела.

Мы настолькі мала ведаем пра небыцьцё, што кожнага разу ғызыкуем памыліцца, ужываючы гэтае слова. Адное можна сказаць напэўна: яно цалкам прыдатнае для таго, каб адкусваць вушы ў жоўценкіх пафцалянавых вожыкаў, што стаяць на начным століку маёй бабулі.

IIIja Sin

stand, hielt den Ärmel seiner schmutzigen Jacke vor den unteren Teil seines Gesichts.

»Na wenn schon, woll. Wolltest du etwa, daß es hier nach Goggelmoggel duftet?«

Und in der Tat, von der schönen, aber fatalen Wendung des Sujets rettete Atlantis nur ein Umstand, der aus irgendeinem Grunde ignoriert wurde von den Schöpfern dieses Mythos wie auch von seinen weiteren Verbreitern. Vielleicht wurde dieser Kontinent dank ihm bis heute von jenen nicht gefunden, die erpicht darauf waren, ihn zu finden, derer es Millionen in all den Jahrhunderten waren. Denn wer hatte schon große Lust darauf, sich in den endlosen unterirdischen Gewölben der Mensker Kanalisation herumzutreiben?

»Alles klar, danke fürs Bring'n«, Σ griff in die hintere Tasche seiner chinesischen Jacke, wo seine Brieftasche lag.
»Halt mal. Fünf Dollar, richtig? Ich zahle in Rubeln.«

Er zählte die benötigte Menge an fettigen Geldscheinen ab, streckte sie dem Fahrer entgegen und stopfte den Rest in seine Brieftasche zurück. Er mußte seiner Frau noch die gerauten Hosen kaufen, die er heute im GUM gefunden hatte. Es würde genau reichen.

»Also, Kollege, gute Weiterfahrt noch!«

Der Fahrer winkte zum Abschied und kroch keuchend in die Fahrerkabine. Der alte Motor sprang beim ersten Versuch noch nicht an, und der Fahrer bereute, ihn überhaupt abgewürgt zu haben.

...Für einen Augenblick tauchte der Kopf von Σ noch einmal unter der braunen Oberfläche auf, aber danach gerieten seine Füße in einen der Unterwasserwirbel und sanken immer tiefer, wobei sie den ganzen Körper mit sich zogen.

Wir wissen dermaßen wenig über das Nichts, dass wir jedes Mal, wenn wir dieses Wort verwenden, Gefahr laufen uns zu irren. Eines kann man ganz gewiss sagen: Es eignet sich sehr gut, Igeln aus gelbem Porzellan, die auf dem Nachtschränkchen meiner Oma stehen, die Ohren abzubeißen.

Ільля Сін

Яна: Дзе я, там (ці гэтак мне толькі здаецца?) няма ані съмерці, ані Ўваскрасеньня. Бясконцыя пустыя дамы; яны цацачныя, і ты ведаеш, што за зробленымі з расфарбованай плястмасы вокнамі нічагуткі няма, але... Часам усё адно там пачуваецца самотна і... проста страшна.

Гучыць радыё. У цацачным горадзе ёсьць ажно чатыры FM-станцыi.

Я: Мне вельмі шкада, што ў гэтых намалюваных на вялізных кавалках кардону кавярнях не прадаюць сапраўднае кавы. Я крыху нават з такой нагоды разгублены. Ці трэба было ўсё гэта ствараць, каб цяпера мець настолькі банальныя клопаты?

Яна: Мой горад напханы паперай. Яна такая... зъмяклая ўжо крышачку і, здаецца, трохі падмоклая. Тут вельмі вільготна. Зусім ня той клімат, у якім я калі-кольвечы хацела б апынуцца.

Зрпбрнe87a909роолж-p7??* Онкггшгш677шкшеннг

Яна: Калі мы толькі прыехалі, гэты сабачка, падняўшы заднюю лапку, стаяў непадалёк ад левага краю ходніка на рагу вуліц Чыпаліна і Папялушкі. Я гэта добра памятаю, бо тады я на хвілю спынілася, каб яго пагладзіць, і ён ветла лізнуў мне руку. А потым... А потым ён апынуўся мэтрах так у дзесяці ад таго месца, амаль што на самай плошчы. Можа, яго хтосьці туды перасунуў? Пагатоў, ён зусім лёгкі.

Я: ...тады я адчуваў сябе нейкім големам, якому, па-за яго волій, уклалі ў рот некалькі словаў — здаецца, гэта было «індывідуальнае адзінства пэrfумыi». Прамаўляць іх тут, на бязлюдным беразе не-вялічкага азярца, ледзьве-ледзьве асьвечанага першымі пробліскамі золку, было ну як мінімум недарэчна.

Яна: I раптам у шыбіне (менавіта ў самім шкле) адчынілася... як быццам невялічкая шуфлядка, так-

IIIja Sin

Sie: Wo ich bin, dort (oder kommt es mir nur so vor?) gibt es weder Tod noch Auferstehung. Endlose leere Häuser im Spielzeugformat, und du weißt, daß hinter den aus gefärbtem Kunststoff gemachten Fenstern nichts ist, aber... Manchmal fühlt man sich dort trotzdem wehmütig und... einfach schrecklich.

Das Radio tönt. In der Spielzeugstadt gibt es ganze vier FM-Stationen.

Ich: Es tut mir sehr leid, daß in diesem auf großen Pappstücken gemalten Cafés kein echter Kaffee verkauft wird. Ich bin aufgrund dessen sogar verwirrt. Mußte man all das erschaffen, um jetzt dermaßen banale Scherereien zu haben?

Sie: Meine Stadt ist mit Papier vollgestopft. Es ist so... schon ein wenig durchweicht und anscheinend etwas angefeuchtet. Es ist sehr feucht hier. Keineswegs das Klima, in das ich einst hatte geraten wollen.

Srpnbrne87a909rolasch-p7??* Onkgg schgsch6
77schkschenng

Ich: Als wir erst eingetroffen waren, stand dieser Hund mit gehobener Hinterpfote nicht weit von der linken Bürgerteigkante entfernt Ecke Pinocchio-/Aschenbrödel-Straße. Ich erinnere mich noch gut daran, denn damals war ich für einen kurzen Augenblick stehen geblieben, um ihn zu streicheln, und er leckte mir freundlich die Hand. Aber danach... Aber danach kam er gute zehn Meter von jener Stelle entfernt, fast mitten auf den Platz. Vielleicht hatte ihn jemand dorthin gesetzt? Um so mehr als er sehr leicht ist.

Ich: ...damals fühlte ich mich wie ein Golem, dem man gegen seinen Willen ein paar Worte in den Mund gelegt hat – anscheinend waren das die Worte »individuelle Perzeptionseinheit«. Es war wenigstens ein bißchen unangebracht, sie hier, an einem menschenleeren Ufer eines kleinen Sees, der nur ganz schwach durch den ersten Lichtschimmer der Morgendämmerung beleuchtet war, laut auszusprechen.

Sie: Und plötzlich öffnet sich in der Fensterscheibe (mitten in der Glasscheibe)... gleichsam eine kleine Schublade, eben-

— П І Н І Я Ф Р О Г И Й —

Ільля Сін

сама празристая і таксама са шкла. З вакна на кухні выйшаў гномік, ён пасадзіў на маёй левай назе малюткае каўчукавае дрэўца, а потым пасікаў — і яно падрасло.

Цемра. Пяць гадзінаў раніцы. Нідзе.

(жаночы голас) Калі па вечарох я крыху выпіваю, дык потым заўсёды плачу. Людзі гэта зауважаюць, і пакуль адзін суцяшае мяне, астатнія намагаюцца прашмыгнуць у прыбіральню, дзе я працую, не заплаціўшы. Потым яны мяняюцца месцамі, і мяне пачынае суцяшаць іншы, а той, што суцяшаў папярэдне, праскоквае ўнутр і робіць свае справы.

(жаночы голас) Калі мне было год дваццаць, мяне пачала непакоіць невялічная бародаўка на самым носе. Хаця сястра й казала, што мужчынам гэта можа на'т падабацца. Я рабіла ў мястэчку кухарам у сталоўцы, калі пазнаёмілася зь ім. Памятаю, неяк уночы мы залезылі на дах якогась закінутага зыгурату. І тады ён адкрыў рот і выніў адтуль такую фарфоравую вутку. Мне яна вельмі панаравілася, і я доўга съмяялася тады.

(мужчынскі голас) Маё імя Ян, я папярэднічаў прыйсьцю Збаўцы на гэтую зямлю. Пару тысячай гадоў таму я жыў тамсама, дзе й вы. Цяпер я — гэта съятло, бо Бог — гэта съятло, а я ў Богу. Праўда-праўда. Але я па-ранейшаму жыву сярод вас, ведайце. У мяне няма свайго болю, але я адчуваю ваш боль. А бародаўку на носе можна зьвесыці, ёсьць у сталіцы паліклініка такая.

(жаночы голас) Пад маімі нагамі крышыўся сънег, я бачыла, што ён быў зроблены з малюткіх шкляных капсуляў, яны, напэўна, сапсавалі мне ўсе падэшвы. Нібыта чагосьці шукаючы, я брыла ўздоўж руінаў бязълюднага стадыёну — міжволі ўглядаю-

IIIja Sin

falls durchsichtig und ebenfalls aus Glas. Aus dem Küchenfenster trat ein Gnom hervor, er pflanzte auf meinem linken Bein einen winzigen Gummibaum und pinkelte, und er fing an zu wachsen.

Finsternis. Fünf Uhr in der Früh. Nirgendwo.

(Frauenstimme) Wenn ich abends etwas trinke, dann fang ich danach immer an zu weinen. Die Leute bekommen das mit, und während einer mich tröstet, versuchen die übrigen, zur Toilette, wo ich arbeite, durchzuschlüpfen, ohne zu bezahlen. Danach tauschen sie ihre Plätze, und jemand anderes fängt an mich zu trösten, und derjenige, der mich zuvor getröstet hat, schlüpft rein und erledigt sein Geschäft.

(Frauenstimme) Als ich zwanzig Jahre alt war, fing eine kleine Warze direkt auf meiner Nase an mich zu ärgern, obwohl meine Schwester mir sagte, daß den Männern das sogar gefallen könnte. Ich arbeitete im Städtchen als Köchin in der Kantine, als ich ihn kennen lernte. Ich entsinne mich, irgendwie krochen wir mitten in der Nacht auf das Dach eines verlassenen heiligen Turmes: Und damals öffnete er seinen Mund und holte von dort diese Porzellanente hervor. Mir gefiel sie sehr, und ich lachte damals sehr lange.

(Männerstimme) Mein Name ist Johannes, ich kam vor der Ankunft des Heilandes auf diese Erde. Vor einigen Tausend Jahren lebte ich dort, wo ihr jetzt lebt. Jetzt bin ich das Licht, denn Gott ist das Licht, und ich bin in Gott. Wahrhaftig. Aber ich lebe nach wie vor unter euch, seid euch dessen gewiß. Ich habe keinen Schmerz, aber ich spüre euren Schmerz. Aber die Warze auf der Nase kann entfernt werden, in unserer Hauptstadt gibt es eine Poliklinik dafür.

(Frauenstimme) Unter meinen Füßen bröckelt der Schnee, ich sah, dass er aus klitzekleinen Glaskapseln bestand, die mir wahrscheinlich die Sohlen kaputt gemacht haben. Als ob auf der Suche nach etwas streifte ich an den Ruinen eines menschenleeren Stadions entlang — den Blick unwillkürlich in die

Ільля Сін

чыся ў ашчэранныя твары паржаўленых скакуноў ды гімнастай. Было трохі вусыцішна ды яшчэ... трохі мулка, але я перажывала акурат такі стан, калі гэтага нават хацелася. Я адключыла мабільнік, каб ня быць засыпетай зънянацку — тут, пасярод ночы, стоячы на прыцярушеным сънегам разьбітым асфальце. Было ціха. Але раптам... гэтыя стогны, што ішлі нібыта зь нетраў. Мае зубы ў момант сутаргава съціснуліся, і я адразу зынікавела...

(дзіцячы голас) Мне сънілася, быццам бы я іду па ягоным хвасьце. У съне дрэвы жоўценькія, лімонавы пах даносіцца з ноздраў гэтага забітага зывера. Мне было зусім нястрашна. Але потым я прачнұлася. Была ноч. З вуліцы пачулася, як грукоча трамвай. Чамусыці мае руکі зълілісія, нібы я ўпэцкалася ў сочыва. Я паспрабавала аддзерці іх адна ад адной, але анічога не атрымалася. Тады я стала дзерці яшчэ, і раптам у мяне на руках трэннула скура, адвалілася і ўпала на дыванок каля ложка разам зъ мясам. Руکі рассыцярушыліся ўшчэнт. Я хацела зварухнуцца, але не магла. Маё цела рассыпалася на вачох — як той плюшавы бобік, якога мы з мамай знайшли на гарышчы на лецішчы ў калюжыне вады. Я не магла наважыцца да яго дакрануцца — бо ён быў мёртвы. А цяпер я. Я хацела заскавытаць ад болю, але не змагла. Усё расплывалася.

(мужчынскі голас) Драць масла на тарачцы — гэта неэканамічна ды таксама супярэчыць пэўным агульнаісным эстэтычным нарматывам. Пагатоў, у дадзеным кантэксьце ўсё ўжо настолькі дыфузавала, што дэфрагмэнтация дыскурсу робіцца галоўным алхімічным заняткам учорашніх трубадураў.

(мужчынскі голос)

Xppppppppppppppxxxxppppppppppppppppppppppppppxxppxpxpxp
pp

IIIja Sin

gefletschten Gesichter der verrosteten Springer und Turner gerichtet. Es war ein bisschen unheimlich und außerdem... etwas brutal, aber ich durchlebte eben diesen Zustand, wenn ich das sogar wollte. Ich hatte mein Handy ausgeschaltet, um nicht überrascht zu werden – hier, mitten in der Nacht, auf dem schneebepuderten kaputten Asphalt stehend. Es herrschte Stille. Aber plötzlich... dieses Stöhnen, das anscheinend direkt aus dem Inneren kam. Meine Zähne zogen sich im Nu krampfhaft zusammen, und ich bekam es sofort mit der Angst zu tun...

(**Kinderstimme**) Ich träumte, ich laufe über seinen Schwanz. Im Traum sind die Bäume gelblich, Zitronenduft entströmt den Nüstern dieses erlegten Tieres. Ich hatte überhaupt keine Angst. Aber später erwachte ich. Es war Nacht. Von der Straße war das Rattern der Tram zu hören. Aus irgendeinem Grunde klebten meine Hände aneinander, als ob ich mich mit Marmelade besudelt hätte. Ich versuchte, sie voneinander loszureißen, was aber nicht klappte. Danach begann ich noch weiter zu zerren, und mit einem Male bekam die Haut an meinen Händen Risse, löste sich und fiel zusammen mit dem Fleisch auf den Teppich neben meinem Bett. Meine Hände zerbröckelten in kleine Stücke. Ich wollte mich rühren, war dazu aber nicht in der Lage. Mein Körper zerfiel in Windeseile – wie jenes Plüschtier, das Mama und ich auf dem Dachboden unserer Datscha in einer Wasserlache gefunden hatten. Ich konnte mich nicht dazu entschließen, es zu berühren – denn es war tot. Und jetzt bin ich es. Ich wollte loskreischen vor lauter Schmerzen, war dazu aber nicht in der Lage. Alles zerfloß.

(**Männerstimme**) Butter mit einer Kartoffelreibe zu reiben ist nicht sparsam und widerspricht auch gewissen allgemein üblichen ästhetischen Richtwerten. Um so mehr als im vorgegeben Kontext schon alles dermaßen diffus ist, daß die Defragmentierung des Diskurses zur wichtigsten alchemistischen Beschäftigung der Troubadoure von gestern wird.

(**Männerstimme**)

— П І Н І Я Ф Р О Г І Т У —

Ільля Сін

— Чакай, я зараз, — сказала яна і, прыхапіўшы кайстручку, рушыла ў прыбіральню.

Ізноў... Колькі ўжо можна... Ізноў зь цябе пачынае выцякаць гэтая дрэнь. Трэба нешта закапаць туды...

І калі ў яе зъявілася гэтая сарамлівасць, думаў ён. Яны сядзелі ў прыстойнай маленъкай рэстарацыі з джазам і афіцыянтамі ў крыштальна белых кашулях, што са сваёй анахранічнай паслужлівасцю выглядалі на актораў падчас экранізацыі якога раману віктарыянскіх часоў. Толькі напалову выпітая бутэлька «Бардо» — як, зрэшты, і недаедзеная салята ў талерках — красамоўна съведчылі аб tym, што вечар яшчэ далёкі да заканчэння.

Сапраўды, як прыстойная дзеўчына, яна не магла сабе дазволіць смаркацца за сталом. Лепш ужо адышыўся куды сълед. Дый рукі потым варта памыць, а тое гэты пах...

Адчыніўшы дзъверы, на якіх красавала аголеная прыгажуня, яна заскочыла ўнутр, пераканалася, што не парушыць гукамі свайго носу нічый спакой, і тут жа паднесла да гэтай мілай маленъкай прылады ўжо выцягнутую загадзя папяровую насоўку.

Тоўсты слой сылікатнага клею імгненна прамачыў сурвэтку наскрэз. Яна ледзьве не сапсавала свой даўгі пазногаць, аддзіраючы пальцы ад зълепленай паперы. У гэты момант ёй нібыта пачулася, як рипяць шарніры на ейных нагах. Уключыўшы ваду і

Чуеш, нешта ламаецца?

отнага, дзеля таго, каб

IIIja Sin

Chrrppprrrrrrrchchchchrrrrrrpprrrrrrchchrrchrchrchrnprrrrrprrrrrprrrrrrprrrrrprrrrrprrrchrrchchrrchchchchrrchrrrrrrprrrrrrprchpprprprprprprprpprprprprpraprluosierprprprprpppprmmmprppprprprprmmprmmprprmmprprrrrrrrprrrrp farrrrrrrrprrrprrr (der Besitzer dieser Stimme schläft)

»Warte, ich komme gleich«, sagte sie, griff nach der Handtasche und verschwand ins Badezimmer.

Und schon wieder... Wie lange soll das noch so weitergehen... Schon wieder bekommst du diesen ekelhaften Ausfluß. Du mußt irgendwas dagegen unternehmen...

Und wann hatte sie begonnen, sich so zu schämen, dachte er. Sie saßen in einem anständigen kleinen Restaurant mit Jazzmusik und Kellnern in weißen, kristallklaren Hemden, die in ihrer anachronistischen Geschäftigkeit aussahen wie Schauspieler während der Verfilmung eines Romans aus viktorianischer Zeit. Nur die zur Hälfte geleerte Bordeaux-Flasche war — wie übrigens auch der liegengebliebene Salat in den Tellern — eindeutig Zeugnis davon, daß der Abend bei weitem noch nicht vorbei war.

Wie ein anständiges Mädchen wollte sie es sich in der Tat nicht erlauben sich bei Tisch die Nase zu putzen. Lieber hingehen, wohin es sich ziemte. Und die Hände mußt du dir danach waschen, ansonsten dieser Geruch...

Sie öffnete die Tür, auf der eine nackte Schönheit einen wunderbaren Anblick bot, hüpfte hinein, überzeugte sich davon, daß die Geräusche aus ihrer Nase niemandes Ruhe stören würden und führte zugleich ein zuvor gezücktes Papiertaschentuch an dieses liebenswerte kleine Werkzeug heran.

Eine dicke Schicht Silikatkleber feuchtete augenblicklich das Papiertuch durch und durch an. Sie machte sich fast ihren langen Fingernagel kaputt, als sie die Finger vom zusammengeklebten Papier abriß. In diesem Augenblick vermeinte sie zu hören, wie die Scharniere an ihren Beinen knarrten. Das Wasser angeschaltet und

галава гораду сёныя сустрэўся з прадстаўнікамі набываючы яшчэ, вы атрымліваеце

...здавалася, статуя складаецца адно з даўжэзных гіпсавых ног. Прынамсі, калі ляжыш на падлозе, больш анічога не відно. Голы, ён зьвіў сябе гнязда-зечка акурат паміж гэтых крохкіх белых канцовасцяў, і менавіта тут, сынхранізуючы свае рухі зь нейкімі там касымічнымі хвалімі, ён несупынна ззвіваўся ды курчыўся, намагаючыся нешта зъмяніць. Усё гэта мела небагата плёну — хіба што шурпатыя бэтанаваныя муры патроху пакрываліся кропелькамі поту, які сыходзіў ад ягонага даўно нямытага цела.

(*На гэтай скале*, сказаў Ён. Але навеу^{Зва4н3-ae43н2аке42шлак52л} шак^{53л}бр⁵бап⁵рап⁵к⁵пр⁵пак⁵кеап⁵кр⁵крн⁵о8⁵ў⁵д)

ухапіцца за гэты сылізкі валун, што напаўтырчэў спасярод вады, удалося хіба з трэцяга разу. Ч ужо думаў было, працягнуўши свае адчайныя акрабатычныя практиканыні, ускараскацца на яго ды стаць нагамі, каб хаця б трохі адпачыць, але як толькі ён паспрабаваў гэта зрабіць, валун рэзка падскочыў, заверашчаў і, не ўздымаючыся над вадой ні на каліва, паляцеў уздоўж яе паверхні ды неўзабаве схаваўся за далеглядам.

Толькі цяпер ён заўважыў, што прынятае ім за камень насамрэч было апранутай у мокрыя плаўкі дупай якогасыці мёртвага дзядзькі. Апошні мерна пагойдваўся сабе на невялікай глыбіні тварам долу, пакуль яго гэтак нахабна не патурбавалі. Пырскі, якія ляцелі з-пад ягоных дыстрафічных курыных крыльцаў, што карыкатурна тырчэлі з набрынілата тлушчам цела, сягалі й да твару Ч, павялічваючы ягонае расчараўваныне.

² ... замест нарожнага каменя я зноўку абраў свой заплясьнелы помнік.

IIIja Sin

Hörst du, etwas bricht enzwei?

urück, um

das Stadtoberhaupt sich heute mit den Vertretern trifft
noch kaufend, erhalten Sie


...die Statue bestand anscheinend ausschließlich aus langen Gipsbeinen. Wenigstens wenn du auf dem Fußboden liegst, ist nichts mehr davon zu sehen. Unbekleidet baute er sich ein Nest direkt zwischen diesen spröden weißen Gliedmaßen und gerade hier, seine Bewegungen mit kosmischen Wellen synchronisierend, rollte er sich immerfort zusammen und krümmte sich im Bestreben, etwas zu verändern. All das trug wenig Früchte — höchstens die unebenen Betonmauern überzog ein Film von Schweißtröpfchen, die von seinem lange nicht gewaschenen Körper herührten.

(Auf diesem Felsen, sprach Er. Aber rnavewu3wa4n3ae4-3n2ake42schlak52l5rp5ap5raprkprpkpkeapkkrkrno8uud)²

erst beim dritten Mal gelang es, diesen glitschigen Findling, der mitten aus dem Wasser hervorragte, zu ergreifen. Tsch dachte schon, als er seine verzweifelten akrobatischen Übungen fortsetzte, auf ihn hinaufzuklettern und sich darauf zu stellen, um sich wenigstens etwas zu erholen, aber sobald er versuchte, dies in die Tat umzusetzen, hüpfte der Findling plötzlich auf, winselte und flog, ohne sich auch nur ein bißchen über dem Wasser zu erheben, an dessen Oberfläche entlang und versteckte sich schon bald hinter dem Horizont.

Erst jetzt bemerkte er, daß das, was er für einen Stein gehalten hatte, in Wirklichkeit der Arsch eines toten Typen war, der in einer nassen Badehose steckte. Dieser Typ schaukelte rhythmisch im seichten Gewässer, das Gesicht nach unten gekehrt, während man ihn dermaßen unverschämt belästigte. Die Spritzer flogen unter seinen distrophischen Hühnerflügeln hervor, die wie in einer Karikatur auf beiden Seiten des Körpers, der mit Fett angefüllt war, ragten hervor,

² ... anstatt eines Ecksteins habe ich abermals einen mit Schimmel überzogenen Gedenkstein gewählt.



...было халодна, і мама спаліла ў печцы пару ма-
нэкенаў, нават тую цётку, што казала, быццам яна
цяжарная. Хату адразу напоўніла прыемнае цяпло,
а верашчанье бедакоў перакрываілі гукі старэнька-
га радыёпрыймача «Фатон», па якім акурат перада-
валі прагноз надвор'я.

Калі яны яшчэ не дарэшты пераўтварыліся ў по-
пел, мама сунула ў печку чыгунок з бульбай.

— Нельга, каб дабро прападала, — сказала яна з
гэтай нагоды, пачэсваючы патыліцу.

*У гэтую хвілю ты чуеш ціхенъкае бэмцаńне зва-
ночкаў на шыях кафоваў. З прыемнасьцю думаеш,
што яны нічога не абазначаюць.*

Момант вяртаньня (з гіпэртрафаванай уважлі-
васцю апісаны ўсімі гамэрамі, момант, у які мы не
ўсьведамляем сябе пэрсанажамі нечых кніг, але на-
самрэч імі зьяўляемся): што здараецца, калі ягоныя
ногі перакрочваюць родны парог, а вочы прыязьлі-
ва адлюстроўваюць бліск бабіёнскіх зорак на тва-
рах голых баб з «Плэйбою», якія ўсьміхаюцца з
налепленых калісці на съязну каляндарыкаў за не-
маведама які год?

Хібарка рушыцца, як толькі ягонае цела апуска-
ецца на ложак, дзе было ўбачана столькі грэшных і
летуценных сноў.

imperium nihil est³

*(дванаццацігадовае дзяўчо што ідзе па залітай
сонцам вясковай)*

³ «Імперыя — нішто» — фраза, якая сустракаецца ў шэрагу кампазыцый гурта «Current 93» ды пакліканая адлюстраваць бясплённасць пэўнага ўнутранага досьведу яе лідэра Дэвіда Тыбета.

IIIja Sin

erwischten auch das Gesicht von Tsch und vergrößerten seine Enttäuschung.

...es war kalt, und Mama verheizte im Ofen ein paar Schaufensterpuppen, sogar jene Olle, die sagte, dass sie schwanger sei. Sogleich durchströmte eine wohlige Wärme die Bude und das Gewinsel der armen Teufel übertönte die Geräusche des alten »Faton«-Transistorradios, in dem gerade die Wettervorhersage gesendet wurden.

Als sie sich noch nicht ganz in Asche verwandelt hatten, schob Mama einen gußeisernen Topf mit Kartoffeln in den Ofen.

»Das Gute darf nicht abhanden kommen«, sagte sie aus diesem Anlaß und kratzte sich im Nacken.

In diesem Augenblick hörst du das leise Bembem der Kuhglocken. Behaglich denkst du, dass sie keinerlei Bedeutung haben.

Der Moment der Rückkehr (mit übertriebener Zuwendung von allen Homers beschrieben, der Augenblick, dessen wir uns nicht als Figuren einiger Bücher verstehen, sie aber in Wirklichkeit sind): Was geschieht, wenn seine Füße über die Schwelle des heimischen Herdes hüpfen und die Augen freundlich das Schimmern der babylonischen Sterne auf den Gesichtern der nackten »Playbos«-Frauen widerspiegeln, die von Kalendern herablächeln, die irgendjemand irgendwann in irgendeinem Jahr an die Wand geheftet hat?

Die Bruchbude bricht zusammen, sobald sich sein Körper auf das Bett niederlässt, auf dem man so viele sündige und begehrliche Träume träumte.

Imperium nihil est³

(ein zwöljfähriges Mädchen, das über die sonnenüberflutete Dorf-)

³ «Das Imperium ist nichts» — ein Satz, der in einer Reihe von Kompositionen der Gruppe »Current 93« vorkommt und dessen Aufgabe es darin besteht, die Nutzlosigkeit einer gewissen inneren Erfahrung ihres Anführers David Tibet widerzuspiegeln.

Ільля Сін

imperium nihil est

(*вуліцы трымае ў руцэ збанок малака стаіць*)

imperium nihil est

(*лета мора агортвае маё распасыцёфтае цела лагодныя*)

imperium nihil est

(*хвалі гайдоюща ля маіх ног пасвля цырымоніі*)

imperium nihil est

(*ўзъняцьця дзяржаўнага съязгу адбыўся ўрачысцты прыём на ўсходзе*)

imperium nihil est

(*нашай краіны месцяцца тарфянныя балоты дужа*)

imperium nihil est

(*багатыя нафтай быць мастаком гэта значыць*)

imperium nihil est

(*нерадусім адчуваць адказнасць за*)

imperium nihil est

(*чуеш нешта ламаецца*)

imperium nihil est

(*драбнічкі попелу ў ейных вачах*)

(*чуеш нешта ламаецца*)

(*чуеш нешта ламаецца*)

Тое, чым ты валодаў — нішто, і тваё шчасце,
калі табе ўдалося своечасова вынесці ўласны анус
з-пад развалінаў гэтага дома.

* * *

замест усяго гэтага хай будзе цішыня

Божа будзь побач са мною калі я ўрэшце прачнуся

IIIja Sin

Imperium nihil est

(straße läuft hält in der Hand einen Milchkrug es ist)

Imperium nihil est

(der Sommer das Meer hüllt meinen aufgerichteten Körper ein
zärtliche)

Imperium nihil est

(Wellen schaukeln an meinen Füßen auf und ab nach der Zeremonie)

Imperium nihil est

(zum offiziellen Hissen der Staatsflagge fand statt ein feierlicher
Empfang im Osten)

Imperium nihil est

(unseres Landes sind Torsümpfe vorhanden an Erdölf)

Imperium nihil est

(sehr reich Künstler zu sein bedeutet)

Imperium nihil est

(vor allem Verantwortung zu spüren für)

Imperium nihil est

(hörst du etwas bricht entzwei)

Imperium nihil est

(Aschesträhnen in ihren Augen)

(hörst du etwas bricht entzwei)

(hörst du etwas bricht entzwei)

Das, was du beherrschtest, ist das Nichts und dein Glück,
als es dir gelang, rechtzeitig den eigenen Anus aus den Ruinen
dieses Hauses herauszutragen.

* * *

Anstatt diesem allem soll es ruhig Ruhe geben

Gott sei bei mir wenn ich endlich erwache

ZU DEN AUTOREN

Marharyta Aliaškievič (Маргарыта Аляшкевіч)

1985 in Minsk geboren, wo sie zur Zeit Journalistik studiert. Sie ist bereits als Literaturkritikerin, Lyrikerin, Initiatorin und Redakteurin der Universitätszeitung »Federn« hervorgetreten.

Alhierd Bakharevič (Альгерд Бахарэвіч)

1975 in Minsk geboren, Studium der Philologie und der Pädagogik in Minsk. Der Lohvinaŭ Verlag hat drei Bücher veröffentlicht: »Praktisches Hilfswerk zur Zerstörung der Städte«, (2002), dafür erhielt er den unabhängigen Literaturpreis Hliniany Viales; »Die natürliche Färbung« (2003), »Keine Gnade für Valiancina H.« (2006). Übersetzungen einiger Werke ins Deutsche, Tschechische, Slowenische und Bulgarische. Stipendienaufenthalt im Literarischen Colloquium Berlin (2006), Teilnahme am Vilenica Literaturfestival, Slowenien (2006), an den Theatertagen in Lublin, Polen (2006), Stipendienaufenthalt im Internationalen Haus der Autoren Graz, Österreich (2006).

Nico Bleutge

1972 in München geboren, studierte Germanistik, Allgemeine Rhetorik und Philosophie in Tübingen, wo er auch lebt. Er arbeitet als Lyriker, Essayist und Literaturkritiker. Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien wie in »Lyrik von JETZT«, Hg. von Björn Kuhligk und Jan Wagner (DuMont 2003). Es erschien der Gedichtband »klare konturen« (c.h.beck 2006). Viele Stipendien und Preise, Gewinner des open mike der literaturWERKstatt Berlin (2001), Wolfgang-Weyrauch-Preis beim Literarischen März 2003, Anna Seghers-Preis und Kranichsteiner Förderpreis (beide 2006)

АЎТАРЫ

Маргарыта Аляшкевіч

Нарадзілася ў 1985 г. у Менску. Навучаецца на факультэце журналістыкі. Ініцыятар і арганізатор выдання на факультэце літаратурнага штomesячніка — студэнцкай газэты «Перъя». Піша вершы і крытыку.

Альгерд Бахарэвіч

Нарадзіўся ў 1975 г. у Менску. Вывучаў філалёгію й пэдагогіку ў Беларускім дзяржаўным пэдагагічным універсytэтэ це імя Максіма Танка. Аўтар трох кніг прозы: «Практычны дапаможнік па руйнаваныні гарадоў» (2002, літаратурная прэмія «Гліняны Вялес»), «Натуральная афарбоўка» (2003), «Ніякай літасці Валянціне Г.» (2006). У выдаўцтве «Логвінаў» выхцуецца да друку раман «Праклятыя госьці сталіцы». Удзельнік перакладчыцкага сэмінару ў Бэрлінскім літаратурным калёквіюме, літаратурнага фэстывалю Vilenica (Славенія), тэатральнага фэстывалю ў Любліне (Польшча), стыпэндыят IHAG (Internationalen Haus den Autoren Graz) у Грацы (Аўстрыя). Паасобныя творы перакладаліся на нямецкую, чэсскую, славенскую, баўгарскую мовы.

Андрэ Бём (André Böhm)

Паходзіць з Рурскай вобласці, вывучаў славістыку, паралінгвістику, літаратуразнаўства, раманістыку і нямецкую мову як замежную ва ўніверсytетах Бохуму, Ляйпцигу, Падуі і Менску. Першая паездка ў Беларусь 1996 г., першыя контакты з беларускімі пісьменнікамі ў 2000 г., з таго часу актыўна перакладае з беларускай на нямецкую: публікацыі ў часопісе «Kafka», на сайце www.lyrikline.org (2005). Адзін з выдаўцоў беларуска-нямецкай анталёгіі «Лінія Фронту» (Менск, 2003). З 2005 г. працуе лектарам DAAD у БДУ.

André Böhm

aus dem Ruhrgebiet stammend, studierte Slawistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Romanistik und Deutsch als Fremdsprache an den Universitäten in Bochum, Leipzig, Padua und Minsk. Erste Reise nach Belarus 1996, erste Kontakte mit der belarussischen Schriftstellerszene 2000, seitdem zahlreiche Übersetzungen belarussischer Literatur ins Deutsche: in »Kafka«, auf www.lyrikline.org (2005), Herausgeber der belarussisch-deutschen Lyrikanthologie »Frontlinie« (Minsk 2003); seit 2005 als DAAD-Lektor an der Belarussischen Staatsuniversität tätig.

Vera Burlak (Вера Бурлак)

auch unter Pseudonym Jetti, 1977 geboren in Kiev, heute lebt und arbeitet sie in Minsk. Ihr erster Gedichtband erschien 2003 unter dem Titel »Für eine gesunde Art zu leben« im Lohvinaŭ Verlag.

Volha Hapiejeva (Вольга Гапеева)

geboren 1982 in Minsk, schreibt Lyrik, Prosa, Dramen und ist Initiatorin und Managerin von Übersetzungsprojekten im In- und Ausland. Es erschienen »Die Rekonstruktion des Himmels«, (2003) und der Lyrikband »Unrasierter Morgen«, (2007), beide im Lohvinaŭ Verlag. Ihr Theaterstück »Sammler« ist im Rahmen des Festivals »Drei Tage« im Museum der Belarussischen Literaturgeschichte uraufgeführt worden. Uraufführung ihres Stücks »Konfrontacje Teatralne«, Internationales Theaterfestival Lublin, Auszeichnung »Ungeöhnliche Dramaturgie«. Sie vertrat Belarus auf dem Internationalen Literaturfestival Vilenica, Slowenien (2005) sowie auf der internationalen Konferenz »Literatur ohne Ausland«, Prag. Ihre Texte wurden ins Englische, Deutsche, Polnische und Makedonische übertragen. Sie ist Literaturübersetzerin aus dem Englischen, Deutschen und Ukrainischen.

Arciom Kavalieŭski (Арцём Кавалеўскі)

1979 in Minsk geboren, hat Journalistik und die Polnische Sprache studiert, ist in der Nationalbibliothek von Belarus, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, tätig. Des Weiteren Lehrtätigkeit am Institut für Literaturwissenschaft/Literaturkritik an der Belarussischen Staatlichen Universität. Er ist Mitbegründer der Künstlerbewegung Bum-Bam-Lit und entwickelte das Konzept des Logoformismus sowie Methoden der Visuellen Poesie. Seine

Ніка Блёттгэ (Nico Bleutge)

Нарадзіўся ў 1972 г. у Мюнхэне, вывучаў германістыку, агульную рыторыку й філязофію ў Цюбінгене, дзе цяпер і жыве. Паэт і літаратурны крытык. Публікаваўся ў часопісах і анталёгіях такіх, як «Паэзія СЁНЬНЯ» (выданне Бёрна Куліка і Яна Вагнэра, DuMont, 2003). Аўтар зборніка «ясныя контуры» (c.h.beck, 2006). Ляўрэат шматлікіх прэміяў: пераможца open mike Бэрлінскай літаратурнай майстэрні (2001), прэмія Вольфганга Вайраўха на фестывалі Літаратурны сакавік 2003, прэмія Анны Зэгерс, прэмія Краніхштайна.

Вера Бурлак

Нарадзілася ў 1977 г. у Кіеве і з тых часоў амаль не зъмянілася. Аўтарка кнігі вершаў «За здаровы лад жыцьця» (Логвінаў, 2003).

Ян Вагнэр (Jan Wagner)

Нарадзіўся ў 1971 г. у Гамбургу, вывучаў англістыку і амэрыканістыку ў Гамбургу і Дубліне. З 1995 г. жыве ў Бэрліне. Паэт, перакладчык англамоўнай паэзіі (Чарлз Сіміч, Джэймс Тэйт, Сайман Армітэдж, Мэцью Сўіні ды інш.), крытык. Аўтар шматлікіх публікацыяў у анталёгіях і часопісах, а таксама двух зборнікаў паэзіі: «Спраба прасвідраваць неба» (2001) і «Верабей Гюрыке» (2004). У 2004 г. выйшла кніга ягоных перакладаў выбраных вершаў Джэймса Тэйта «Няправільны шлях дамоў». Разам з Бёрнам Кулікам апублікаваў анталёгію «Паэзія СЁНЬНЯ. 74 галасы» (2003), кнігу «Лес у пакоі. Падарожжа па Гарцы» (2007). За сваю паэзію атрымаў мноства прэстыжных стыпэндыяў, ляўрэат шматлікіх прэміяў: Гамбургскай прэміі ў галіне літаратуры (2001), прэміі Гэрмана Гэсэ (2001), прэміі Крыстыны Лявант (2003), прэміі Альфрэда Грубэра (2004), Паэтычная прэмія Монд-Зэ (2004), прэміі Анны Зэгерс (2004), прэміі Эрнста Майстэра (2005) і першай прэміі Арна Райнфранка (2006).

Рон Вінклер (Ron Winkler)

Нарадзіўся ў 1973 г. у Ене, вывучаў германістыку і гісторыю. Вольны пісьменнік, рэдактар, выдавец літаратурнага часопісу «intendenzen» і перакладчык. Жыве ў Бэрліне і Ене (Цюрынгія). Аўтар зборнікаў паэзіі «Марфозы» (edition sisyphos, 2002), «магчыма пакладзены ў помнік» (Parasitenpresse/Edition Parasitenpresse, 2002), «месцамі мінакі» (kook-

Gedichte sind in vielen Anthologien erschienen wie in »Primel«, »Jugend«, »Belarus«. Seit langem ist er als Literaturübersetzer aus dem Polnischen und Russischen hervorgetreten. Für seine herausgeberische Arbeit am Band »Hypergestalten des 21. Jahrhunderts« wurde er vom Schriftstellerverband von Belarus ausgezeichnet. Sein Lyrikband »Ausgefallene Spiele«, der 2003 veröffentlicht wurde, erschien im (Lohvinaŭ Verlag) Seine Werke sind in viele Sprachen übersetzt.

Valžyna Mort (Вальжына Морт)

wurde 1982 in Minsk geboren. 2005 erschien ihr erster Gedichtband »Ich ganz dünn wie deine Wimpern« im Minsker Lohvinaŭ Verlag. Im selben Jahr erhielt sie ein Gude-Polonia-Stipendium des polnischen Kulturministeriums sowie 2006 ein Stipendium des Literarischen Colloquiums Berlin. 2007 erschien unter dem Titel »Tote Saison«, Lohvinaŭ Verlag, ein Band mit ihren Übersetzungen von Gedichten des polnischen Lyrikers Rafał Wojaczek. Ihr zweiter Gedichtband »Die Tränenfabrik« erscheint 2007 im amerikanischen Verlag Copper Canyon Press.

Martina Mrochen

Berlinerin, Studium der Slawistik und Romanistik in Berlin, Moskau und Paris. Literaturübersetzerin, Herausgeberin. Lehrtätigkeit in Frankreich und im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Übersetzungen in: »Die Horen«, »Lyrikanthologie junger russischer Autoren« (Schweizer Buchhändler- und Verleger Verband 2003), »Geschichte in Landschaften« (Edition Hohes Ufer Ahrenshoop 2004). Nachdichtungen für Kompositionen von Lera Auerbach sowie nach Texten von Nikolaj Kononow; Lyrikband von Alexander Brener »Die Internationale der nichtlenkbaren Torpedos« (Edition Galrev 1999), Marina Tarkowskaja »Splitter des Spiegels. Die Familie des Andrej Tarkowski« (Edition Ebersbach 2003), Herausgeberin und Übersetzerin der Dichtung Arseni Tarkowskis »Wir stehen am Meeresrand« (Oberbaum 2007).

Katharina Narbutovič

geboren in Berlin, freie Lektorin, Publizistin und Projektmanagerin, übersetzt aus dem Russischen und Belarussischen.

books, 2004), «фрагмэнтаваныя вадаёмы» (Berlin Verlag, 2007). Узнагароджаны шматлікімі літаратурнымі прэміямі і стыпэндыямі: стыпэндыя Аўстрыйскага нацыянальнага банку (2002), працоўная стыпэндыя фонду Kulturfonds (2004), прэмія «Леоніс і Лена» гораду Дармштадт (2005), працоўная стыпэндыя зямлі Бэрлін і Паэтычная прэмія Монд-Зэ (2006).

Зыміцер Вішнёў

Нарадзіўся ў 1973 г. у Вугоршчыне, вывучаў філялёгію й журналістыку ў Менску й Маскве. Паэт, пісьменнік, мас-так, пэрформэр, галоўны рэдактар часопісу «Тэксты». Адзін з заснавальнікаў мастацка-літаратурнага руху «Бум-Бам-Літ». Аўтар кнігаў «Штабкавы тамтам» (1998), «Тамбруны маскіт» (2001), «Трап для сусьліка» (2002). Кніга «Ich sitze im Koffer» выйшла ў Бэрліне па-нямецку (2006). У 2006 г. атрымаў стыпэндыю літаратурнага калёквіому Бэрлін Ванзэ. Удзельнік міжнародных паэтычных фэстываляў, апошні з якіх – Мэдана (Славенія). Новая кніга вершаў «Фараон у заапарку» выйшла ў 2007 г. у выдавецтве Логвінаў.

Ульяна Вольф (Uljana Wolf)

Нарадзілася ў 1979 г. у Бэрліне, дзе і жыве цяпер, вывучала германістыку, англістыку і культуралёгію ў Бэрліне і Кракаве. Шмат друкавалася ў часопісах і анталёгіях Нямеччыны, Польшчы, Ірландыі і Беларусі: у апошні час – «EDIT», «Верш», «kursywa», «Ірландзкі часопіс паэзіі» і «паэзія СЁНЬ-НЯ» (DuMont, 2003).

Першы зборнік вершаў «kochanie я набыла хлеб» выйшаў у 2006 г. (выдавецтва kookbooks). Ляўрэат літаратурных прэмій: прэмія Венская майстэрні (2003), стыпэндыя Мэркатар Бэргхаўз (2004), прэмія Пэтэра Гухэля і Дрэздэнская паэтычная прэмія (2006).

Вольга Гапеева

Нарадзілася ў 1982 г. у Менску. Курыруе замежныя праекты (пераклады) і займаецца прамаваньнем беларускай літаратуры за мяжой. Піша паэзію, прозу, драматургію. Публікуеца з 1999 г. Аўтар кнігі «Рэканструкцыя неба» (2003). Кніга паэзіі «Няголены ранак» выходзіць у выдавецтве «Логвінаў» (2007). П'еса «Калекцыянэр» была паставлена ў рамках фэстываля «Тры дні» ў Музэі гісторыі беларускай літаратуры. У каstryчніку 2006 г. у рамках XI міжнароднага

Steffen Popp

geboren 1978 in Greifswald, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, später Literatur und Philosophie in Berlin, wo er seit 2001 lebt. Erzählungen in den Anthologien »Vom Fisch bespuckt« (Kiepenheuer & Witsch 2002) und »Doppelpass« (kookbooks 2004). Neben Gedichten in »Lyrik von JETZT« (DuMont 2003) und »Diapason« (Moskau 2005) erschien der Band »Wie Alpen« (kookbooks 2004). Er wurde für seine Lyrik zuletzt von der Akademie Graz 2003 ausgezeichnet. Für seinen Roman »Ohrenberg oder der Weg dorthin« (kookbooks 2006) erhielt er eine Reihe von Auszeichnungen: Kranichsteiner Förderpreis des Deutschen Literaturfonds (2004), Heimrad-Bäcker-Förderpreis (2006) und Rauriser Literaturpreis (2007) für das beste Prosadebüt.

Marion Poschmann

1969 in Essen geboren, schloß ihr Studium der Germanistik, Philosophie und Slawistik in Bonn und Berlin ab. Sie arbeitet heute in Berlin. Für ihre Werke, die Lyrikbände »Verschlossene Kammer« (Zu Klampen/Edition Postskriptum 2002), »Grund zu Schafen« (Frankfurter Verlagsanstalt 2004) sowie ihre Romane »Baden bei Gewitter« (2002) und »Schwarzweißroman« (2005), beide Frankfurter Verlagsanstalt, wurde sie mehrfach ausgezeichnet: Alfred-Döblin-Stipendium (2002), Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis (2003), Stipendium der Villa Massimo (2004), Literaturpreis Ruhrgebiet (2005), Heinrich-Heine-Stipendium des Literaturbüros Lüneburg (2006), zuletzt Droste-Literaturpreis der Stadt Meersburg (2006).

Monika Rinck

in Zweibrücken geboren, lebt in Berlin, sie studierte Religionswissenschaft, Geschichte, Vergleichende Literaturwissenschaft in Bochum, Berlin und Yale. 2001 erschien »Begriffsstudio 1996–2001« (edition sutstein). Es folgten der Lyrikband »Verzückte Distanzen« (Zu Klampen/Edition Postskriptum 2004), der Essayband »Ah, das Love-Ding!« (2006) und der neue Gedichtband »zum fernbleiben der umarmung« (2007), beide bei kookbooks. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet: Lyrik-Stipendium der Stiftung Niedersachsen (2003), Georg-Glaser-Förder-Preis (2004), Förderpreis zum Kunstspreis des Landes Rheinland-Pfalz (2006), zuletzt Hans-Erich-Nossack-Förderpreis (2006).

тэатральнага фэстывалю «Konfrontacje Teatralne» (Люблін) п'еса «Калекцыяняр» была прадстаўлена ў праэкце «Dramat Nieobespu» (чытаныні беларускай драматургіі). Прадстаўляла Беларусь на круглым стале «Скрыжаваныне літаратуры: Усход і Захад» у рамках ХХ міжнароднага фэстывалю Vilenica (Славенія, 2005 г.) і на міжнароднай канфэрэнцыі «Літаратура бязь мяжаў», прысьвечанай перакладу славянскіх літаратур краінаў ня-членоў ЭЗ (Прага, 2006). Ейныя творы перакладаліся на англійскую, нямецкую, польскую і македонскую. Перакладае з/на замежныя мовы.

Арцём Кавалеўскі

Нарадзіўся ў 1979 г. у Менску, дзе жыве і цяпер. У 2001 г. скончыў факультэт журналістыкі БДУ. У 2004/2005 гадах навучаўся на факультэце паляністыкі Ягелонскага ўніверситету (Кракаў, Польшча) у рамках стыпэндыяльнай праграмы Ўраду Польшчы для маладых навукоўцаў. У 2005 г. скончыў аспірантуру БДУ. Працуе ў аддзеле сувязей з грамадзкасцю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і выкладчыкам кафэдры літаратурна-мастацкай крытыкі БДУ, займаецца дасьледаваннем праблемаў інтэрпрэтацыі і аналізу сучасных паэтычных тэкстаў. Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Рэгулярна публікаваў свае творы ў літаратурных выданнях Беларусі («Першацвет», «Маладосць», «Беларусь», «Літаратура і мастацтва» і інш.). Аўтар паэтычнага зборніка «Адмысловыя гульні» (2003). Удзельнік неформальнага літаратурна-мастацкага руху «Бум-Бам-Літ», стваральнік лёгкафармізму, творчага мэтаду сучаснай візуальнай паэзіі. Займаецца літаратурным перакладам з польскай і рускай моваў, неаднаразова браў удзел у перакладчыцкіх сесіях і варштатах Міжнароднай гуманітарнай школы ў Варшаве. У 2000 г. атрымаў прэмію Саюзу беларускіх пісьменнікаў «Супэрвобраз XXI стагодзьдзя» за падборку вершаў. У 2004 г. прадстаўляў Беларусь на Міжнародным літаратурным фэстывалі Vilenica (Славенія). Творы перакладаліся на англійскую і славенскую мовы.

Вальжына Морт

Нарадзілася ў 1981 г. у Менску. Першая кніга паэзіі «Я тоненская як твае вейкі» выйшла ў выдавецтве «Логвінаў» (Менск). У верасьні 2004 г. атрымала «Крышталь Віленіцы» падчас Міжнароднага паэтычнага фэстывалю ў Славеніі. Са

Illja Sin (Ілья Сін)
er ist.

Zmicier Višnioŭ (Зьміцер Вішнёў)

geboren 1973 in Ungarn, studierte Philologie/Journalistik in Minsk und Moskau. Er ist Autor, bildender Künstler, Performancekünstler, Chefredakteur der Zeitschrift »Texte«. Višnioŭ war Mitbegründer der Künstlerbewegung »Bum-Bam-Lit«. Er blickt auf mehrere Lyrikbände zurück wie »Vestibule Moskito, Texts and visual works« (2001), »Schabkavy tamtam« (1998) sowie 2002 Prosa »Pfad für eine Zieselmaus« und Essaybände, alle im Lohvinaŭ Verlag. »Ich sitze im Koffer«, (Berlin 2006), erschien in deutscher Sprache. 2006 war er Stipendiat des Literarischen Colloquiums Berlin Wannsee, Teilnahme am Internationalen Lyrikfestival Medana (Slowenien). Sein neuer Gedichtband »Pharao im Zoo« erschien 2007, Lohvinaŭ Verlag, Minsk.

Jan Wagner

geboren 1971 in Hamburg, Studium der Anglistik/Amerikanistik in Hamburg und Dublin. Er lebt seit 1995 in Berlin. Lyriker, Übersetzer englischsprachiger Lyrik, freier Literaturkritiker. Mehrere Gedichtbände: »Probebohrung im Himmel« (2001), »Guerickes Sperling« (2004), beide Berlin Verlag, sowie ein Band mit Übersetzungen von James Tate, »Der falsche Weg nach Hause« (2004) heraus. Zusammen mit Björn Kuhligk publizierte er die Anthologie »Lyrik von JETZT. 74 Stimmen« (DuMont 2003) und das Buch »Der Wald im Zimmer. Eine Harzreise« (Berliner Taschenbuch Verlag 2007). Für seine Dichtung erhielt er, neben vielen renommierten Stipendien, zahlreiche Literaturpreise: Christine-Lavant-Publikumspreis (2003), Alfred Gruber Preis (2004), Mondseer Lyrikpreis (2004), Anna-Seghers-Preis (2004), Ernst-Meister-Preis (2005), Arno-Reinfrank-Literaturpreis (2006).

Ron Winkler

1973 in Jena geboren, Studium der Germanistik und Geschichte in Jena; lebt heute als freier Autor, Redakteur, Lektor, Herausgeber der Literaturzeitschrift »intendenzen« und Übersetzer in Berlin und Jena/Thüringen. Es erschienen die Lyrikbände »Morphosen« (edition sisyphos 2002), »vielleicht ins Denkmal gesetzt« (Parasitenpresse/Edition Parasitenpresse 2002),

студзеня па травень 2005 г. была стыпэндыяткай GAUDE POLONIA (Варшава, Польшча). У траўні 2006 г. атрымала літаратурную стыпэндыю Literarisches Colloquium (Бэрлін, Нямеччына). Ейная другая кніга «Завод сълёзаў» выходзіць у 2007 г. у выдавецтве Copper Canyon Press (ЗША).

Марціна Мрохэн (Martina Mrochen)

Нарадзілася ў 1966 г. у Бэрліне. Вывучала славістыку і раманістыку ў Бэрліне, Маскве і Парыжы. З 2000 г. працуе вольным перакладчыкам і выдаўцом у Бэрліне. Займалася выкладчыцкай дзейнасцю ў Францыі і на німецка-польскім памежжы. Пераклады друкаваліся ў часопісах і анталёгіях: «Die Noren», «Паэтычная анталёгія маладых расейскіх аўтараў» (Schweizer Buchhändler- und Verleger Verband), «Гісторыя ў краявідах» (Hohes Ufer Ahrenshoop, 2004), вольны вершаваны пераклад для музычных твораў на тэксты Мікалая Конанава і Леры Аўэрбах; паэтычны зборнік Аляксандра Брэнэра «Інтэрнацыянал непаслухмянных тарпэдаў» (Galrev, 1999), літаратурная біяграфія Марыны Таркоўскай «Аскепкі люстэрка. Сям'я Андрэя Таркоўскага» (Ebersbach, 2003). Перакладчыца і выдавец вершаў Арсенія Таркоўскага «Мы стаім на марскім беразе» (Oberbaum, 2007).

Катарына Нарбутовіч (Katharina Narbutoviè)

Нарадзілася ў Бэрліне. Працуе вольнай лектаркай, публіцыстам і мэнеджерам праектаў. Перакладае з рускай і беларускай моваў.

Штэфэн Поп (Steffen Popp)

Нарадзіўся ў 1978 г. у Грайфсвальдзе, навучаўся ў Німецкім літаратурным інстытуце (Лайпциг), вывучаў філязофію ў Бэрліне, дзе живе з 2001 г. Ягоныя апавяданыні друкаваліся ў анталёгіях «Апляваны рыбай» (Kiepenheuer & Witsch, 2002) і «Падвойны пашпарт» (kookbooks, 2004). Акрамя публікацыяў у кнігах «Паэзія СЁНЬНЯ» (DuMont, 2003) і «Дыяпазон» (Масква, 2005) мае зборнік «Як Альпы» (kookbooks, 2004). Апошняя па часе ўзнагароды: прэмія ад Акадэміі Грац у 2003 г. за паэзію. Раман «Арынбэрگ, альбо дарога туды» (kookbooks, 2006) быў адзначаны шэрагам узнагародаў: прэмія Краніхштайнэр німецкага літаратурнага фонду (2004), прэмія Хаймрад-Бэкэр (2006), Раўрызская літаратурная прэмія за найлепшы празаічны дэбют (2007).

»vereinzelt Passanten« (kookbooks 2004) und »Fragmentierte Gewässer« (Berlin Verlag 2007). Er wurde mit zahlreichen Literaturpreisen und Stipendien geehrt: Stipendium der Österreichischen Nationalbank (2002), Arbeitsstipendium der Stiftung Kulturfonds (2004), Leonce-und-Lena-Preis der Stadt Darmstadt 2005, Arbeitsstipendium des Landes Berlin und Mondseer Lyrikpreis (2006).

Uljana Wolf

geboren 1979 in Berlin, wo sie auch lebt. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Kulturwissenschaft in Berlin und Krakau. Viele Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, die in Deutschland, Polen, Irland und Belarus publiziert wurden, zuletzt in »EDIT«, »Das Gedicht«, »kursywa«, »Poetry Ireland Review« und »Lyrik von JETZT«, (DuMont 2003). Ihr erster Gedichtband «kochanie ich habe brot gekauft» (kookbooks) erschien 2006. Sie erhielt den Wiener Werkstattpreis (2003), das Mercator-Berghaus-Stipendium (2004) und wurde mit dem Peter-Huchel-Preis und dem Dresdner Lyrikpreis (2006) ausgezeichnet.

Марыён Пошман (Marion Poschmann)

Нарадзілася ў 1969 г. у Эсэне, вывучаала германістыку, філязофію й славістыку ў Боне і Бэрліне. Цяпер працуе ў Бэрліне. За свае творы – раманы «Купаньне ў навальніцу» (Frankfurter Verlagsanstalt, 2002) і «Чорна-белы раман» (Frankfurter Verlagsanstalt, 2005), зборнікі вершаў «Замкнёныя пакоі» (выдавецтва Zu Klampen/Edition Postscriptum, 2002) і «Прычына для авечак» (Frankfurter Verlagsanstalt, 2004) была ўзнагароджаная рознымі стыпэндыямі ды прэміямі: стыпэндыяй Альфрэда Дзёбліна (2002), прэміяй Вольфганга Вайраўха (2003), стыпэндыяй Villa Massimo (2004), прэміяй Рурскай вобласці (2005), стыпэндыяй Гэнрыха Гайнэ горада Люнэбургу (2006), літаратурнай прэміяй Мэрсбургу (2006).

Моніка Рынк (Monika Rinck)

Нарадзілася ў 1969 г. у Цвайбрюкене, жыве ў Бэрліне. Вывучаала рэлігіязнаўства, гісторыю, параўнальнае літаратуразнаўства ў Бохуме, Бэрліне ды Ейле. У 2001 г. выйшла «Студыя паняццяў 1996-2001» (edition sutstein). Потым былі выдадзеныя зборнікі вершаў «Дрыжачыя адлегласці» (Zu Klampen/Edition Postscriptum, 2004), кніга эсэ „Ax, ка-ханьне!“ (kookbooks, 2006), кніга паэзіі «Да адсутнасці аб-дымкаў» (kookbooks). Была ўзнагароджаная прэміямі ды стыпэндыямі: паэтычнай стыпэндыяй Ніжнесаксонскага фонду (2003), прэміяй Гэорга Глязэра (2004), прэміяй зямлі Рэйнлянд-Пфальц (2006), прэміяй Ханса Эрыха Носака (2006).

Ілья Сін

Існуе.

INHALT

Martina Mrochen. Das Sieb oder 10.000 Seen 4

Nico Bleutge

wandernde teilchen, das sehen	12
***dann löste sich die hitze langsam	14
leichter sommer	16
charakterkopf, abteilung Messerschmidt (F.X.): 1	18
charakterkopf, abteilung Messerschmidt (F.X.): 2	20
honigwarme pupillen	22

Steffen Popp

Seestück, kleine Minne	24
Das Meer bewohnt mich, wie Licht eine Stadt	26
Elegie für K.	28
Den Toten des Surrealismus	30
Hotelsituation, langes Liegen	34

Marion Poschmann

Grund zu Schafen	36
Hirschübung	38
Kleines Rasenstück.....	40
Verschiedene Arten von Verrücktheit	42
Magnetisiertes Zimmer	44
Der Kreislauf der Waldgebiete	46

Monika Rink

hypotypose: liegen auf schienen	48
das gegenteil von verführung	50
bitte wie geht vorbereiten	52
das unternull der romantik	54
mein lyrisches ich	56
das bewölkte nichts	58

ЗЬМЕСТ

Марціна Мрохэн. Сіта, або 10 000 азёраў. <i>Пер. Вольгі Гапеевай</i>	5
Ніка Блёттэ <i>Пер. Альгерда Бахарэвіча</i>	
Што бачаць вандроўныя часы ўнкі	13
***потым съпёка паволі адышла	15
Лёгкае лета	17
Характэрная галава, аддзел Мэсэршміт (F.X.): 1	19
Характэрная галава, аддзел Мэсэршміт (F.X.): 2	21
Цёплыя, як мёд, зренкі...	23
Штэфэн Поп <i>Пер. Вольгі Гапеевай</i>	
Марскі пэйзаж, невялікае куртуазнае каханье	25
Мора мяне насяляе, як съятло горад	27
Элегія для К.....	29
Памерлым сюрреалізму	31
Гатэльная ситуацыя, доўгае ляжанье	35
Марыён Пошман <i>Пер. Альгерда Бахарэвіча</i>	
Прычына для авечак	37
Практыкаванье аленя	39
Лапік газону	41
Розныя віды вар'яцтва	43
Намагнічаны пакой	45
Кроваварот лясных мясцовасцяў	47
Моніка Рынк	
Гіпатыпоза: ляжаць на рэйках <i>Пер. Альгерда Бахарэвіча</i>	49
Супрацьлегласць спакусы <i>Пер. Альгерда Бахарэвіча</i>	51
Калі ласка рыхтуйце як мае быць <i>Пер. Альгерда Бахарэвіча</i>	53
Ніжэй за нуль рамантыкі <i>Пер. Альгерда Бахарэвіча</i>	55
Маё лірычнае я <i>Пер. Вольгі Гапеевай</i>	57
Пахмурнае нішто <i>Пер. Вольгі Гапеевай</i>	59

Jan Wagner	
champignons	60
guericke'sperling	62
botanischer garten	64
störtebeker	66
weihnachten in huntsville, texas	68
der veteranengarten	70
Ron Winkler	
Diagnostischer Seeaufenthalt	74
Surrounding Schnee	76
Kleine maritime Poetik	78
Ländliche Elegie	80
Tagebuch, Lago Momentane	82
Der Sachverhalt <i>Regen</i>	84
Uljana Wolf	
die verschiebung des mundes	86
aufwachraum I	88
aufwachraum II	90
an die kreisauer hunde	92
nachtrag an die kreisauer hunde	94
kreisau, nebelvoliere	96
Marharyta Aliaškievič. Eigene Spielregeln. <i>Übersetzung: Martina Mrochen</i>	100
Alhierd Bacharevič	
Wie ich mir Karolina vom Hals schaffte <i>Übersetzung: André Böhm</i> .	122
Vera Burlak (Jetti) <i>Übersetzung: Martina Mrochen</i>	
Sommer	142
Ein Sehr Ungereimt Freies Gedicht	144
Dieses Mädchen hat	146
Laßt uns spielen	148
Stell Dir Vor	150
Liebende — Verbrecher	152
Zmicier Višnioū <i>Übersetzung: Martina Mrochen</i>	
***tropfen für tropfen geh ich fort ich geh davon	154
nächtliches	156
Flockenwirbel im Mai	158

Ян Вагнэр Пер. Альгерда Бахарэвіча	
Шампіньёны	61
Верабей гюрыке	63
Батанічны сад	65
Штортэбэкэр	67
Каляды ў Хантсывіле, Тэхас	69
Сад вэтэранаў	71
Рон Вінклер Пер. Вольгі Гапеевай	
Дыягнастычны прыпынак на моры	75
Surrounding сынег	77
Маленькая марская паэтыка	79
Вясковая элегія	81
Дзённік, Lago Momentane	83
Акалічнасьць дожджа	85
Ульяна Вольф Пер. Вольгі Гапеевай	
Зрушэнне рота	87
Пасъляпэрацыйная палата I	89
Пасъляпэрацыйная палата II	91
Кшыжкоўскім сабакам	93
Дадатак да кшыжковых сабакаў	95
Кшыжкова, валер з туманом	97
Маргарыта Аляшкевіч.	
Гульня паводле ўласных правілаў	101
Альгерд Бахарэвіч.	
Пазбавіца Караліны	123
Вера Бурлак (Jetti)	
Лета	143
Вельмі вольны верш	145
У тае дзяўчынкі	147
Давайце гуляць	149
Уяві	151
Злачынныя каханкі	153
Зыміцер Вішнёў	
***па кроплі выходжу сыходжу	155
Начное	157
Травенськія сыняжынкі	159

Nur du Allein!	160
***worte: ein spiel des zufalls	162
Punktierte Zitadelle Variante Nr. 5	164
Volha Hapiejeva Übersetzung: Martina Mrochen	
***ich bleibe	166
***im waggon 898	168
***meine lippen erforschten ihre körper	170
***und bist du ein baum	172
***mein herz drückt	174
***Mo	176
Arciom Kavalieŭski Übersetzung: Martina Mrochen	
Selbstporträt mit Fortsetzung	178
Dyptichon	180
Wir – zufällig	184
Betrug (Stilleben)	186
Heimatliches	188
***Den Lärm	190
Valžyna Mort Übersetzung: Katharina Narbutovič	
Gedicht über den Weissen Klarapfel	192
Familie	194
New York.....	196
Berlin - Warschau	198
***war es ein haar, das dir ausfiel	200
Von Floridas Stränden	202
Illja Sin.	
ascheascheasche Übersetzung: André Böhm	204
Zu den Autoren	226

Толькі Ты!	161
***словы ўзынікаюць нечакана	163
Пунктырная цытадэль варыянт № 5	165
Вольга Гапеева	
***я застаюся	167
***у вагоне нумар 898	169
*** Іхня целы я вуснамі вывучала	171
***калі ты дрэва	173
***як неразношаны абутак	175
***Д	177
Арцём Кавалеўскі	
Аўтапартрэт з працягам	179
Дыптых	181
Мы - раптам	185
Мана (натурморт)	187
Роднае	189
***Разварушыць	191
Вальжына Морт	
Верш пра белы наліў	193
Сям'я	195
Нью-Ёрк	197
Бэрлін — Варшава	199
***ці гэта згублены табою волас	201
З пляжаку Флорыды	203
Ільля Сін.	
Попелпопелпопел	205
Звесткі пра аўтараў	227

Літаратурна-мастацкае выданьне

Лінія фронту 2

беларуска-нямецкая анталёгія

Frontlinie 2

Deutsch-Belorussische Anthologie

Рэдактары
Зыміцер Вішнёў,
Вольга Гапеева,
Марціна Мрохэн

Redacteure
Zmicier Višnioŭ,
Volha Hapiejeva,
Martina Mrochen

Дызайн
Сяргей Ждановіч

Designer
Siarhej Ždanovič

Карэктар
Надзея Шакун

Korrectur
Nadzeja Šakun

На вокладцы карціна
Зыміцера Вішнёва «Братэрскі
пацалунак» П/а. 50x70. 2006

Auf dem Einband ist das Bild
»Brüderlicher Kuss« Öl auf
Leinwand. 50x70. 2006 von Zmicier
Višnioŭ

Падпісана ў друк 22.03.2007 г. Фармат 60x90 $\frac{1}{16}$.
Папера афсэтная. Друк афсэтны. Ум. друк. арк. 15,25.
Ул.-выд. арк. 15,25. Наклад 500 асоб. Замова № 925.

Выдавец I. P. Логвінаў.
АІ 02330/013307 ад 30.04.2004 г.
220050, г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 19–5.
logvinovpress@mail.ru

Друк ТДА «Нова Прынт».
АІ 02330/0056647 ад 27.03.2004 г.
220047, г. Мінск, вул. Купрэвіча, 2.

$$A = \frac{B}{Y} \cdot 1000$$

СОРТИЦАК АМ ГЕ



GOETHE-INSTITUT
MINSK

KULTURMOMENTE 2007

VIER JAHRESZEITEN DEUTSCHER KULTUR

ISBN 978-985-6800-49-1

9789856800493

**THE
CITY**

**OF
LONDON**

**BY
CHARLES
DICKENS**

**WITH
A
MAP
AND
A
PICTURE
BY
WILLIAM
HOGARTH**

**IN
TWO
VOL.
VOL.
I
VOL.
II**

**1837
1838**

**1839
1840**

**1841
1842**

**1843
1844**

**1845
1846**

**1847
1848**

**1849
1850**

**1851
1852**

**1853
1854**

**1855
1856**

**1857
1858**

**1859
1860**

**1861
1862**

**1863
1864**

**1865
1866**

**1867
1868**

**1869
1870**

**1871
1872**

**1873
1874**

**1875
1876**

**1877
1878**

**1879
1880**

**1881
1882**

**1883
1884**

**1885
1886**

**1887
1888**

**1889
1890**

**1891
1892**

**1893
1894**

**1895
1896**

**1897
1898**

**1899
1900**

**1901
1902**

**1903
1904**

**1905
1906**

**1907
1908**

**1909
1910**

**1911
1912**

**1913
1914**

**1915
1916**

**1917
1918**

**1919
1920**

**1921
1922**

**1923
1924**

**1925
1926**

**1927
1928**

**1929
1930**

**1931
1932**

**1933
1934**

**1935
1936**

**1937
1938**

**1939
1940**

**1941
1942**

**1943
1944**

**1945
1946**

**1947
1948**

**1949
1950**

**1951
1952**

**1953
1954**

**1955
1956**

**1957
1958**

**1959
1960**

**1961
1962**

**1963
1964**

**1965
1966**

**1967
1968**

**1969
1970**

**1971
1972**

**1973
1974**

**1975
1976**

**1977
1978**

**1979
1980**

**1981
1982**

**1983
1984**

**1985
1986**

**1987
1988**

**1989
1990**

**1991
1992**

**1993
1994**

**1995
1996**

**1997
1998**

**1999
2000**

**2001
2002**

**2003
2004**

**2005
2006**

**2007
2008**

**2009
2010**

**2011
2012**

**2013
2014**

**2015
2016**

**2017
2018**

**2019
2020**

**2021
2022**

**2023
2024**

**2025
2026**

**2027
2028**

**2029
2030**

**2031
2032**

**2033
2034**

**2035
2036**

**2037
2038**

**2039
2040**

**2041
2042**

**2043
2044**

**2045
2046**

**2047
2048**

**2049
2050**

**2051
2052**

**2053
2054**

**2055
2056**

**2057
2058**

**2059
2060**

**2061
2062**

**2063
2064**

**2065
2066**

**2067
2068**

**2069
2070**

**2071
2072**

**2073
2074**

**2075
2076**

**2077
2078**

**2079
2080**

**2081
2082**

**2083
2084**

**2085
2086**

**2087
2088**

**2089
2090**

**2091
2092**

**2093
2094**

**2095
2096**

**2097
2098**

**2099
2100**

**2101
2102**

**2103
2104**

**2105
2106**

**2107
2108**

**2109
2110**

**2111
2112**

**2113
2114**

**2115
2116**

**2117
2118**

**2119
2120**

**2121
2122**

**2123
2124**

**2125
2126**

**2127
2128**

**2129
2130**

**2131
2132**

**2133
2134**

**2135
2136**

**2137
2138**

**2139
2140**

**2141
2142**